

СКАРБЫ ЧЫРВОНАЙ БРАМЫ

Пачатак падарожжа ў мастацкі
свет Гаўрылы ВАШЧАНКІ,
зроблены Віктарам
КАРАМАЗАВЫМ

5, 14—15

РАССТАННЕ З ВЕКАМ

Пра кнігу польскай паэзіі па-
беларуску "Лісце срэбнай таполі.
З польскай лірыкі XX ст..."
разважае літаратуразнаўца
Людміла ЗАРЭМБА.

6—7

ГУЛЬБА СВЯТЫХ

Апавяданне
Андрэя ФЕДАРЭНКІ

8—9, 12

У ГАВАРКІХ НЯНЕК ДЗІЦЯ БЕЗ... ПУЦЁЎКІ?

Уладзімір МАМОНЬКА:
"У іншых галінах гаспадаркі
сітуацыя крыху лепшая
(прадпрыемствы ўсё ж маюць
свае летнікі). А што рабіць
урачам, настаўнікам, артыстам
і бібліятэкарам?"

11

"ЖЫЦЦЁ — НЕ ЗНІКНЕ..."

Артур ВОЛЬСКІ:
"Літаратура існуе. І тая, якая
сябе прыладкоўвае да яе,
прыкідваецца літаратурай,
і сапраўдная..."

13, 15

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Ідзе падпіска на
"ЛіМ" на чацвёрты квартал 2001 года.
Падпіску можна аформіць у любым паш-
товым аддзяленні. Кошт індыўдуальнай
падпіскі на адзін месяц — 750 рублёў, на
тры — 2250 рублёў. Кошт ведамаснай
падпіскі на адзін месяц — 2000 рублёў, на
тры — 6000 рублёў.

Індыўдуальны індэкс — 63856.

Ведамасны індэкс — 63857.



Полацк. Крыжаўзвіжанскі сабор і Спаса-Еўфрасіннеўская царква.

Фота А. КАЛЯДЫ



Заканчваецца першы верасень дваццаць першага стагоддзя. Для нашай краіны ён запомніцца ў першую чаргу выбарамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а для ўсяго свету — тэарэтычнымі актамі ў ЗША.

Астролагі, трактуючы прадказанні Настрадамуса, гавораць пра пачатак трэцяй сусветнай вайны. Палітыкі ў сваю чаргу таксама не выключваюць, што 11 верасня 2001 года ўвойдзе ў гісторыю зямной цывілізацыі як чорны дзень не толькі для ЗША. Пра гэта шмат пішацца ў газетах, гучыць па радыё і тэлебачанні, гаворыцца людзямі на працы і дома. І хоць трагічныя падзеі адбываюцца далёка ад нашай краіны, але мала хто застаецца раўнадушным у адносінах да іх. І гэта зразумела, бо беларусы ў свой час прайшлі праз агонь дзвюх сусветных войнаў і ведаюць кошт перамогі...

Заканчваецца першы верасень дваццаць першага стагоддзя. Але не заканчваецца жыццё...

ПІЧЫ ТЫДНЯ

9 верасня ў нашай краіне адбыліся выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а 14 верасня Цэнтральная камісія Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэферэндумаў на падставе пратаколаў абласных, Мінскай гарадской камісій па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на сваім пасяджэнні агучыла канчатковыя дадзеныя аб выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Так, у спісы грамадзян, якія маюць права ўдзельнічаць у выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, было ўнесена 7356343 выбаршчыкі, бюлетэні для галасавання атрымалі 6173835 выбаршчыкаў, у галасаванні прынялі ўдзел 6169087 выбаршчыкаў, або 83,86 працэнта. За Лукашэнку А. Р. было пададзена 4666680 галасоў, або 75,65 працэнта ад прынятых удзел у галасаванні, за Ганчарыка У. І. — 965261 галас, або 15,65 працэнта, за Гайдукевіча С. М. — 153199 галасоў, або 2,48 працэнта. Прызнана несапраўднымі 138706, або 2,2 працэнта бюлетэняў. На падставе артыкула 82 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і артыкула 79 Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь Цэнтральная камісія паставіла лічыць выбраным Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Лукашэнку Аляксандра Рыгоравіча.

РАШЭННЕ ТЫДНЯ

Мэр нашай сталіцы Міхаіл Паўлаў падпісаў Рашэнне аб стварэнні ў Мінску першай у краіне гімназіі, дзе выкладанне будзе весціся на беларускай мове. Начальнік упраўлення адукацыі Мінгарвыканкама Міхаіл Ціцяноў паведаміў, што да 1 верасня 2002 года, дня афіцыйнага адкрыцця гімназіі, упраўленню адукацыі трэба будзе вызначыцца з месцам размяшчэння гімназіі, складам педагогаў. На яго думку, гімназія хутэй за ўсё будзе знаходзіцца ў цэнтры горада і павінна адрознівацца ад дзеючых цяпер адзінаццаці сярэдніх школ, выкладанне ў якіх вядзецца на беларускай мове, "асаблівым нацыянальным каларытам".
Дай то Бог!

ПЛАНЫ ТЫДНЯ

У рэспубліканскім друку з'явілася інфармацыя, што ўрад Беларусі мае намер да канца гэтага года павысіць заробную плату работнікам бюджэтнай сферы на 27 працэнтаў. Такую інфармацыю для друку даў міністр эканомікі Беларусі Уладзімір Шымаў. Паводле яго дадзеных, сярэдняя зарплата ў народнай гаспадарцы нашай краіны на 1 жніўня 2001 года склала 100 долараў, а ў бюджэтных галінах — 90 долараў. Павышэнне зарплат у бюджэтнай сферы на 27 працэнтаў дазволіць да канца года выйсці на ўзровень 100 долараў, як гэтага патрабуюць прэзідэнт і ўрад краіны. Разам з тым міністр адзначыў, што ў сувязі са стратнасцю вытворчасці сацыяльна значных харчовых тавараў да канца года спатрэбіцца "павысіць гранічныя адпускныя цэны на малако і малочныя прадукты, свініну, вараныя каўбасныя вырабы, хлеб і батоны сацыяльных гатункаў, цукар". Акрамя таго, будуць павышаны тарыфы на перавозкі пасажыраў аўтобусамі прыгарадных зносін. Словам, што дабавяць, тое хутэй за ўсё, відаць, і забяруць...

ПРЫЁМ ТЫДНЯ

12 верасня прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл прыняў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Гутарка працягвалася паўгадзіны і тычылася жыцця на Беларусі і наогул будучыні ўсёй Еўропы.

ІМКНЕННЕ ТЫДНЯ

Якім бы нялёгкім было жыццё, але калі ты дома, то дома, як гаворыцца, і сцены дапамагаюць. Праўда, у кожнай краіне ва ўсе часы былі людзі, якім здавалася, што там, дзе іх няма, жывецца лепей. Хапае такіх і сёння. З'ехаць на чужыну гатовыя 26 працэнтаў сербаў, 21 працэнт румынаў, 18 працэнтаў харватаў, па 14 працэнтаў палякаў і беларусаў, 13 працэнтаў украінцаў, 11 працэнтаў чэхаў, 10 працэнтаў славакаў і 8 працэнтаў венграў. Мяркуючы па лічбах, не так ужо і шмат людзей, якім далёкія краіны здаюцца райскімі. І ўсё ж...

БАГАЦЦЕ ТЫДНЯ

Больш чым у 1,5 раза ў банках Беларусі павялічыліся за апошнія 8 месяцаў усе дэпазіты насельніцтва нашай краіны. Пры гэтым уклады ў нацыянальнай валюце амаль падвоіліся, а ў замежнай узраслі на 7,3 працэнта і склалі, адпаведна, 240415,5 мільёна рублёў і 270,9 мільёна долараў. Вось вам і бедныя беларусы! Аднак, усё ж, як гаворыцца, калі ёсць вельмі багатыя, то значыць і такія, у каго ад палучкі да палучкі, ад пенсіі да пенсіі ледзь канцы з канцамі сходзяцца. І такіх, відаць, не так ужо і мала, але гэта ўжо іншае пытанне...

ПАДВЫШКА ТЫДНЯ

Амаль пяць месяцаў прайшло з часу апошняга павышэння тарыфаў на перавозку пасажыраў легкавімі таксі. І вось новае павышэнне. Цяпер кошт аднаго кіламетра прабегу і пасады ў таксі з 6 да 22 гадзін складзе 310 рублёў (было 295), адной гадзіны прастано пры ўключаным таксометры — 3.100 рублёў (раней — 2.950 руб.). З 22 да 6 гадзін кіламетр прабегу і пасады ў таксі абыдуцца пасажыру ў 465 рублёў (было — 440), а за гадзіну начнога прастано пры ўключаным таксометры трэба будзе выкласці 4.650 рублёў (было — 4.400). Падвышка невялікая, а тым больш, калі хочаш катацца на таксі, то плаці, і гэта не намі прыдуманая...

ПЕРСПЕКТЫВА ТЫДНЯ

Наша краіна славіцца бульбай і гэта звычайная справа для нашых земляў. Але, магчыма, у хуткім часе на прылаўках беларускіх крамаў з'явіцца наш беларускі вінаград. Пра гэта заявіў доктар сельскагаспадарчых навук Рамуальд Лойка. Развіццё гэтай культуры забяспечваюць дзяржаўная падтрымка і навуковая селекцыя вінаграду, якая пачалася ў рэспубліцы. Упершыню прамысловыя плантацыі вінаграду закладзены ў адкрытым і ахаваным глебах сельскагаспадарчых тэрыторый "Прагрэс" Гродзенскага раёна. Што ж, чаму б і не беларускі вінаград, тым больш, што апошнімі гадамі ў нас пакарацелі і нацяпелі зімы...

У Саюзе беларускіх пісьменнікаў

Нарэшце, блізіцца да завяршэння гісторыя з помнікам Барысу Сачанку. Днямі сябры камісіі СБП па творчай спадчыне пісьменніка пабывалі на скульптурным камбінаце і азнаёміліся з гатовым ужо для вырабу помнікам. Тлумачэнні даваў скульптар Я. Пуставы.

Прысутныя, а таксама члены сям'і Барыса Іванавіча ўхвалілі работу, і цяпер помнік павінен быць устаноўлены на Маскоўскіх могілках.

Н. К.

21-е Скарынаўскае свята кнігі мела адбыцца ў Полацку. Старажытны беларускі горад на зліцці Дзвіны і Палаты, калыска Еўфрасіні Полацкай і Францішка Скарыны прымаў госця. На Цэнтральнай плошчы, ля помніка першаасветніку, ладзілася святочнае тэатралізаванае мастацкае відовішча. Прысутных віталі прадстаўнікі ўладаў і грамадскасці. Цёпла прымалі слухачы пісьменнікаў Навума Гальпяровіча, Ганада Чарказяна, Міколу Чарняўскага, ганаровага грамадзяніна Полацка Аляся Савіцкага, фальклор-

ныя і самадзейныя калектывы. На кніжным кірмашы можна было знайсці разнастайную прадукцыю беларускіх выдавецтваў, у тым ліку кнігі Уладзіміра Арлова, Аляся Карлюкевіча, Аляся Марціновіча, беларускія календары. Пакупнікі імкнуліся набыць змястоўныя, добра аформленыя кнігі. Як падкрэсліў намеснік старшыні Дзяржкамдруку Станіслаў Нічыпаровіч, нягледзячы на пэўныя фінансавыя складанасці, выдаўцы намагаюцца, па магчымасці, павялічыць тыражы, знізіць сабекошт прадукцыі, данесці беларускае слова да кожнай навуцальнай установы, бібліятэкі, сям'і.

Сёлётнае свята беларускага слова супала ў Полацку з урачыстасцямі з нагоды 75-й гадавіны ўтварэння літаратурнага аб'яднання "Наддзвінне", якое выхавала не адно пакаленне годных майстроў слова. У будынку гарадской бібліятэкі юбіляраў віталі Сяргей Панізік, Франц Сіўко, Аляся Жыгуноў, аматары паэзіі, госці з Мінска і Віцебска. Свае вершы чыталі Герман Кірылаў, Ірына Дарафейчук, Ніна Ярмак, Алена

Хмарка, выступалі выкладчыкі педагагічнага каледжа, а таксама прадстаўнікі гарадскіх уладаў.

М. Р.

Вечарына, прысвечаная 65-годдзю Генадзя Рымскага прайшла ў вялікай зале Дома літаратара. На яе сабраліся сябры, калегі Генадзя Васільевіча — пісьменнікі, вучоныя, а таксама студэнты мінскіх ВУН, школьнікі, аматары мастацкага слова.

Пра жыццёвы і творчы шлях Г. Рымскага гаварылі вядучы вечара Навум Гальпяровіч, Анатоль Вяцінскі, Мікола Савік, Аляся Пісарык, Валянціна Аколава, калегі па навуковай працы. Барды спявалі песні на вершы паэта, і, канешне, гучалі паэтычныя радкі Г. Рымскага, яго пераклады. Прысутныя аднадушна адзначылі значны ўклад юбіляра, які заўчасна пайшоў з жыцця, у прапаганду беларускай паэзіі, яго любоў да сваёй другой радзімы — Беларусі.

Н. К.

Змагарам за родную мову

У Старых Дарогах у двары Музея выяўленчага мастацтва (Фонд Анатоля Белага) адкрыты помнікі паэтам Максіму Багдановічу і Анатолю Бярозку. Аўтары помнікаў — Сяргей Вакар і Уладзімір Ляту. На адкрыцці помнікаў выступілі кіраўнік праекта ўзвядзення ансамбля "Змагарам за родную мову" Анатоль Белы і старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Вольга Іпатава. Вершы Максіма Багдановіча ў перакладзе на рускую мову чытаў Браніслаў Спрычан. На адкрыцці помнікаў прысутнічалі грамадскасць горада, настаўнікі і вучні.

Н. К.



Выбірай лепшага

Мастакі, кажучы, людзі сур'езныя. І таму на поўным "сур'езе" яны прызначылі і правялі акцыю дэмакратычных выбараў найлепшага беларускага жывалісца 2001 г. Пры ўваходзе на выставу "Выбірай" у галерэю "Золата" кожны глядач абавязкова заўважыць вялікую выбарчую урну, алячтаную па ўсіх правілах, з кіпай бюлетэняў на версе. Арт-рэзытнг прапановуе наведвальнікам выбар сярод дзясці мастакоў, работы якіх і склалі экспазіцыю выставы. Накі-

рункі іх творчасці досыць разнастайныя, сучасныя і мадэрновыя. У сяброўскую "гонку" ўключыліся Мікола Бушчык, Генадзь Драздоў, Уладзімір Канцадайлаў, Васіль Касцючэнка, Мікола Кірзеў, Аляся Марачкін, Галя Раманава, Сяргей Рымашэўскі, Рыгор Сітніца, Сяргій Цімохаў. Шкада, што паспытаць шчасця стаць ганаровым і дэмакратычна абраным намінантам згадзіліся далёка не ўсе беларускія жывалісцы, затое мы цяпер ведаем самых смелых сярод іх. Ідзя

правядзення такой акцыі, дарэчы, належыць самім мастакам. 21 верасня ўдзельнікі выставы і ўсе жадаючыя стануць сведкамі падліку галасоў і віншавання пераможцы. Галерэя ж мяркуе, што ў будучым яна наладзіць падобныя выбары сярод графікаў і скульптараў.

Такім нечаканым паваротам у звыклым экспазіцыйным працэсе зацікавілася нават Беларускае тэлебачанне. Але, на жаль, рэпартаж з месца выбараў так і не быў зняты...

Н.Ш.

АНОНС

Оперны плануе...

Прэс-канферэнцыя ў Нацыянальным акадэмічным тэатры оперы Беларусі, прысвечаная вынікам летніх гастрольяў ды планам на новы сезон, адбылася 11 верасня. Размова, якую веў мастацкі кіраўнік тэатра Сяргей Картэс, атрымалася досыць доўгая і палемічная, таму мы мусім прыгадаць яе ў асобнай публікацыі. Калі ж казаць каротка, дык адзначым, што на гастрольях у Швейцарыі ды Германіі наш тэатр пацвердзіў сваю добрую творчую рэпутацыю. Цяпер трэба "трымаць марку", сустрэкаючыся з роднай публікай. А яна, вядома ж, чакае адкрыццяў.

Адкрыцці перадусім звязаны з прэм'ерамі. Адна з іх мае адбыцца з снежня (чым не калядны падарунак!), калі на сцэну выйдзе, нарэшце, паўнаватарскі спектакль "Трубадур". Нагадаю, што гэтая опера Д. Вердзі ў новым музычным уяўленні зноў з'явілася на афішы ў перыяд падрыхтоўкі беларускай опернай трупы да замежнай вандароўкі.

У канцэртным варыянце мяркуецца паставіць "Багему" Д. Пучыні.

Гэта — пасля новага года. Да заканчэння сезона мае быць падрыхтавана доўгачаканая прэм'ера "Пані Ядвігі" У. Солтана. Першы паказ, магчыма, будзе таксама "канцэртны". Але ўжо ў наступным сезоне загадкавая "Пані..." паўстане ў рэжысуры В. Раеўскага ды ў сцэнаграфіі Б. Герлавана (дэбют купалаўцаў на опернай сцэне).

Пакуль "Пані..." рытуецца да сустрэчы з публікай, "Лэдзі..." ужо выйшла на сцэну. Так, 15 верасня адбыўся спектакль "Лэдзі Макбет Мцэнскага павета". Опера Д. Шапастава ў рэжысуры М. Ізворска-Елізар'евай і ў мастацкім афармленні В. Окунева сышла з рэпертуару на некалькі сезонаў з-за праблем у цэху салістаў. Пад кіраўніцтвам галоўнага дырыжора А. Анісімава адноўлена гэтая вялікая музычная праца, і вынік можна было ўбачыць-паслухаць у мінулую суботу.

У сувязі з тым, што А. Анісімаў з новага сезона прыняў на сябе таксама чым мастацкага кіраўніка Акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі, у тэатры з'явілася новая



пасада: памочнік мастацкага кіраўніка па творчых пытаннях. На гэтай пасадзе — "правая рука" А. Анісімава ды С. Картэса, дырыжор, які прыкрывае тэатральныя тылы ў адсутнасць "галоўнага" ўжо некалькі гадоў запар, — Вячаслаў Чарнуха. Віншваем і дай Бог плёну! А вось з рэжысурай у тэатры оперы пакуль праблема. Хаця, як паведаміў С. Картэс, пошукі вядуцца і ўжо нават ёсць на прыкмеце асоба будучага галоўнага рэжысёра.

С. Б.

На здымку: сцэна з оперы "Лэдзі Макбет Мцэнскага павета". 1995г.



Дзве сустрэчы ў педагагічным

На пачатку верасня да нас, студэнтаў-гісторыкаў педуніверсітэта імя Максіма Танка, завіталі ў госці паэты Мікола Мятліцкі і Эдуард Акулін. Прыйшлі яны, каб павіншаваць з паступленнем, расказаць пра сваю творчасць. Было тут усё: і меладыйныя песні, і лірычныя вершы, і паэмы пра каханне. Мы з захапленнем слухалі песні "Мая Крывія", "Як яна і я", "Максім", дэвілі кожны радок "Двара прахаднога", марылі, слухаючы паэму "Мёд чмяліны". Дзве гадзіны праяцелі, як адно імгненне. Затым былі пытанні да паэты, аўтаграфы... Так не хацелася пакідаць аўдыторыю, у якой яшчэ нядаўна гучаў шквал апладысмантаў. Усе мы шчыра ўдзячны Міколу Міхайлавічу і Эдуарду Аляксандравічу за тое, што яны падтрымалі нас і падарылі некалькі гадзін сапраўднага свята.

Таццяна ВІТТ,
студэнтка 106-й групы

Днямі ў першакурснікаў факультэта беларускай філалогіі і культуры адбылося сапраўднае свята: павіншаваць іх з новым навучальным годам прыйшоў паэт Леанід Дранько-Майсюк, і прыйшоў не адзін, а разам з гуртом "Крыў", дакладней, гурт прадстаўляў толькі Зміцер Вайцюшкевіч са сваімі памочнікамі. Леанід Дранько-Майсюк парадаваў прысутных новымі вершамі, бліскучымі прамовамі, якія заканчваліся авацыямі. Зайграў на гітары Зміцер Вайцюшкевіч — і мы быццам бы апынуліся на сапраўдным кірмашы, дзе прадаваліся розныя жывёлы... Так пачалася прэзентацыя музычнай п'есы Л. Дранько-Майсюка і З. Вайцюшкевіча "Цацачная крама". Кожны мог зрабіць выбар і купіць свайго Асла, Казла, Пеўня, Каня. Зміцер спяваў і расхвальваў, як гаспадар, свай жывёл, але гэтыя жывёлы-цацкі былі вельмі падобныя на людзей... Не абшлось і без пароды, якія прачытаў паэт Мікола Шабовіч. З гумарам і з вялікім пачуццём павагі да сябра ён дэкламаваў вершы-пароды на Леаніда Дранько-Майсюка.

Адным словам, аўдыторыя была сведкай цікавага відовішча. А адбылося гэтае свята дзякуючы Уладзіміру Васілевічу — выкладчыку беларускай вуснай народнай творчасці. Больш бы такіх святаў!

М. МЯЛІК,
студэнтка 104-й групы

"Спадчына" жыве!

Пасля паўгадавага перапынку выйшаў чарговы нумар часопіса "Спадчына" (№ 1-2, 2001 г.). Арганізацыйныя і фінансавыя цяжкасці прымусілі рэдакцыю ўзяць паўзу, каб сабрацца з сіламі дзеля працягнення працы. Адкрываецца ўзноўлены часопіс артыкулам, прысвечаным памяці Ежы Гедройца (аўтар Алякс Анціпенка). У двух матэрыялах расказваецца пра падзеі часоў першай сусветнай вайны: польскі палітычны рух у Мінску (Анатоль Грыцкевіч) і зараджэнне беларускай нацыянальнай школы (Уладзімір Ляхоўскі). У рубрыцы "Постаці змешчаны ўспаміны пра Францішка Багушэвіча і даследаванне Міхаіла Спірыдонава пра Яўхіма Храптовіча. Маладыя навукоўцы распавядаюць пра рэпрэсіі сталіністаў 30-х гадоў у зоне савецка-польскага пагранічча (Ірына Раманава), музейную справу ў Беларусі канца XIX — пачатку XX стагоддзя (Ігар Грабянчук), кафлю старадаўняга Полацка і вераванні палачан (Дзяніс Дук). Краязнаўства прадстаўлена цікавымі звесткамі пра барысаўскія развадныя масты (Міхась Мяцельскі), лошыцкую памешчыцкую сядзібу ў Мінску (Юры Кур'яновіч) і мажэйкаўскія сядзібна-паркавыя комплексы (Лявон Лаўрэш, Уладзімер Круцікаў). Працягваецца друкаванне нататак Юркі Віцьбіча, дзе разглядаюцца праблемы захавання архітэктурна-гістарычнай спадчыны Беларусі.

У наступных нумарах мяркуюм друкаваць разнастайныя матэрыялы беларускага замежжа, раздзелы з ненадрукаваных кніг, помнікі літаратуры, пераклады, дакументы, рэцэнзіі. Іх аўтары — гэта гісторыкі, археолагі, этнографы, архівісты, музейнаўцы, краязнаўцы, літаратуразнаўцы, культурологі. Вялікія магчымасці для друкавання атрымае навуковая моладзь.

"Спадчына" мусіць стаць вольнай трыбунай усіх даследнікаў Беларусі. Падтрымайце нас у інтэлектуальным капіталам.

РЭДКАЛЕГІЯ

ВАРУНКІ

Сумнае свята ў Рыжэньках

У тэлефоннай трубцы пачуўся жаночы голас:

— Турбуе загадчыца Мішкавіцкага сельскага Дома культуры. Заўтра ў нас свята вёскі Рыжэнькі. Прывязджайце.

І яшчэ не ведаючы, як і на чым я паеду, ды яшчэ ў вёску, дзе засталася пяць хат, з якіх толькі тры жывыя, а астатнія ажываюць толькі з надыходам вясны, калі іх блізікі і далёкім гаспадарам трэба садзіць бульбу, не адказаў, а выдыхнуў:

— Еду!

Толькі потым ужо ўвесь вечар і ноч з радасцю і болям, са слязямі і смехам зноў і зноў успамінаў самую дарагую мне на ўсім белым свеце вёсачку. Вёсачку, дзе нарадзіўся, з якой бегаў разам з іншымі вясковымі дзецьмі ў Далуюўскую пачатковую, а потым у Мішкавіцкую сярэднюю школу — драўляную, аднапавярховую, але такую цёплую і ўтульную ў зялёных прысадах летам і ў белай шэрані зімой. Бегаў ад рэчкі Нярэшні да рэчкі Сячны, за якой і стаяла гэта школа, каб вучыцца, спяваць у школьным хоры, каб сустрэцца з той, якая ў белы-белы бзз хавала сарамліва свае вусны і вочы...

У спадарожніцы мне трапілася загадчыца аддзела інфармацыі Шумілінскага райвыканкама, таварыская, маладая, сімпатычная жанчына Людміла Шаўцова. Па дарозе яна расказвала пра кожнае вялікае і малое паселішча, пра іх жыхароў, мясцовых кіраўнікоў рознага рангу. Падумалася з усцешнасцю, што гэта вельмі добра, калі кабінетны работнік ведае свой раён удоўж і ўпоперак.

І вось ужо Мішкавічы, мураваная школа, у якой шмат год дырэктаруе яе былая выпускніца Вера Разуменка.

Новая школа падалася мне ціхай і чужой. Ціхай таму, што былі летнія канікулы, чужой таму, што ў сценах яе не вучыўся. І ў той, драўлянай, цішыні такой не было нават і на канікулах, калі нас збіралі на вучоба, а наша вучнёўская брыгада. Быў у нас свой "Беларусок", свае гектары зямлі. Збіралі мы зімой па сялянскіх дварах попель і курыны памёт на ўгнаенне, садзілі, а потым палолі кукурузу і буракі, убіралі іх, разам з дарослымі шчыравалі на касавіцы і жніве — ды ці мала дзе! І ўжо тады выспявала адчуванне таго, што ты нешта ўжо сам значыш на зямлі, бо недарэмна ясі хлеб. Радасць прыходзіла за тое, што жывеш на сваёй зямлі, кормішы яе пладамі. З цяжкімі падлеткамі, з дысцыплінай праблем у нашых настаўнікаў не было: прыгажосць роднай зямлі, пасільная праца на ёй абараняла нас ад нядобрага. Даўно такіх брыгад няма. На змену ім прыйшлі вучэбна-вытворчыя камбінаты, база якіх часцей за ўсё размяшчаецца ў райцэнтрах. Возяць туды школьнікаў. Што яны там робяць? Тусуюцца, як кажучь сёння. Плёну ж працы няма. Ну, можа, нехта ўжо дужа ўпарты набудзе нейкую прафесію, якую потым і кіне часцей

за ўсё. І растуць дзеці зямлі, адарваныя ад зямлі, каб потым паехаць немаведама куды і з чым, спустошваючы свае душы...

У Мішкавічах да нас далучылася загадчыца мясцовага сельскага Дома культуры Зінаіда Касьянава. Толькі чаму не той дарогай едзе, якая калісьці бегла полем, а потым лесам?

— Зараз па ёй толькі пехам ці на веласіпедзе праедзеш, — патлумачыла Зінаіда.

Нарэшце, Рыжэнькі. Сумна, што не пазнаў самага блізкага сябра дзяцінства Тоніка Мульца — Антона Мартынавіча зараз, з якім сядзеў на адной парце і які, як і другі наш сябар, Пятрок Мульц — Пятро Сцяпанавіч, жывуць і працуюць у Шуміліне.

Са стрыечным братам Стасем мы бачымся часцей, хаця і ў не надта вясёлы час, калі я прывязджаю, а ён прыходзіць на Духаў дзень у вёсачку Лабейкі, адкуль ужо з двара нашай стрыечнай сястры Віці ідзе на могілкі, дзе ляжаць ягоная, ейная і мая мамы — тры родныя сястры. Нехта сказаў, што смерць — гэта далучэнне да большасці. Яно так і ёсць. Многіх няма ўжо ў Рыжэньках: адны з'ехалі, другія памерлі. Дзядзькі-адна-вяскоўцы Зыгман, Стась, Юзік, Норбат, Болесь, цёткі Домна, Польшка, Адзеля, Мальвіна...

І над усімі жывымі і мёртвым і ўспывае ў памяці іканалісны твар маёй заступніцы і ахоўніцы, няўрымслівай жанчыны, бабкі Юстыны. Гэта яна адна пасля смерці дзеда Норбата ўзяла і паставіла на ногі пяць дачок і сына. Дзядзька Мікола загінуў потым у 1942 годзе ў ленинградскіх балотах. Пражылі жыццё, узгадавалішы плоіму дзяцей, і памерлі ўсе мае цёткі. А душа бабкі Юстыны нябачна лунае і над старым садом Стася, і над утравелай дарогай, і над зарослым выганам, і над Доўгім калодзежам і Крыніцай...

Рыжэнькі жывуць. Пад ненавязліваю музыку мы сядзім поруч, курым і ўспамінаем. Мы — гэта Мікалай Жук, былы трактарыст і шафёр, працавіты, памяркоўны, разумны мужык. Ён і на пенсіі трымае кароўку, коніка, дробную жывёліну. А з ягонага саду, перад дажджом, напэўна, так хораша пахне дзятлавінкай і мёдам — ахвотнік да пчолак Мікола вялікі.

Грае музыка. Дзесьці ціха-ціха, схаваны ў хмызняках, бяжыць Нярэшня. Усохла Крыніца: пішу з вялікай літары таму, што гэта яе назва. Яна перасыхала ўлетку і на маёй памяці. І ў Рыжэньках заўсёды была праблема з вадой: насілі яе і вазілі з Доўгага калодзежа, скраблі ў дзядзькавым і ў нашым. Сёння такой праблемы няма: ідзі да калонкі і хочаш пі, хочаш мыйся, хочаш у пасудзіну набірай. Аўталаўка побач, грузавік на падхваце. Калі трэба некаму ці некуды пазваніць, то калі ласка: тэлефон у Мікалая Жука працуе. Як бачна, праўленне калгаса

"Ленінскі прызыў" і яго старшыня Анатоль Зянько не забываюцца пра людзей хаця б і невялікай вёскі.

— Мы збіраемся разам усё часцей тады, калі нехта памірае, — кажа Мікола.

З гэтымі словамі пагаджаюцца ўсе.

Божа мой! Калісьці ў Рыжэньках было пятнаццаць двароў. І не два-тры чалавекі ў кожным, а пяць-шэсць. І гула тут талака вясной, летам, восенню і зімой. Па вёсем стагоў аднаго сена ставіў кожны на Балонні. А якія адмысловыя драўляныя бочкі і цабэркі рабілі мой бацька і дзядзька Стась — нарасхват ішлі яны на вульскім базары. А якія вясёлкавыя ніты ставіліся на кроснах амаль у кожнай хаце і ткаліся рукамі маці і другіх вясковых жанчын рознакалёрыя, вясёлыя поспілки, ходнікі, ручнікі...

Дачакаўся святочны караван на блакітным ільняным ручніку і ўсіх тых, хто сабраўся на свята. Гаспадыня Зіна прывезла з сабой хлопцаў і дзяўчат з калгаснай мастацкай самадзейнасці, тыя спявалі для рыжэнькаўцаў песні, танцавалі.

Была і салодка-горкая чарка. Салодкая ад таго, што адбылося свята роднай вёскі, што скрозь жывуць людзі, і горкая ад успамінаў пра тых і тое, каго і чаго тут больш няма.

— А трэба жыць. Паміраць збірайся, а жыта сей, — сказаў нехта.

Вяртаюцца думкі, і ўсё больш і больш пераконаваюся: можна і ў наш тлумны час рабіць нешта для людзей, хаця б і пенсіянераў, каб не адчувалі яны сябе забытымі і забітымі няўвагай. Можна, і разрастуцца некалі дробненькія вёсачкі, калі вольна і дзяўчаты будуць бачыць павагу і ўвагу да іх бацькоў і дзядоў. І, можа, рызыкне нехта пабудовацца ў Рыжэньках, а не ў цэнтры калгаса — Мішкавічах. Што тыя Мішкавічы! А тут прыгажосць такая, такі прастор, грыбкі-баравічкі, ягадкі-чарнічкі. На маю ж асабістую думку, той, хто прывязджае на сталую працу ў той жа калгас і хоча асесці на зямлі, няхай будуюцца ў такіх вольных вёсачках. Тут раздолле для кароўкі, коніка, піскленка, а захочуць — і для пчол. Не трэба ўжо далей скучаць, як у нейкім гета, у цэнтры калгасаў і саўгасаў усіх пагалоўна. З тых жа Рыжэнькаў ці з Далуюва да цэнтры рукой падаць.

Развітваемся. Яшчэ раз гляджу на няпоўную апошнім часам гарэзніцу-Нярэшню, да якой ізноў не дайшоў, але крыху воддаль ад якой сустрэўся з дарагімі мне людзьмі, у якіх вучыўся, вучуся і буду вучыцца да скону працавітасці, чысціні і дабрыні, любові да ўсяго свайго роднага, беларускага.

І ўжо на развітанне махаюць мне галінкамі дзве грушыны-дзічкі. Яны выраслі ад каранёў тых бэраў, што садзіў некалі мой бацька ля нашай хаты...

Алег САЛТУК



Фота Ул. КАГУЦЕНКІ

Жыў-быў Пампей.

У вёсцы Чыкалавічы, пад Брагінам, ён аб'явіўся ціха, але яго заўважылі адразу, і не толькі таму, што вёска ёсць вёска, навывілет прадзімаецца вятрамі ды прастрэльваецца вачамі, але яшчэ таму, што быў Пампей вельмі прыгожы, асілак. Ціха з'явіўшыся, ціха і будавацца пачаў, ды не ў вёсцы, як усе будаваліся ды жылі, а за вёскаю на рэчцы Брагінцы. Людзі думалі, што Пампей будзе сабе дом, а ён ім пабудаваў млын. Падаліся мужыкі на млын зерне малоць і кожны, везучы, казаў: "Еду да мельніка". Гэтак Пампей прыдбаў сабе ў Чыкалавічах яшчэ і прозвішча Мельнік.

А далей — болей: закахалася ў Пампея пані Навашыцкая. Аж сохла па ім. А ён яе не заўважаў. Зазлаваў пан. Ці што пані закахалася ў мужыка, ці што мужык не хацеў яе бачыць? Каб выжыць з Чыка-

Я падняўся на ганак, адчыніў высокія дзверы, за імі завярнуў направа, таркануў пальцам у белае вока на сцяне і апынуўся ў кабіне ліфта — панесла ў неба. Там быў яшчэ прыпынак, былі белае сцяна і на ёй яшчэ тры вокі — выбраў сярэдняе: дзверы адчыніліся і я ўбачыў перад сабою ветлівы інтэлігентны твар у срэбранай араве.

— Праходзьце.

Магчыма, я недарэчы ўсміхнуўся, успомніўшы восень, мастацкі салон на праспекце Скарыны ў Мінску, адкрыццё выставы Анатоля Бараноўскага. Было там шмат людзей. Я зняў паліто, ускінуў на вешалку, а як выставу пакідаў, падышоў да вешалкі і паліто апрануў, па кішэнях — цап-лап: дзе шалік? Ён аказаўся ў бакавой кішэні. На шыю ўскінуў: не мой? Мой чырвоны, а тут — сіні. Чужое паліто? Але ж старомоднае рацінавае, шэрае і

чамаданам, у свет не блізкі. За браму выйшаў, азірнуўся — чырвоная, з агню жывога. Сэрца і зашчымела: што абяцае чырвань? Які яшчэ пажар? Можа, вярнуцца? Не, пайшоў. А пасля браму напісаў. У тым колеры, у тым настроі.

Ён, мастак, казаў лагодна, нібы ў агністай чырвані былі ўсяго толькі настрой ды колер. Але задумаўся. І я спытаў, як думку перахапіўшы:

— Настрой і колер брамы спраўдзіліся?

Ён галавой кінуў, нібы ў згодзе з маім пытаннем, але змаўчаў. У думках, можа, адчальваў ад брамы, палічыўшы, што ўсё сказаў і сказанага з мяне даволі, астатняе, калі што трэба, мог сам зразумець. А мне адчальваць ад гэтай знаходкі, брамы, ні ў якім чоўне не было ахвоты. Я адчуваў, што тут не проста брама — вір, выток жыцця, можа, з найпершых, і ад яго павінны разыходзіцца кругі настрой, думак, вобразаў, якія не знікаюць

Віктар КАРАМАЗАЎ

Скарбы чырвонай брамы

ПАЧАТАК ПАДАРОЖЖА Ў МАСТАЦКІ СВЕТ Гаўрылы ВАШЧАНКІ

лавіч, пан спаліў яго сядзібу. Яшчэ і вясна пасобіла не мужыку — пану: вадою змыла млын. Надта не бядуючы, Пампей пабудаваў дом — у вёсцы, ды самы, на ўсю вёску, вялікі і прыгожы, а за домам паставіў новы млын, вятрак, і ўзяў у жонкі мясцовую сялянскую дзяўчыну. Нарадзіўся ў іх сын Міхась. Далёкай навукі, як і бацька, не шукаў, але ад бацькі пераняў мужыцкую мудрасць, да любой справы здатнасць і грамату. Малоў мужыкам ямень ды жыта, са свайго мазаля забагацеў і ажаніўся з мясцовай дзяўчынай Ганнай. Нарадзіла Ганна пяцера дзяцей — Надзею, Віктара, Клаўдзію, Алёну ды Цімоха. Усе яны жылі з зямлі, за зямлю ваявалі і паміралі.

Калі ўсё гэта адбывалася? Можна сказаць, што нядаўна. Міхась нарадзіўся на самым пачатку пражытага стагоддзя, перад першай рускай рэвалюцыяй, а Пампей памёр перад самай калектывізацыяй. Пампея караў пан Навашыцкі, у панства пастаўлены царом, а Міхаса — ГПУ, ад якога мужык змусіў хавацца на Украіне. Будаваў у Чарнобылі яўрэям дамы — як званы, а паміраць вярнуўся ў сваю вёску.

Гэта ўсё радавод ад Пампея Мельніка. Яму ж насустрач, каб парадніцца, прыйшоў род Міны Вашчанкі, таксама мужыкі.

На свет Міна з'явіўся ў вёсцы Калыбаня, што каля Брагіна, як і Чыкалавічы. 1900 годам ажаніўся з мясцовай дзяўчынай Сынклетай, якая нарадзіла дванаццаць дзяцей. У дваццаць дзевятым Міна памёр, а Сынклета пражыла 118 гадоў, перажыла ўсіх сваіх дзяцей і да апошняга дня працавала.

Харытон, першынец Сынклеты, ажаніўся з Надзеяй Мельнік з роду Пампея. Надзея ўдалася вельмі прыгожая ды працавітая, уся ў дзеда. Да яе сваталіся лепшыя хлопцы, і быў дзень, калі ў вёску наехала ажно шаснаццаць жаніхоў. Але з усіх, сабе па сэрцы, яна выбрала Харытона і ад яго нарадзіла двух сыноў — Мікалая і Гаўрылу. Харытона расклучылі, выслалі, праз пяць гадоў ён вярнуўся, але яшчэ праз тры гады зноў забралі — як ворага народа, і ён памёр у сibirскім ГУЛАГу. Дом Харытона калгас раскідаў, бярвенне перавёз на сваю будоўлю, і Надзея з малымі сынамі шмат гадоў хадзіла па чужых хатах, пакуль у сям'і не падрасла мужыцкая сіла. Калі старэйшаму Мікалаю набегла шаснаццаць, а малодшаму Гаўрылу адзінаццаць і хлопцы ўжо трымалі ў руках сякеры, збудавалі новы дом. Было гэта ў трыццаць восьмым. А праз пяць гадоў, у вайну, дом згарэў падчас бою партызанаў з немцамі. І пачала Надзея з сынамі зноў будавацца. Хоць тым пашанцавала, што з Чарнобыля ў вёску вярнуўся бацька Надзеі — Міхась, сын Пампея, ды што карову паспелі схаваць у лесе і ад немцаў, і ад партызанаў. Дзед Міхась навучыў яе хадзіць у ярме, станавіцца ў плуг, ёю вывезлі бярвенне на дом, аралі зямлю. А тут — галадоўка, пайшоў касіць тыф. Карова была і цяглом, і карміцелькаю — ад усіх бед ратавала. Дом паставілі новы, а Гаўрыла, які вучыўся ўжо ў сямім класе, яшчэ і адмысловую браму выштукваў з дугою наверх.

Ішоў апошні год вайны — 1945.

гузікі мае, блакітам адлівалі. Ды не, мае такое самае вісела побач. На выхадзе з салона знаёмаму прызнаўся, як чорт паблытаў, а ён ухмыльнуўшыся, мне кажа: "Ты азірніся". Я азірнуўся: тое паліто было ўжо на плячах у Гаўрылы Харытонавіча Вашчанкі, а сіні шалік быў у яго руках. Ну трэба ж улесці мне ў вопратку жывога класіка!

Цяпер я апынуўся ў прасторы мяккага святла і цёплага колераў. Агледзеўся. Тут паяднанія былі два светлы — зямны і нябесны. Тут быў сусвет, і не проста быў, а жыў у дзіўных кампазіцыях, формах, колерах, да сябе вабіў і ад сябе адлучваў, супакойваў і насцярожваў, абяцаў рай і край пекла паказваў, каб людзі не падманваліся. Стаялі светлыя хаціны, такія дробныя ў пашчы сусвету, што і святло не ратавала ад хмарнай думкі: якія мы самі — гэтакія нашы сані. Стаялі хаціны, у якіх ніхто не жыў, у высокім більнягу, сляпыя і глухія, людзьмі пастаўленыя і людзьмі забытыя. Густою сінізною шыкоўна цвілі касачы, у зямное харавато, нібыта на таёмную вярчу, зманіўшы з неба маладзік рагаты, хаваючы яго ў сініх сховах. З начное цемры да нябеснага святла ўзляталі коні, адкінуўшы чырвоны пасак страху. У святле ліхтарным, дзе промняў даўжыня была напэўна роўная шляху ад сонца да зямлі, раіліся матылі, падобныя да палявых рамонаў, і над імі ўзвышалася трывожнае бяздонне — не тое неба, што жыццядайна і ласкава грэла кожны зямны парастак, а чырвоны космас і нават пазакосмас, у якім плылі не хмары, а планеты, паміж якіх кіпела-булькатала гняўлівымі бурбалкамі расплаўленая магна. За чырванню галактык з кратэраў агню ўзляталі галавешкі, з якімі разам ва ўсе бакі страляла каменне попелу. Адтуль, нібыта НЛА, зніжаўся астыла-пасінелы тазік, падобны да льдзіны смерці, з якога, як з вымя дойнае каровы, цурболіў струмень жоўтае атруты і той струмень, выліты на людзей, вёскі, нівы, зямлю прабіўшы, дзе здаўна сеялі, дары збіралі, спявалі ды скакалі ў святлы, разліўся атрутнай жоўцю, і адтуль нам, людзям, у рукі пайшло расці калоссе не радасці, а смерці. Вострымі пікамі стаялі, нібыта стражнікі на службе, брамы цемры — вялі ў пекла, стаялі брамы святла — паказвалі рай, брамы чакалі чыстых і нячыстых, праведнікаў і зладзеяў, годных і халуёў, сейбітаў і цмокаў — усім хапала месца. Тут я адчуў, як загуляўся ў характэры прыроды і тым падмануўся ў задоўгіх радасцях — схамануўся і захістаўся: за што сханіцца, каб утрымацца на сваіх хадулях? Убачыў перад сабою браму і рукі працягнуў да яе. Але адскочыў: яна была з агню. Стаяў насупраць брамы слуп — агняны. На ім віселі кубкі — чырвонае вугалле.

— Сядайце.

Спакойнае слова было ратункам.

Ён, запрасіўшы на канапу, сеў сам, і я сеў побач. Ён разглядаў мяне — што я за птах?

— Прабачце, Гаўрыла Харытонавіч. Так незвычайна тут у вас. Як быццам на зямлі, але і ў небе. І брама...

Ён зноў супакой:

— Чырвоная ад сонца. Быў вечар. Сонца заходзіла на пералом надвор'я. Я пакідаў сваю вёску, ішоў, малады, з



В. Карамазав і Г. Вашчанка ў майстэрні мастака

Фота Ул. КРУКА

і не канчаюцца на нейкай лічбе, не маючы канца і межаў, множацца бясконца, ад кожнага круга адскоквае наступны круг, за кругам — круг, як у вандруніка — за далю даль. Па іх і трэба плысці, з круга на круг, калі ёсць човен і ты ў чоўне.

Але падняўся ён, выйшаў на сярэдзіну майстэрні, вачыма мяне паклікаў да сябе. Я падышоў, кіню позірк туды, куды ён глядзеў у гэты момант: насупраць узвышалася сцяна, якую нельга было бачыць з канапы, калі сядзелі да яе спінамі, а на сцяне ў два рады ажно пад столь былі карціны. Я іх заўважыў, як зайшоў у майстэрню, ды адно цяпер убачыў, што тут не проста сцяна і не проста карціны на сцяне — іканастанас з нібыта абразамі, рама да рамы, і ў кожнай — выява, калі не чалавека — хвоі, дуба, крыжа, дарогі, печы, буслінага гнязда, і ўсюды, у кожнай раме, дух святасці, хоць і натура не біблейская — наша зямля. Тут было мастацтва, якое будзіла ўва мне пытанні. Пытанні былі шмат. Але мастак, як я паспеў заўважыць, не любіў пытанні паспешлівыя і ў лоб, з прысмакам прымітыву мыслення ці правакацый, не любіў адказваць на іх адразу, нібы па абавязку, трымаў свой лад размовы, як лад любімай працы, чым прымушаў мяне сачыць не толькі за выказаным словам, але за думкаю, якая слова магла і не знайсці, за настроём, што нараджаў і слова, і думку. Я быў, вядома, вольны, як у вольніцы, ён не навязаў свой лад размовы, але што тая воля, калі цікавіла загадка і яе адгадка?

Хвоя — у святой араве? Ну, вядома, тут — Палессе. нетры якога трымаюць сваімі каранямі дубы ды хвоі. Але ці толькі ў гэтым прычына выбару мастака?

— Пампей, мой прадзед, з'явіўшыся ў Чыкалавічах, пасадзіў тры хвоі, дзве з іх салдаты ссеклі ў час вайны, але адна стаіць, смалой налітая, нібыта карань у зямлі Палесса, ад якога сам род Пампея...

Ну як жа гэтакую хваіну не паставіць у іканастанас?

Ці вольны, вятрак, на беразе рэчкі раскінуў крылы ва ўсе бакі, той самы, які пабудаваў Пампей. Бераг высокі, а млын нашмат вышэйшы. Пад млынам, пад яго крыламі на абрывістым беразе, прыгрэты сонейкам, сядзіць хлопчык, сам — сонейка, звесіў танклявыя ножкі са стромы да вады блакітнай, нібы толькі што з яе

выскачыў — галюком на падасланай белае кашульцы. Тут усё дарэшты — кожная былка на зямлі, кожная плямка ў небе, кожная рыска ў хлопчыку і ў ветраку — такое светлае ды чыстае, жывое. Вятрак — нібы сам прадзед у доўгай бурцы са стрэшкай-башлыком раскручвае на ветры магутныя крылы, абшытыя бялюткай палатнай, ці не той самай, якую ткала маці хлопчыка, унучка Пампея, з якой кашулька яе сына. Тут усё, усе вобразы і дэталі, адно з адным моцна счэпленыя, адно другое высвечвае ды паглыбляе, як, дарэчы, пачуркі ў пясчанай строме, гнёзды стрыжоў — адразу, як іх заўважыш, робяць на таго ж стрыжа падобным хлопчыкам. Альбо як цёпла, натуральна глядзяцца адзін з адным вятрак і хлопчык, Пампей і хлопчык, хоць тут няма Пампея, ёсць яго дух, прысутнасць — усё яднае, пранізвае. Не толькі дух Пампея — народа, Палесса.

А печ? Ну, так, звычайная, як у кожнай хаце палешука, з загнеткаю, пачуркамі, з агнём глыбокім у чэраве, дзе чыгункі, гаршчочки вакол агню бакі грэюць, з фіраначкаю збоку загнеткі, каб печ прапаленую не толькі засланкаю зачыніць, але і фіраначкаю зашморгнуць, схаваць яе начыне ад злога вока. Печ у хаце — жыцця аснова, трываласць, цяплынь, святло. Але і гэтакія развагі пільную прыдзірліва думка: печ усё ж перш наперш — гарантыя ад гневу страўніка, каб кішкі, як кажуць, не гралі марш? Тады якое яе права стаяць у іканастанасе, дзе права адно — дух?

Пытанне, як тую птушку, рызыкаўна выпускаць на волю — чым вернецца: годным адказам альбо разгубленым маўчаннем печніка, у нашым выпадку — мастака?

А ён ужо каля жаночага партрэта: — Каця, стрыечная сястра. Яе убачыш — печ успомніш. Зіма завейная, белы вечер свішча за вокнамі, у коміне гудзе ды стогне, а мы з ёю ляжым на печы і чытаем "Віа" Гоголя. У нас свая ноч, свой вечер, свае чэрці ў коміне гудуць, шкрабуца, кожны гук да костачак праймае, і так выразна бачыш бурсака Хаму, як ён ляціць на ведзьме, як адпявае яе ў царкве ноччу, як дамавіна з ведзьмаю лётае вакол яго, як ведзьма з дамавіны вылазіць, Хаму шукае. Тут вечер гримне — зноў здрыганешся, здаецца, што чэрці блізка, да цябе крадуцца, чуеш, як Віі дзвярыма рыпнуў, ідзе па тваю душу — маўчыш, не дыхаеш. То было страхоце! А ці адно страхоце?

— А што яшчэ?

— Мы, дзеці, з Гогалем пераадольвалі зямное прыцяжэнне, ляцелі ў неба, у космас, там бывалі, дзе зоркі, месяц, адтуль бачылі сваю зямлю, свае хаціны, печы, як іх бачыў Хама, калі ляцеў на ведзьме.

Тады і печ — не проста кухня, чыгун бульбы, грэлка для спіны, для ног? І гэта ўсё было, вядома, нават найперш — гэта, але ж не толькі гэта — яшчэ і карабель касмічны.

Ну, а дарога як трапіла ў іканастанас? Яна — за якія заслугі? За тое, што вярвачкаю віецца паміж людзей, вёсак, гарадоў, усіх і ўсё на зямлі звязвае ў род, абшчыну, народ, дзяржаву? Апірышча нагам ды колам у вандруках?

— Тут іх дзве побач, — кажа мастак. — Адна коламі выбітая да белага пяску, аж свеціцца, а другая цёмная, яшчэ не выбітая, пракладзеная ў аб'езд, каб у пяску не грузнуць. Скрозь гэтак на Палессі...

А што яшчэ яны, дзве побач, кажуць, светлая ды цёмная, што ў іх мастак убачыў? Што адна — да святла, другая — у цемь, што ў кожнай свой загон, свая мэта, сваё накіраванне, хоць і ляжаць як быццам побач. Тут ёсць загадка выбару — якой ісці ды ехаць?..

— А ваша першая ў далёкі свет якая?
(Заканчэнне на стар. 14 — 15)



“На загадкі ёсць адгадкі”



Іван Карэнда да нядаўнага часу быў вядомы як “дарослы” паэт, толькі зрэдку выступаў у перыядыцы з творами для дзяцей. Нядаўна ж прыйшоў да маленькіх чытачоў з кнігай “На загадкі ёсць адгадкі”, якую выпусціла выдавецтва “Юнацтва”.

Кніжка невялікая, усяго 36 загадак, але да таго цікавая, што дзіву даешся, чаму аўтар не паспрабаваў сябе ў гэтай галіне творчасці раней. У І. Карэнды не толькі самі загадкі атрымаліся надзіва арыгінальнымі, змястоўнымі. Ён скампанаваў іх так, што атрымалася кніга, аб’яднаная адзінаствам задумы.

Гэта па сутнасці дыялог паэта са сваімі маленькімі чытачамі альбо слухачамі, калі хлопчыкаў і дзяўчынак з загадкамі пазнаёмяць дарослыя.

А пачынаецца гаворка І. Карэнды з дзеткамі з запрашэння пазнаёміцца з кнігай, пастаранца адгадаць кожную загадку:

На загадкі ёсць адгадкі,
Бо загадкі — не падман.
Адгадаеш папарадку
З гэтай кніжкі ўсе загадкі —
Я куплю табе банан.

Можна ўявіць, як пасля ўсяго твары “чамучак” засвеціцца радасцю. Каму не хочацца атрымаць падарунак.

Дый, вядома, не церпіцца хутчэй з загадкамі пазнаёміцца. Шчодрый ж аўтар не толькі банан абяцае ў якасці ўзнагароды:

А з’ясі банан са смакам,
Сырадою вып’еш збан,
Пачастую мармеладам
Ды заморскім шакаладам...

І просіць быць уважлівым:
Калі маеш вольны час,
Час на роздум, на згадкі, —
Слухай першую загадку
І давай хутчэй адказ.

Першая ж загадка не такая і складаная: “Дзіўны, смешны карагод // Бачыў я пад Новым год: // Карагод вадзілі мухі — // Дзеткі маці-завірухі”. А хто не здагадаецца, што гэта — сняжынка, можа зазірнуць на апошнюю старонку кніжкі, дзе змешчаны адгадкі. Праўда, ёсць і больш “цяжкія” загадкі. Хоць бы гэтая: “Коціцца, коціцца з боку на бок // Сіні клубок, а на ім — паясок. // Той, хто загадку маю адгадае, // Гэты клубок у руках патрымае. Не кожны здагадаецца, што маецца на ўвазе мячык. Але ж загадкі для таго і пішуцца, каб актывізаваць мысленне хлопчыкаў і дзяўчынак, спрыяць развіццю іх фантазіі.

Разгадваючы ж — таксама праца. Таму і стаміцца можна. Разуменуючы гэты І. Карэнда ў сярэдзіне кнігі, пасля вясмазначатай загадкі, прапануе дзеткам адпачыць: “Мабыць, ты стаміўся крышку? Калі так, — адсунь убок Недачытаную кніжку, Выпі свой маркоўны сок.

А яшчэ можна пагуляць, а пасля... А як скончыш свае гулі, Да мяне зноў завітай. Будзем зноў чытаць загадкі І шукаць на іх адгадкі.

І ў другой частцы кніжкі маленькіх чакае нямала адкрыццяў. Асобныя з загадак напісаны да таго дасціпна, што не можаш не нарадавацца аўтарскаму майстэрству, уменню І. Карэнды пісаць для дзяцей так, як для дарослых, але яшчэ лепш. Як гэтая:

Беленькія гномікі
Жывуць у чорных доміках.
На сонцы безупынку
Старанна грэюць спінкі.

А гаворка ідзе пра сланечнік. Завяршаецца кніжка таксама зваротам да чытача. Гэтым разам паэт дае дзецям абяцання дарункі: “А ў дадатак — апельсіны, Кока-кола, мандарыны, Тры кіло цукерак “Мішка” Прэзентуе аўтар кніжкі.

Мікаш ГЕМЬКА

КРЫТЫКА

Майм голасам ты сказала.

Ян Чыквін

Час на мяжы стагоддзяў выклікае да сябе крыху містычныя адносіны. Усё, што ў ім дзеецца, набывае шматзначнасць: момант выніковасці і прадказальнасць. Такі ж водбліск мае на сабе і кніга польскай паэзіі па-беларуску “Лісце срэбнай таполі. З польскай лірыкі XX ст. Выбраў і пераклаў Ян Чыквін”. Вельмі значны падзагалоўка: “З... лірыкі XX ст.” настройвае чытача на роздум пра людскія справы гэтага перыяду гісторыі. А ён аб’ядноўвае дзве сусветныя вайны, Кастрычніцкую рэвалюцыю, савецкі і наш час.

У кнігу ўвайшлі пяцьдзесят чатыры майстры мастацкага слова (адразу ўзімае асацыяцыя з вядомым аўтабіяграфічным зборнікам “Пяцьдзесят чатыры дарогі”, Мінск, 1963). Парадак чарговасці — у адпаведнасці з датамі нараджэння. Сам паэт, перакладчык і ўкладальнік Ян Чыквін выступае ў ролі стваральніка абагуленага вобраза чалавека канца XX стагоддзя, які

галерэя, якую аглядаў даўно-даўным” (Марак Ваўжжэвіч “Больш”). Збіральны яе лірычны герой — моцных, канцэнтраваных пачуццяў, жыве напружаным інтэлектуальным жыццём, у думках сваіх адказны за ўсё і ўся на Зямлі і не толькі. Пачувае сябе адзінаковым у цэлым космасе, і ўсё, з чым судакранаецца, экстраардынарным. Ён не барацьбіт, не палітык-змагар, успрымання і ўздзеянне яго на сусвет перанесена ў сферу маральна-этычную, і ў гэтым плане можна гаварыць пра вынікі яго “пераўтваральнай” уплывовасці.

У той спрэсаванай паэтычнай прасторы вершаў на роўных адгукаецца герою ў яго перажываннях жывёла (Б. Лесьмян “Конь”) і нехта “Ты”, якога пачынаюць “шукаць... досвіткам і ў трывозе” і які, аказваецца, “праз усё жыццё ўсё следам крочыў за мною” (Л. Стаф “Я выйшаў шукаць...”). Гэтая тэма высокага душэўнага яднання ўзнікае на першых жа старонках кнігі і вар’іруецца ў рамантычнай абагуленасці розных праяў: імкненні расцвіць і ўвасобіцца “ў тым, што бясконцае, — Ім” (Марыя Паўлюкоўска-

і павінную гаварыць пра ўсё станоўчае) пераплятаюцца з бяздоннасцю гора невядомага рабочага па страчаным сыночку. Здаецца, невыпадкава, што гэты псіхалагічны пасаж распачаты “Вясной хамаў” Ю. Тувіма. Парадаксальнасць быцця тут літаральна ўрываецца ў радкі і найперш парушае гармонію Б. Лесьмяна — К. Вяжынскага ўжо ўвядзеннем зніжанага, з сацыяльнай падсветкай “хам”, і, па-другое, усёй сістэмай ідэяна-мастацкіх параўнанняў.

Бадзёрае захваленне Ю. Тувіма раскаванай моцы прыроды вясноваю парой выклікае, аднак, унутраную насяржованасць з-за бунтарскай антырэлігійнасці сваіх паралеляў (дзень “узмацняў чортавыя звадкі”, “радасць... у неба брукам”, “бунтам у светлыя высі”, “па даху свету страляе каналія”, “свабода хамская ў нябёсы вальціць”) і зусім ужо супраціўленне — акрыленай радасцю ваяўніцасці ў вуснах славяніна, якой поўніцца верш:

І ўспыхнула вясна — ашаламляльна!
Нібы вайна. І ў кватэры — з друкам.

Метафарычнасць малюнка дапаўняецца і развіваецца сэнсавай арыентацыяй параў-

Расстанне з векам

на развітванні з векам, перачытваючы польскую паэзію, абраў для сябе ў ёй блізкае, роднаснае. Узнікае нібыта новае лірычнае “я”, сумоўны вобраз аўтара ўсіх вершаў, пераказаных беларускай моваю.

Мастацкі прыём, скарыстаны тут укладальнікам-перакладчыкам, здаецца вельмі ж сімптаматычным для нашых дзён і падзей. Яшчэ свежы ў памяці час, калі пануючай была ідэалагічная сістэма аб’ектывісцкай акцэнтацыі. Падпарадкаванасць асобы грамадскім мэтам здавалася непарушальнай арыентацыяй. І вось жа менавіта яна стала парушанай і скампраметаванай глабальнымі дэструктыўнымі праявамі. Таму зусім натуральна, што сёння чалавек (а не дзіўная сінтэтычная істота “сацыялізм з чалавечым тварам”) становіцца галоўным прадметам увагі літаратуры, той умоўнай кропкай маральнага апірышча, на якой мастакі слова імкнучца пабудоваць свой сусвет.

Кніжка Яна Чыквіна стала свайго роду рэзанансам пульсу нашай эпохі, увасобіла “форму часу”. Зборнік перакладаў, відаць, адбыўся не столькі як інфармацыя пра дыялектыку польскай паэзіі на працягу стагоддзя, а перад усім іншым — як найцікавейшая з’ява беларускай паэзіі.

Ды і, трэба дадаць, мае адметнасці паэтычнага стылю самога паэта-перакладчыка. Ён прадстаўляў мастакоў, не азіраючыся на іх ідэалагічна-палітычную пазіцыю або ступень папулярнасці, нават абраныя творы мажліва аспрэчваюць у якасці найбольш тыповых для кожнага пісьменніка. Напрыклад, імяны Юльяна Тувіма, Яраслава Івашкевіча, Балаяслава Лесьмяна, Леапольда Стафа, Уладыслава Барнеўскага, Юльяна Пшыбася, Тадэвуша Ружэвіча суседнічаюць з менш вядомымі Януша Ст. Пасерба, Анджэ Бурсы, Рафала Ваячка. Гэтаксама Я. Івашкевіч прадстаўлены толькі вершам “Да Расіі”, У. Бранеўскі — “Рабочы з Радома” і т. д., што падаецца не зусім апраўданым, калі гаварыць пра раскрыццё эстэтычнай спеасабілівасці кожнага з іх. Ян Чыквін імкнучыся выявіць інаша. Звернем увагу: гады нараджэння і смерці пісьменнікаў сумоўна фармуюць ва ўяўленні чытача такое збіральнае “его”, умоўную персону, што ўступіла ў бачнае стагоддзе ў 33-гадовым узросце (першым прадстаўлены Балаяслаў Лесьман, 1877—...) і на працягу свайго сталага жыцця (апошнім — Ян Рыбковіч, ...— 1990) спасцігала складанасці быцця. Абагуленая лірычная асоба развіталася з эмпірычнай рэальнасцю крываз на парозе новага веку, не ўратаваўшы сусвет, пакінуўшы людзям толькі свае назіранні, роздум, вызначыўшы стан маральнага напружання і вагання перад адказным, рашаючым крокам:

...амаль усе стаяць
на тонкай граніцы
між шаленствам і геніяльнасцю.
Хопіць зрабіць адзін крок наперад.
 (“Край перавернуты”)

Што ж увасабляе сабой духоўны свет гэтага лірычнага героя, якія яго адносіны да знешніх падзей, прыродных, грамадскіх, палітычных, які рэагуе і ўплывае на іх, і нарэшце, як змяняецца ён у гэтым зменлівым сусвеце?

Пазначаныя аспекты зместу ўнутранага свету амаль усебакова прадстаўлены ў паэзіі зборніка, хоць яны і не выдзелены графічна, а як у музычным творы перацякаюць адзін у другі, развіваюцца, звязаныя агульнымі дыялектычна зменлівымі настроямі. Таму кніга толькі і можа быць зразумета як суцэльнае з’ява, праявіць сваё найбольшае эмацыянальнае ўздзеянне пры паслядоўным чытанні, нібы “разгортванні” паэтычнай прасторы. У ёй XX стагоддзе прадстае нам як серыя уражанняў-успамінаў, “як карцінная

Яснажэўска “Апусціце мяне ў Яго”, у пачуцці праяў вечнасці, нязменным імкненні мастацтва спасцігнуць жаночка-генетычны пачатак жыцця — “жанчыны, якія ткуць” (К. Вяжынскі “Жанчыны, якія ткуць”). І як вышэйшая ступень абсалютнай прыналежнасці да існасці сусвету — каханне.

Затым узнікае новая хваля спазнання — шматзначнай і лакалізаванай у часе эмпірычнай рэальнасці. Тут фармуецца мноства ўзаемапранікаючых матываў, яны паўтараюцца, іх сэнсавыя змены — як напамін пра рух часу, пазначаны ў лічбах гадоў (датах нараджэння паэтаў). Умоўна гэтыя матывы можна было б назваць “Прырода і чалавек”, “Бог і Боскі пачатак быцця”, “Духоўны і матэрыяльны бакі жыцця”, “Паэзія сучасная і вечная, дачыненні з паэтамі былога”, “Айчына”, “Польшча і менталітэт паляка”, “Польшча — Расія”, “Сацыяльныя, палітычныя праблемы”, “Фашызм”, “Дакор сучаснікам і вера ў патэнцыяльны духоўны ўзлёт чалавека” і т. д. Звяртае на сябе ўвагу адсутнасць традыцыйнай нам тэмы сацыяльнай няроўнасці, імперыялістычнай вайны, рэвалюцыі, эканамічных пераўтварэнняў у грамадстве — усяго гэтага як бы не ведала польская лірыка XX стагоддзя, нібыта ніхто з паэтаў, прадстаўленых у кнізе, не перажыў падзей другой сусветнай вайны. Апошняя тэма прысутнічае як успамін, разважання над лёсам адышоўшага пакалення. Таму можна сказаць, што ў кнізе адлюстраваны духоўны вопыт сённяшняга сярэднястараўшага пакалення, праз яго эмацыянальнае “назাপашванні” бачацца і людзі былых эпох (XIX стагоддзе), і акрэсліваюцца сучасныя маладыя, пераемнікі “аўтарскага” часу.

Разгортванне ў шматлікіх напрамках гэтага комплексу праблем пачынаецца адразу ж пасля эмацыянальнага адзінства вершаў, падобных да прэлюдыі: “Конь” Б. Лесьмяна і “Мілаванне” К. Вяжынскага. Наступныя “Вясна хамаў” Юльяна Тувіма, “Да Расіі” Яраслава Івашкевіча, “Рабочы з Радома” Уладыслава Бранеўскага, як і “Людзі на свеце” Беаты Абертынскай — энергічны мажорныя замалеўкі, моцныя паўнацотны жыццёвай сілы, шырым жаданнем і мажліваасцю разабрацца ў складаных пытаннях жыцця, да поўнай яснасці зразумець усе.

Аб чым я скажаць павінен табе,
Расія, ці тое, што
Пушкін — паэт узлёту нябесных?
Ці аб тым, што пагардаю сцібаў
мяне Дастаеўскі?..
Ці скажаць, што я ненавіджу цябе?

Ці прызнацца,
што ты мною каханая? —

так упершыню становіцца прадметам для роздумаў шматзначная “Расія”. Далей у вершах Рафала Ваячка “Polonia Restituta”, Адама Загаеўскага “Расія ўваходзіць у Польшчу” (прысвечаны Юсіфу Бродскаму) адбываецца разам з ускладненнем мастацкай формы і сэнсавае ўскладненне праблемы ў сьведомасці пасляваеннага пакалення (абодва паэты нарадзіліся ў 1945-м). Адраджэнне Польшчы пераплятаецца з выбуховай абуранасцю “прысутнасці” Расіі “ў існаванні”, “у думках”, “у верхах” (“Расія ўваходзіць у Польшчу”). У другіх верхах пазначанага вышэй эмацыянальнага накірунку (Ю. Тувім — Б. Абертынска) няпростаінінасць асвятлення тэм становіцца ўсё больш моцнай. Узніслае захваленне “людзьмі на свеце” (“Ах, што за збожжа!... Як бы хто сонца сыпаў лапатай...”) суправаджаецца антанімічным катрэнам “О, божая цярдліваць! Пашкадай нас! Гэту, напраўду, галоту!”, даверлівыя словы пра магутнасць паэзіі (падобную да жазла Маісея

нанняў “раптоўныя і надзвычайныя дадаткі”, “крыклівая армія”, “гром гармат”.

Тэма вайны яшчэ і яшчэ ўзнікае на старонках выдання. Адносіны да тых падзей выказаны пэўна праз непарыўную маральную эстафету пакаленняў у вершы Станіслава Рышарда Дабравольскага “На Пэр Ляшэз”: Побач злучаных з Парыжам

касцці камунараў,
Валерыя Врублеўскага...
святныя астанкі маёй маці...

Бледныя рукі з мрамору цягнуцца ў неба — чаго?..
Не ведаю.

Але ведаю, што заўтра — хутчэй смерць,
чымсьці ганьба другі раз.

Напрыканцы кнігі пад пяром паэта Рышарда Крыніцкага ізноў узнікае гэтая тэма, каб даведзеная быць да поўнай яснасці, каб прамоўлена было тое слова, якога, здаецца, унутрана жахаючыся, пазбягаў перакладчык-укладальнік — фашызм. Паэт-аўтар звяртаецца нават да натуралістычных выяў (“распырсканы мозг раздаўленай гусеніцай танка...”), каб падкрэсліць рэзкую адмоўнасць з’явы, жудасць пагрозы яе: Фашысты зноў мяняюць кашулі.
Чорныя кашулі на светлых гадзіны,
на белых плямы ў закрытых газетах...

Не менш цікава прасачыць развіццё процілеглага — бо ратавальнага — прадмета паэтычных роздумаў: Бога. Калі на пачатку кнігі гэта — пошукі і шчасце спасціжэння адзінства з ім (ужо згаданы творы “Я выйшаў шукаць...”), то пазней такія ж пакутлівыя перажыванні звязваюцца са страхам “мукі адрачыся” (Павел Гайнтш, нар. 1924, “Шукаю цябе, Божа”), “табе згаснуць” (Януш Ст. Пасерб, 1929—..., “Псалом”). У верхах паэтаў, народжаных у 1930-я гады, Ежы Гарасымовіча “Лэмкаўская элегія”, “Песня XXV”, Аліцы Патэй Грабоўскай “Ад злога”, Эдварда Стахуры “Confiteon” паслядоўна прадстаўлена разбурэнне рэлігійнасці ў соцыуме і моцная вера ў душы асобнага чалавека:

І на дне сэрца майго
Запаканы твор іконы
 (“Песня XXV”)

Босыя на вуліцах свету
Голья на вуліцах свету
Галодныя на вуліцах свету

мая віна
мая віна
мая вялікая віна
 (“Confiteon”)

Завяршаецца гэтак мінорнае гучанне нотаю адчаю, разуменнем поўнай немагчымасці дасягнуць вышні Усвышнства — у вершы Збігнева Яжыны з выразнай назвай “Блажэны”. Ад імя гэтага персанажа робіцца супастаўленне “таго, хто стварыў” з “творам” і гучыць поўная горчы выснава:

Прыгажосць, паўтораная,
прыносіць невымоўны боль
сваім пустым падабенствам...
Святло такое можна ўбачыць
толькі раз — і толькі

ў такую форму яго ўнявіць.
А потым ужо навокал цемра
і зямлі мілаванне.

Вышыня духоўнага ідэалу падкрэслена жаклівай неадпаведнасцю ёй чалавечага жыцця. Але ж тут няма абсалютнай антыноміі, бо само веданне пра духоўны ідэал і нязменнае супастаўленне з ім як тэзісам ужо пэўным чынам абнадежывае. Гэта значыць, скразны лірычны герой усіх вершаў, як і з’яднаны ўмоўны вобраз іх Аўтара, што так блізкі паэту-перакладчыку, нязменна ўтрымлівае ў глыбіні сваіх пачуццяў агонь альтруізму, любові, надзеі. І нясе яго праз усе адчаі, страты, жахі ўласнага лёсу,

Лёсаў няпростыя скрыжалі

сацыяльнага абсурду, ганьбы інды-
відуальнасці Чалавека. Духоўнасць,
маральнасць заўсёды ў яго на першым плане,
яна — мера ўсіх каштоўнасцей.

Вельмі цікавы ў гэтым плане верш Яна
Леханя "Князьнін і жаўнер". Звар'яцелага
Князьніна, што дажываў век у Пулавах
"несвадомы канца той драмы ні землякоў
цяпення, ні лёсу Касцюшкі", пабачыў
малады жаўнер і мовіў: "А гэты ўладкаваўся
вельмі дорба". Вось бы, здавалася,
просталінейная выснова — пагарда
матэрыяльным і ўхваленне вышніх ідэаль-
ных. Аднак жа перашкаджае адна дэталі:
той малады салдат вярнуўся з свае далёкае
дарогі без нагі. І ўжо нашы судзейскія шалі
завагаліся, страцілі першапачатковую
выразнасць паказчыкаў. Шкалярскае
павярхоўнае асуджэнне ўскладнілася
шкадаваннем, прадчуваннем адчаю юнака.
Гэтая інтэлектуальна-эмацыянальная хваля
(можа, назваць яе хрысціянскай любоўю?)
дасягае сваёй амаль публіцыстычнай вышыні
ў вершы "Выправадзіце мяне нарэшце з гэтай
бойні..." Казіміра Ратаня:

**Выправадзіце мяне з бойні
што завеце жыццём
ад карыт з памяямі што завеце ведамі
ад лёзаў гільяцін што завеце сумленнем
Выправадзіце мяне з месцаў
якіх прагну і ненавіджу...
выправадзіце мяне каб не памёр
я ад літасці.**

На гэтым неразумным свеце ўсё так
збылася, ён бясконца выпрабуе героя
на духоўную моц, і гэты матыў найчасцей
гучыць у зборніку:
**Сяджу перад сабою ноччу
я ў цыліндыры я босы
а там у вёсцы з вясалля
мяне з нажом у спіне выносяць**

(Тадэвуш Новак
"Псалом пра нож у спіне")

Хіба што каханне здольнае стаць у гэтай
стуацыі ратавальным апірышчам. Менавіта
пра яго ў найшчаслівейшай іпастасі
гаворыцца ў тым сугучы п'яці вершаў Б.
Лесьмяна і К. Вяжынскага. Далей яго
прадстае ў рэчышчы шматлікіх іншых
перажыванняў чалавека пры кантактах з
сусветам. Але ж нязменна займае сярод іх
галоўнае месца, з'яўляецца жыццядайнай
крыніцай, а згуба яго робіць пакуты героя
непераказальнымі звычайнымі чалавечымі
словамі:

**Ён (Дантэ. — Л. З.) так мовіў ці,
можа, вада, ці мовіла поўня...
"Няма неба й зямлі, няма
пекла й прадоння,**

**Толькі ёсць Беатрыца.
І яе няма менавіта".**

(Ян Лехань "Сустрэча")

Тэма кахання пераплітаецца з выкрыццём
амаральнасці, пануючай у грамадстве, і тэмай
смерці.

Падобны ж напрамак у сваім развіцці
мае асэнсаванне ролі паззіі ў чалавечым
жыцці. Ад шчырага захаплення яе цудоўнай
моцай (У. Бранеўскі) да горычы і раздраж-
нення, што яна страціла сваю высокую
функцыю (Тадэвуш Ружэвіч "Ад нейкага
часу"), інтуітыўнага спадзявання на
адраджэнне яе пазітыўнай сутнасці (Віслава
Шымборска "Некаторыя любяць паззію"),
іроніі:

**Пазт мучыцца за мільёны
ад 10 да 13²⁰
але, ах, колькі ж гэта дае задавальнення
(Анджэй Бурса "Пазт")**

Так мы бачым, што многія з пералічаных
тэм у сваім развіцці скіраваныя да
адмаўлення, згубы той высокай місіі, якой
надзелены былі раней. І апошні верш як
эмацыянальны вузел яднае ўсе тэмы ў іх
вектарнасці, ён невыпадкова мае назву "Край
перавернуты":

**У гэтым краі пазты
прыкідаюцца вар'ятамі,
пісьменнікі — ідыётамі,
паітыкі — марыянеткамі,
а жыцьця прытвараюцца мёртвымі.**

Аўтар гэтых радкоў Ян Рыбковіч, што
памёр у 1990 годзе, як бы запаветам сваім
папярэджае аб "шаленстве" ў гэтым "Краі
Наадварот". А цэпльна пакрытых надзеі і
любаві ў трагічных перажываннях з-за
адступлення ад высокіх маральных каштоў-
насцей утвараюць свядомае спадзяванне,
што той "адзіны крок наперад" будзе
менавіта ў "геніяльнасць".

У гэтай будове кнігі вельмі ж пазнаецца
сам пазт Ян Чыквін з яго бездакорным
мастацкім густам, непасрэдна-дзіцячым
даверам да быцця, і часта праз адчай
незгасальнага душэўнага агню — спадзя-
ваннем на шчасце. З яго, дадамо, не зусім
звычайнай сёння ў нас перакладчыцкай
манерай. У кожнага з польскіх пазтаў ён
браў да ўвагі нешта яму, Чыквіну, блізкае і
праводзіў праз уласны эстэтычны космас,
сваю канцэпцыю бачання XX стагоддзя. На
паштоўцы ад 9.04.2000, адрасаванай аўтару
гэтых радкоў, пазт пабежна тлумачыў:
"Вершы польскіх пазтаў я не то што
спецыяльна шукаў — гэта яны, вобразна
гаворачы, ішлі мне насустрач, таму што ў
мяне была пэўная ідэя".

Людміла ЗАРЭМБА

Анатоль Смалянка — не маладзён.
Скончыў факультэт журналістыкі Львоўскага
вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча,
не адзін год звязан з армейскай журна-
лістыкай, быў карэспандэнтам газеты
"Красная звезда" па Чырванасцяжнай
Беларускай ваеннай акрузе. Цяпер палкоўнік
запасу А. Смалянка працуе ў рэдакцыі
"Мінскай праўды", аўтар шматлікіх
публікацый у зборніках і часопісах. Зборнік
апавесцяў і апавяданняў "Паклон зямлі", які
стаў трэцім выпускам "Бібліятэкі часопіса
"Маладосць" за сёлетні год, першая яго кніга
прозы.

Як вядома, і ў чытачоў, і ў крытыкі не
адназначнае стаўленне да напісанага
нядаўнімі журналістамі. А такое меркаванне
— вынік распаўсюджанай думкі, што
паўсядзённая газетная справа скоўвае
творчыя магчымасці аўтара, прымушае яго
выдаваць "вал", пазбаўляе мажлівасці
ўважліва ставіцца да слова. Пэўная доля
праўды ў падобных разважаннях ёсць. Але
нельга не прымаць пад увагу і іншага: менавіта
журналісцкая праца падказвае цікавыя тэмы,
спрыяе знаёмству з неардынарнымі людзьмі,
вучыць назіральнасці, адбору фактычнага
матэрыялу.

Апошняе дамінуе ў кнізе А. Смалянкi.
Канечне, не абшлось сям-там без штампай
("прайсці адлегласць, каб не сустрэць каго-
небудзь з аднавяскоўцаў"), справа пайшла
добра, "марудна цягнулася хвіліна чакання"
— можна знайсці і іншыя, ды не збіраюся
займацца "калупаннем"), але радуе, што
аўтар стварыў нямала яркіх, запамінальных
характараў. Асабліва ў апавесці "Рыбанька".
А гэтак завуць галоўнага героя твора, "таму
што сам Сяргей часта звяртаецца так да
людзей, і здаецца яму, што больш ветлівага
слова не існуе".

Рыбанька, а па пашпарце Лабанок Сяргей
Пятровіч — з тых народных самародкаў,
якіх жыццё пастаянна калашмаціць ды не
можа паставіць на калені, бо валодаюць яны
здзіўляючай жыццёстойкасцю, бо дапамагае
выжыць ім аптымізм, вера ў тое, што благое
абавязкова мінецца, а добрае пераможа. А
іншы б, на месцы Рыбанькі, даўно зламаўся.
І ў ягоным жыцці быў час, калі ўвесь белы
свет стаў нямымі. Здарылася так, што
загінула жонка, якая перад гэтым здрадзіла
яму. Ад усяго можна ваўком завьіць, а тут
яшчэ адна несправядлівасць: у забойстве
абвінавачалі самога Сяргея і атрымаў ён за
злачынства, да якога не меў ніякага
дачыннення, "дзесяць гадоў строгага
рэжыму": "пяць гадоў укалваў Сяргей за
калючым дротам у Бабруйску, а потым яго
па этапе адправілі ў Карэлію на вольнае
пасяленне ў глуш, куды Макар цяляў не
ганяў". І да турмы, і пасля яе часам празмерна
прыкладваўся да чаркі...

Благія часы мінуліся. Нарэшце Рыбанька
знайшоў сваё сямейнае шчасце. Працуе
конюхам, і гэтая работа яму вельмі
падабаецца. А. Смалянка знаходзіць такія
слы, якія дазваляюць прасякнуцца павагай
да гэтага простага чалавека, палюбіць яго.
А таму і палюбіць, што душа Рыбанькі —
адкрытая свету і людзям. Прывабляе да
Лабанка і тое, як ён па-сапраўднаму
захоплены музыкай. З самога пачатку
апавесці аўтар з душэўнай цеплынёй піша
пра таго, чый лёс неўзабаве зацікавіць чытача
і яму захоўвацца хутэй даведацца, як пачнуць
падыць разгортвацца далей: "Калі цвітуць
яблыні, калі ціхімі майскімі вечарамі ў густым
лазняку, што цягнецца па абодвух берагах
ручая, пачынаюць свае залівістыя пошчакі
салаўі, старэйшы конюх Сяргей Лабанок бярэ

акардэон "Хорх" і ідзе ў далні куточак
саду, у альтанку. Хоць якая там альтанка?
Гэтым словам Лабанок называе звычайную
дубовую калоду. У той момант калі Сяргей
іграе, здаецца, нічога, апроч музыкі, для яго
не існуе".

Прыгожы ён у момант натхнення. І
зайздросціш ягонай пражыцця. Разумееш,
што Рыбанька — з людзей, якія ў цяжкай
момант не падвядуць. А. Смалянка пра гэта,
як і павінна быць, прама не гаворыць
(апавесць пазбаўлена непатрэбнага дыда-
ктызму), але падобнае прачытаецца, як
кажуць, паміж радкоў. Увогуле ж, характар
галоўнага героя раскрываецца паступова, у
дачынненні з рознымі людзьмі. Сяргей добра
бачыцца ва ўзаемаадносінах з жонкай Люсяй,
характар якой, паводле аўтарскай задумы,
менш разгорнуты, але А. Смалянку
дастаткова некалькіх штрыхоў, каб паказаць,
наколькі гэтая жанчына валодае тактамі, як
яе разважлівасць добра дапаўняе дабрыню,
шодрасць, а нярэдка і празмерную
адкрытасць мужа. Люсю Рыбанька любіць
гэтаксама, як некалі любіў першую жонку.

Ужо гэтага дастаткова, каб упэўніцца,
наколькі неардынарны чалавек Сяргей
Лабанок. Але аўтар выпрабуе сваёго
героя на чалавечнасць і ў больш высокім яе
значэнні. Рыбанька, які выхоўваўся без
бацькі, цяпер, калі сам ужо немалады
чалавек, хоча ведаць усю праўду пра тое,
як загінуў блізка і дарагі яму чалавек. Па
версіі, якую распаўсюджае пастаянна
папалінік Пятра Лабанка Ігнат Бурак, ён
трапіў у рукі польскай дэфензівы, не
вытрымаў катаванняў, выдаў таварышаў...
Рыбанька ўпэўнены, што тут нешта не так. І
не памыліўся ў сваіх меркаваннях: праўду
перад смерцю прыкрыла маці. Аказваецца,
віной смерці Пятра Лабанка стаў той самы
Бурак, які так адпомсціў яму, бо будучая
Сяргеева маці не адказала на яго каханне
ўзаемнасцю.

У сваім імкненні да праўды Рыбанька
спачатку не знаходзіць паразумення нават з
жонкай: "— Колькі гадоў прайшло, навошта
табе гэта, — супакойвае яго Люська. —
Выкінь з галавы, ты ж за бацьку не адказваеш.
— А хто? — Сяргей садзіцца за стол. —
Мёртвыя не могуць сябе абараніць. Не магу,
рыбанька мая, ніяк не магу жыць без праўды.
Задумаў я знайсці яе, няхай будзе горкая,
як чамарыца, або салодкая, як мёд... Няхай
будзе, што будзе."

Рыбанька дамагаецца праўды. Пера-
конваецца, што яго бацька як сумленна жыві,
так сумленна загінуў. А віноўнік яго смерці
— Ігнат Бурак:

"— Нарэшце радасць, дык радасць, —
Сяргей садзіцца на дубовую калоду, выцягвае
ногі, рукі хавае ў кішэнні фуфайкі. — Душа
ачысцілася, камень з сэрца зваліўся, цяпер
жыць будзе лягчэй!.."

Без перабольшання жыць становіцца ў
нечым лягчэй, калі пераконваешся, што поруч
з табой ёсць такія людзі, як герой апавесці
А. Смалянкi "Рыбанька". Гэткі ж сумленны
і дзед Іосіф апавесці "Паклон зямлі". Гэты
твор таксама прыадкрывае няпростыя
перыпетві людскога лёсу. Вярнуўся Іосіф
Барташэвіч з вайны паранены, дажыў з
жонкай у згодзе да старасці. Здавалася б,
нішто не можа перайначыць яго звыклы ўклад
жыцця. Але нечакана прыходзіць ліст з Англіі
і дзед Іосіф даведаецца, што яго адзіны
сын, якога ён з жонкай даўно лічыў
загінуўшым, жывы-здоровы, мае сям'ю.

Цяжка перадаць словамі, што робіцца ў
гэты момант на душы ў былога салдата. Трэба
сказаць, што гэта не ва ўсім удалося зрабіць

і А. Смалянку. Ён, будзем справядлівымі, не
да канца псіхалагічна пераканаўчы, калі
расказвае аб перажываннях Барташэвіча і
яго жонкі. Як бы там ні было, але гэтая
звестка павінна была б ашаламіць іх. І пры
ўсім на першы погляд арыштаваць б выступіць
звычайная бацькоўская радасць: адзін сын
усё ж жывы! Але ў апавесці чамусьці
перажыванні дзеда Іосіфа ідуць у іншым
кірунку. Старога непакоіць, што сын, які
цудам уратаваўся, відаць, ваяваў супраць
сваіх. А такі сын яму не патрэбны...

Відаць, усё куды складаней. І чыста па-
чалавечы дзед Іосіф не мог не радавацца.
Таму крыху надуманай уяўляецца сітуацыя,
калі ён доўга сумняваецца, а магчыма, гэты
ліст не яму, можа, тут нейкая правакацыя. І
ці трэба адказаць на пісьмо. На маю думку,
аўтар у дадзеным выпадку адыходзіць ад
праўды. Але з прыемнасцю для сябе
зазначаеш, што ў далейшым яна пачынае
дамінаваць у творы. І назіраецца гэта з
таго моманту, калі старыя пагледваюцца аб
прыездзе сына. Праўда, сам Рыгор, як
высветлілася, у апошні момант не адважыўся
на паездку і па зразумелай прычыне —
баяўся, што яго могуць арыштаваць, але на
Беларусь наведлася яго жонка з дачкой.

Знаходжанне англічан на Беларусі
перададзена вельмі праўдзіва. Хораша
ўзноўлена атмасфера сардэчнасці, з якой
усе сустракаюць дарагіх гасцей — усе, а не
толькі Барташэвічы. Гэтаксама псіхалагічна
глыбока ўзнаўляецца тое, што на сэрцы дзеда
Іосіфа, калі яго душа быццам раздвойваецца.
З аднаго боку, яму паступова становіцца
радасна, што сын падаў вестку, а з другога
— непакоіцца, чаму не прыехаў. Праўдзівае
і завяршэнне апавесці: Рыгор Барташэвіч
наведваецца на Радзіму толькі праз дзесяць
гадоў пасля наведвання Беларусі жонкай і
дачкай. Нікога няма ў жывых. І робіць
Барташэвіч-малодшы паклон роднай зямлі
на могілках. Хочацца пагадзіцца з аўтарам
невялікага ўступу да зборніка А. Смалянкi
Генрыхам Далідовічам: "Паклон зямлі" —
простая, але вельмі сімвалічная назва для
кнігі: у Сусвеце ёсць зямля, а на ёй — вада,
трава, кусты, дрэвы, птушкі, звяры. Без усяго
гэтага не быць і не жыць нам, людзям". А
таму і жывём, што зямля трымаецца на
людзях, падобных Рыбаньку, дзеду Іосіфу.
Ды і персанажам апавяданняў А. Смалянкi.

"Малая проза" прадстаўлена трыма
творамі: "Запявала", "Багацце", "Пада-
рунак", у кожным з якіх лёгка адчуваецца
дакументальная аснова. І кожнае — па
сутнасці ўзбуджаны партрэт аднаго перса-
нажа, кожны з якіх па-свойму прывабны і
запамінальны. Гэта і Мікандра, ці Мікалай
Сінякоўскі, шмат у чым падобны на дзеда
Іосіфа ("Запявала"), і цётка Васюта
("Багацце"), і бацька апавядальніка
("Падарунак"). А. Смалянку дастаткова
некалькіх вызначальных штрыхоў, каб гэтыя
людзі выклікалі да сябе павагу. Сітуацыя,
пакладзеная ў аснову апавяданняў, як бы
выбранае з перажытага персанажамі.
Дзякуючы добрай назіральнасці, умению
засяроджваць думку на найбольш важным і
істотным, А. Смалянка стварае сюжэтна
завершаныя жыццёпісы пэўнага чалавека,
які ў належны момант раскрываецца сваімі
лепшымі якасцямі, а праз гэта можна зрабіць
належаны вывад і пра ўсё яго жыццё.

Кніга "Паклон зямлі" засведчыла, што А.
Смалянка валодае талентам празаіка, і,
думаецца, чытач, неабыхавы да сучаснай
беларускай літаратуры, з нецярпеннем будзе
чакаць яго новых твораў.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Упамінаецца і Беларусь

Кніга, пра якую расказваю ў гэтай кароткай публікацыі, выйшла
вельмі даўно, яшчэ ў пачатку мінулага стагоддзя: "Барон А. Е.
Врангель. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—56
гг. С.-Петербург, 1912 г."

Не буду распавядаць, як трапіла да мяне гэтае выданне, скажу
толькі пра тое, чым яно можа быць цікавае для нас, сённяшніх
чытачоў Ф. Дастаеўскага.

Зразумела тым, што пра Ф. Дастаеўскага расказвае
непасрэдны ўдзелнік і сведка тых падзей і часу, у якім жылі і
сбравалі асуджаны царскім урадам Ф. Дастаеўскі і чыноўнік А.
Врангель. Гэта — першае. Таксама, на маю думку, цікава будзе
даследчыкам даўніны і тое, што аўтар успамінаў Аляксандр

Ягоравіч Врангель быў, па яго ўласным сцверджанні, у нас на
Беларусі, на Міншчыне "летом 1871 года и... и я сам безвызводно
сидел в Минской губернии, работал не покладая рук, основал
Минский коммерческий банк, был его председателем..." (с. 218
памянёнай вышэй кнігі).

Хачу зазначыць, што гэта кароценькая нататка не анатацыя на
далёкую ад нас па часе публікацыю, а толькі напамін пра тое, што
з Беларуссю звязаны шляхі як самога Дастаеўскага, так і яго сяброў-
сучаснікаў.

Можа, і зацікавіцца хто-небудзь з даследчыкаў, краязнаўцаў.

г. Прэшай, Славакія

Віталь МАСЛОЎСКІ



“Заспявай мне...”

Ва ўсе часы беларусаў, як і прадстаўнікоў іншых народаў, няўмольны лёс нярэдка закідаў далёка ад радзімай старонкі. Таму і апынулася нямаля нашых землякоў у далёкім замежжы, а яшчэ куды больш жыве ў блізкім. Але звычайна яны расселены там не групамі, а паасобку. Хоць, як вядома, ёсць і цэлыя населеныя пункты, у якіх беларусы — як адна сям'я.

У шэрагу іх і беларускае сяло Сурска-Літоўскае, што знаходзіцца амаль у самым цэнтры Украіны, а калі дакладней — у некалькіх кіламетрах ад горада Днепрапятроўска. На гэтую



вёску яшчэ ў пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя звярнуў увагу тады малады журналіст Мікола Чабан і вырашыў бліжэй пазнаёміцца з украінскімі беларусамі. Так з'явіўся ў друку шэраг яго публікацый. У тым ліку і артыкул “На ўзбярэжжы цвіла і выстаяла”, што быў змешчаны 11 лістапада 1982 года ў газеце “Голас Радзімы”. За прайшоўшыя гады М. Чабан не парваў сувязі з гэтай вёскай, вывучаў яе фальклор, збіраў звесткі пра яе гісторыю. Наведаў і Дубровеншчыну, адкуль паходзяць многія продкі сённяшніх жыхароў Сурска-Літоўскага. І як вынік гэтай настойлівай, па-сапраўднаму даследчыцкай працы — кніга “Заспявай мне на матчынай мове”, што пад эгідай Навукова-даследчай лабараторыі фальклору, народных гаворак і літаратуры Прыдняпроўскага рэгіёна імя Алеся Ганчара Днепрапятроўскага дзяржаўнага ўніверсітэта выйшла ў Днепрапятроўску (Украіна).

Узнікненне Сурска-Літоўскага (спачатку гэта была Сурская слабада, размешчаная на рацэ Мокрая Сура, пазней — Сурска-Літоўская, а цяперашнюю назву населены пункт атрымаў толькі ў XIX стагоддзі) звязана з заснаваннем горада Екацярынаслава (пачатковая назва Днепрапятроўска).

У ім была пабудавана суконная фабрыка. А кадры для яе, калі карыстацца сучаснай тэрміналогіяй, рыхтавалі на суконнай мануфактуры ў мястэчку Дуброўна Магілёўскай губерні.

У 1794 годзе першыя работнікі пераехалі на Украіну, пачалі там абжывацца. Яны з гадамі не страцілі любові да сваёй радзімы. Расказвалі пра яе дзецям, а тыя — сваім дзецям. Таму і не завялі расці беларускасці ў Сурска-Літоўскім. Дарэчы, перад Вялікай Айчыннай вайной у мясцовай школе навучанне нават некаторы час вялося па-беларуску. З пакалення ў пакаленне перадаюцца і беларускія песні.

Асобныя з іх і прадстаўлены ў кнізе “Заспявай мне на матчынай мове”. Асабліва шмат сярод іх вясельных. Яны па-свойму адметныя. Ды і само гуляанне, звязанае з гэтым урачыстым момантам у жыцці людзей, у многім арыгінальнае. Песні М. Чабан запісваў ад тых, хто добра ведае беларускія мелодыі.

У шэрагу іх і Соф'я Савітчанка. Каторы твор ні возьмеш, ён цікавы. Хоць бы гэтая песня, што таксама гучала ў час вяселляў:

Ой, не ідзі ты, не ідзі,
Малая Леначка.
У чужую староначку.
А ў чужой старане горы крутыя.
А ўходы далёкія.
А цябе ж маладу
Паілюць па ваду.
Самі сядуць вячэрні.
Ой, ты скоренька ідзі,
Поўненька нясі,
Шоб вячэрю застала.
— А я скоренька ішла,
Поўненька нясла,
А вячэрю не застала.
А другі раз пайду,
Да таткі зайду,
А ў татачкі пувячэрню.

Цікавыя не толькі самі тэксты песень (змешчаны не адны вясельныя, а і пазаабрадавыя, тыя, што выконвалі падчас калядаў, прадстаўлена і троіцкая), а і нататкі М. Чабана, што з'явіліся пасля наведвання ім Дубровеншчыны — “Над берагамі вечнай ракі”. У іх прыводзяцца і асобныя тэксты. Гэта ўжо сённяшнія песні Дубровеншчыны.

Міхась ГЕНЬКА

ПАЭЗІЯ

Наталля
РУСЕЦКАЯ



У радасці
і ў журбе

Ты мне косы расплэў, ты песціў,
Абдымаў, цалаваў мяне скрозь.
Шчаслівейшай на цэлым свеце
Не было за маю маладосць.

Я была адданай каханкай,
Навальніцай, маланкай, вясной,
Басангай рудой вакханкай,
Маладой вінаграднай лазой.

Я пайла цябе з далоняў
Залаціста-зялёным віном.
Назваў ты мяне чароўнай,
Незвычайнаю мрояй і сном.

Сон растаў, спалоханы явай...
Як жа сёння ты бачыш мяне?
— Сінявокай Мадоннай, Паннай,
Што дзіця-немаўлятка нясе.

Старая Восень

Паннай
зграбнай
была калісьці
збірала лісце
сёння мройна
вочы ўтаропіць
ідзе ў самоце
праз дзень
бы цень
вечарам сядзе
ў аглохлым садзе
зычна
кліча
з касой сяброўку
каб на зімоўку.

Зноў жоўты верасень вочы блакітныя
мружыць на сонцы.
Нам засталася чакання на самым донцы.



Ноччу паспеем дапіць
мы келіх расстайны.
Горыч на вуснах сталеца
хмелем спаткання.

Быў люты. Надзвычай снежны.
Неверагодна марозны.
Цсаваў мой побыт замежны.
Рабіў яго невыносным.

Уночы пралаза-вечер
Збіваў лядзюшкі з-пад дахаў,
Сярдзіта шкуматаў веце,
Сонных палюхаў птахаў.

Раніцай ціха наўкола
І дрэвы — з цукровай ваты.
Сонца ружовае кола
Над імі высока ўзнята.

Я ведала: сум, схаваны
Пад гурбамі ды ў сумётах,
Прачнецца, калі расстане
Апошні зрудок пад платам.

Уцякаць не было мовы,
Перадусім — накірунку.
Набыць гумовыя боты
Непрамакальную куртку.

І будзе тады ўсё роўна:
Надыдзе вясна ці восень.
Трохі шкада, безумоўна,
Таго, што ўжо адбылося.

Рукі — абедзве ўросхрыст —
Зноў сустрэліся сёстры.
Час спаткання кароткі:
З'елі разам шарлоткі,
Кавы выпілі трохі.
І засталіся крохі,
Хвіля перад разлукай.
Цяжкія коламі зрукаў
З вечара да світання.
Сну не мелі ні звання
Сёстры: адной дарожны
Ліхтар быў спадарожным,
З ім яна размаўляла,
А другая — спявала
Сыну, малому Янку,
Ціхую калыханку...

Пераменлівы, жорсткі лёс
Нас на розных выспах разнёс,
Не лічы і не мераў слёз,
Пазбаўляў час ад часу кроз,
Не пытаўся ніколі ён:
Ці далёку нам дом відзён,
Не пытаўся пра карані,
Пра шчымыя боль у камлі
Па далёкіх тых каранях,
Што радзілі мы сабе
У светлай радасці і ў журбе
Ды надзеі трымаліся той,
Што сустрэнемся мы з табой.

ПРОЗА

Не ведаю, ці застаўся цяпер яшчэ дзе на Беларусі гэты звычай — кожнай вёсцы мець сваё рэлігійнае свята¹ і адзначаць яго? Не, мабыць, — каму цяпер да гуляў... А вось раней, гадоў дваццаць-трыццаць назад такія святы лічыліся найважнейшымі. Прынамсі, не параўнаць было іх з рознымі “акцыёрскімі” ці “майскімі”, не кажучы ўжо пра ноч пераходу з трыццаць першага снежня на першага студзеня — гэтае ўвогуле пазнавалі хіба па тым, што сваякі паштоўку з горада прышлюць, ці што каляндар на сцяне скончыўся і трэба памяняць на новы.

У нашай вёсцы гулялі Міколу-зімовага. Як цяпер помню той дзень, дзевятнаццацатага снежня, калі “снег у ружовыя фарбы расквечаны // сонца дыміцца у стыні марознай // па-над платамі сумёты намецены // сцены патрэскаюць пошчакам грозным” (складалася ў пятым, ці што, класе. Цяпер бы сто разоў падумаў, перш чым пісаць такое; калі сумёты, калі многа снегу, пачало б аналізавацца цяпер, дык хіба такі мароз, каб аж сцены трашчалі? А вось і правільна тады, у дванаццаць гадкоў, пісаў! І снегу, бывала, наваліць па вокны, і вуглы ў хаце страляюць).

Яшчэ Мікола, святы гэты заступнічак наш, запомніўся днём вялікага свінога пабоішча. З самай ранняй раніцы, з цямна яшчэ не сціхаў у дварах сабачы брэх, рэзалі вушы пранізлівыя парасячыя віскі, паветра насычана было пахам паленага шчацінны, басіста гулі паяльныя лямпы. Але самае моцнае, чым засталася ў памяці дзевятнаццацатага снежня, — гэта крывёю, плямамі чырвонай крыві на белым снезе. У першы дзень — крыві свінячай, у дварах, каля дрывотняў і паветак, а на другі, “пахмелны”, — чалавечай, якой пазначана была і стапаная, слізкая, з жоўтымі пісюнамі на ўзбочыне дарога, і асабліва “цэнтар”, плячоўка каля вясковага клуба, дзе ляжаў павалены, разварочаны штыкетнік і на крываваым снезе валяліся абломкі дошак.

Даўно тое было! Даўно ўжо зусім іншыя асацыяцыі выклікае чырвонае на белым, даўно ўжо забыты заступнік Мікола, даўно ўжо не адчуваеш радасці ні ў свята, ні ў будзень... Прачнешся, расчуаешся, планы на дзень прыкінеш, на працу ды назад з'ездзіш — вось табе і дня няма; і толькі засынаючы, здрыганешся раптам: ды гэта ж Мікола быў сёння! І празвініць у вушах нейкі далёкі адгалосак, ён жа прадвеснік, першы акорд будучага апакаліпсиса, расповеду пра часы, калі кароткі зімовы дзень здаваўся даўжынёю ў год, бо і ўбіраў у сябе столькі ўсяго, што хапала пасля на цэлы год успамінаў...

Было, было! Калі прычынаўся рана ад цішыні выключанага «радзьява», ад матчынага грукання ў меншай хаце, ад радасці, што хутка канікулы. Ад таго, што нядзеля сёння, заўтра ў школу, а ўрокі загадзя паробленыя. Ад таго, што раніца, а светла ад снегу за вакном. Ды яшчэ — ад ціхага, да прэстаты ў жываце прыемнага адчування сапраўднага свята, адчування такога знаёмага жыцця вакол і прысутнасці сябе ў гэтым жыцці, і ад боязі праспаць, не паспець ухапіць нават аднаго дня гэтага жыцця — а яго трэба ўвабраць без астатку, насыціцца кожнай хвілінай яго, кожным яго пахам, колерам, кожным яго эпізодам!

Першае, што робіш, лежачы ў цёплым ложку, — гэта просіш святога Міколу, каб маці не здагадалася выцягнуць з пячуркі рукавіцы. У адной з іх дзве цыгарэты, якія выкленчыў учора ў свайго класнага кіраўніка Кацмана, паабяцаўшы яму ўвесну саджанцы чырвоных сліваў; такія на ўсю вёску чамусьці толькі ў нас і растуць. Што яшчэ? Паесці. Пакурыць з Сержыкам у кустах на рэчцы, дзе ў нас хакейнае поле. Дамовіцца, хто будзе красці з дому выпіўку, хто закуску... Праўда, сёння нам і так дазволена амаль усё — сядзі за стол, еш, выпівай, калі дурны і хочацца... Але што ж тады за кайф? Украсці ж цікавей.

Пра Сержыка размова асобная. Мы аднагодкі, але я вучуся ў сёмым класе, ён — трэці год у пятым. Я без бацькі, радні няма, жывём з маці, канечне, бедненька. У яго бацька, матка, тры старэйшыя сястры, плойма дзядзькоў, цётка ў вёсцы і ў горадзе. Я выдатнік, ён у вучобе не проста дуб, а дубалом, пень пнём, і даўно адправілі б яго ў спецшколу для разумова адсталых, каб не бацька. Бацька ў яго «хрантавік» («хрэнтавік», як сам Сержык жартуе), ваяваў разам з Гарасёвым, а Гарасёў самы большы начальнік горада і раёна. Калі-нікалі Гарасёў прыязджае да франтавога сябра ў госці, Сержык кажа — на “Волгі” (гучыць амаль як на “Вольві”), а часцей сам бацька

¹ Багуслаў, Пакровы, Ілля, Пятро, Міхайла і г.д.

Сержыкаў, напакаваўшы сумкі, цягнецца да яго ў горад. Так што чапаць Сержыка не пажадана нікому: ні дырэктару, ні завучу, і можна толькі ўявіць, што ён за падарунак, калі сам Гарасеў трэці год не можа выцягнуць яго з пятага класа! Адзіны ў сям'і сыноч, позняе дзіця, з ім няньчацца і разбэшчаюць яго, як толькі можна. Расказвалі — ды сама яго маці і расказвала, — як тры сястры выстройваліся адна за адной каля калыскі маленькага Сержыка і дзьмулі яму па чарзе ў голы пультны задок; ілюстрацыя да раблеўскага Гарганцюа! Яму дазволена ўсё. Кожнае яго жаданне выконваецца без прамаруды. Захацеў раз Сержык мапеда — калі ласка, назаўтра атрымоўшы, ды не звычайную "Рыгу", а "Верхавіну", дзве хуткасці, амаль матацыкл. Зажадаў стрэльбу — на, сыноч, бацькаву аднастволачку, "ды глядзі ж, беражыся, вочкі не павыбівай" (сабе, канечне, вочкі, не людзям). Каныкі-"канадкі", клюшка за шэсць з нечым, шлем, шчыткі, накаленнікі — во да чаго зайздрасць сапраўдная, да амуніцыі хакейнай, а не да "Верхавіны", нават і не да стрэльбы... Раз захварэў Сержык,

цябе, двоечніка, невука, які ніводнай кніжкі ў жыцці не прачытаў?! Ды ці не прыдурваешся ты, пад прасцячка ламаючыся?! Каб рабіць усё, што хочаш?!

Мы з Сержыкам залезлі ў лазовы куст, што расце проста з лёду, адразу за варотамі хакейнай пляцоўкі. Куст вялізны, памяшчаецца ў ім чалавек дваццаць, і можна сядзець на галінах, як на лаўках. Іншым часам тут наша раздзявальня. Цяпер мы пакураем тут, ганяем "цыганачку"... Ах, тая першая ранішня зацяжка! Той шум у вушах, салодкі транс, раптоўнае абвастрэнне зроку, слыху, нюху!.. Гэта пазней, пазней забухаюць кашлем лёгкія, пазней прыйдзе расплата — задыхаю, арытміяй... А пакуль што смялей! — давай, зацягвайся, каўтай дым, здароўе не мерана, скура гладзенькая, зубкі белыя, пальцы нікацінам не смярдзяць...

Сержык робіць доўгія зацяжкі і, выпускаючы дым, заплюшчваецца. Я падганяю: ды расказвай хутчэй! Пакуль я ўчора ўрокі рабіў, ён не спаў у шапку. Госці пачалі з'язджацца яшчэ з вечара. Да Гермачыі-штунды прыехаў сын, імяніннік Мікола, таксама штунда (так у нас завуць баптыстаў), не адзін, а з дзеўкаю, нават з дзьвюма

чыць на ўсю вуліцу: "Пайшоў на ..., паскуства-гадасць!" Апошнія — самыя любімыя яго словы.

Скача Пісталетік з каменякаю, прытупае, узяў ужо, канечне, пару "сотак" на грудзі. Паддзёўка на ім, адфіцэрскім рамянем падперазаная. На адной назе валёнак у галёшы, на другой чаравік, падобны на артапедычны. Калі цёзку Піцёрскага выгнала ў вышыню, дык гэтага ў шырыню — квадратная такая на неаднолькавых ножках трансфарматарная будка, з якой расце галава, што таксама здаецца квадратнай, бо на ёй салдацкая шапка з апушчанымі вушамі.

Такога "кадра" яшчэ пашукаць. У дзядзькі Міколы Піцёрскага, акрамя службы ў войску і паездкі ў Ленінград, нічога больш за душою і няма; пра гэтага ж можна расказаць па гісторыі на кожную літару алфавіта.

А) — стрэльба кабана. Справа ў тым, што наш Мікола баіцца, калі свіней рэжуць ці колюць (дарма што хлусіць, што ваяваў, нават з пісталета страляў — адсюль мянушка), і заве на такія выпадкі лесніка са стрэльбаю, таксама, дарэчы, Міколу.

Андрэй ФЕДАРЭНКА



ТУЛЬБА СВЯТЫХ

АПАВЯДАННЕ

жадалася яму, як многім хворым, што часта самі не ведаючы, чаго хочуць, — шахматаў. Лета, сенакос, бацька кідае ўсю работу, едзе на цэлы дзень у горад, прывозіць шахматы. Ды не простыя, не нашы лакаваныя дзеравяшкі за тры шэсцьдзесят — касцяныя, з пазалочанай інкрустацыяй, у скрыначцы, абабітай усярэдзіне карычневым аксамітам. На, сыноч, папраўляйся! Сынку пагуляў сам з сабою ў Чапаева, пстрычкамі збіваючы пешкі, адламаў ферзю галаву і на тым скончылася. Я люблю яго. Мы сябры. З ім лёгка, цікава і пляваць на тое, што ён двоечнік. Затое ён умее, як Бядулеў Салавей, размаўляць рознымі галасамі, мужчынскімі і жаночымі. Да ўсяго ж у нас з ім аднолькавае адчуванне жыцця. Нам мала яго, гэтага, калі шчыра, даволі-такі нудненькага рэальнага вясковага жыцця, мала простага сузірання гэтых хат, людзей, настаўнікаў, школы; нам хочацца самім тварыць яго, хай сабе толькі ў марах, затое па-свойму.

Фантазіі ў нас бываюць смешныя, дасціпныя, бываюць банальныя і, вядома ж, далёка не заўсёды бяскрыўдныя. Мы выдумляем-фантазіруем, перабіваючы адзін аднаго, устаўляючы розныя падрабязнасці, на тэму Сержыкавага суседа — дзядзькі Міколы Піцёрскага. Напрыклад, як ён мог служыць у войску? Прымітыўны, непісьменны, акрамя таго, дылда пад два метры ростам — усю форму, ад ботаў да пілоткі, яму шылі па спецаказе, мы самі бачылі дакументы, калі неж залезлі да яго ў пограб і знайшлі кіпу пажоўклых лістоў з выцвілымі, пад капірку напісанымі параметрамі. Чаму так не па-беларуску Піцёрскі? — неж з жонкаю паехалі яны ў горад Ленінград (гэта не прыдумкі, а праўда), пачалі спускацца ў метро. Жонцы, вясковай цёмнай бабе, якая дасюль не была нават у райцэнтры, зрабілася блага — яшчэ б, нейкі страшны чорт жываю апускае ў апраментую! Нема яна загаласіла і, задзіраючы ногі, пачала пералазіць на суседні эскалатар, які падымася ўверх, які мог уратаваць яе, вынесці з гэтага пекла... Мікола хапаў за спадніцу, сцягваў назад... Дарэчы, хутка пасля паездкі яна памерла, цалкам магчыма, што і ад стрэсу, а Мікола стаў Піцёрскім. Дзякуючы Сержыку і папулярнаму тады "дзэнцльменскаму" фільму.

А то мы ўкладваем майго класнага кіраўніка Кацмана, ціхмянага сарамлівага яўрэйчыка, які чамусьці баіцца жанчын, у адзін ложка з Кацяй, маладой і "ранняй" настаўніцай нямецкай мовы; цымус яшчэ і ў тым, што ў нашай інтэрпрэтацыі яны нават у ложку размаўляюць на "вы".

Я: "Повернитесь, пожалуйста, на бочёк, дорогая Катюшенька... Так мне будет удобнее..." Сержык (Каціным галасам): "Я вам чьто, гимнастка? Может, ещё мостик прикажете сделать?!" У мяне аж дрыжыкі бягуць па спіне, бо не толькі галас, і твар у яго робіцца падобным на Кацін, і міжволі мільгане думка: ды адкуль гэта ў

дзеўкамі! Абедзве гарадскія, бялявенькія, абедзве, калі Сержыка паслухаць, у Бога веруюць. Мікола Гермачышын іх у малітоўным доме недзе і знайшоў.

Сержык расказвае ў ролях, разыгрывае цэлы спектакль. Гэта трэба чуць і бачыць. Канечне, ён яшчэ ўчора ўсё падгледзеў, усё выведваў.

— ...Коля на гітары іграе, дзеўкі парадзяваліся і танчаць голыя, а Гермачыха на поліку сядзіць, у ладкі дыскае... Фу-у-у! — шумна выдыхае ён дым з рота.

Трэба ж! Такі абьякавы голас, такая нявіннасць у сумленых вачах! Нават і ведаючы яго, як аблупленага, міжволі засумняваешся — а мо праўда?

— Дык а што ён ім іграў?
І на гэта ў Сержыка ёсць адказ. Словы, і нават мелодыю ўдалося яму запомніць. Ён перабірае, як па струнах, пальцамі па крысе новенькага свайго пальта і спявае рытмычым голасам Кабзона, на матыў колішніх "бамаўскіх" шлягераў:

**Верце у Бога
Ісуса Хрыста,
І спамінайце
Ліхія дзела!**

— Ды не брашы ты!

— Бля буду, — кланецца Сержык. — Яны, ведаеш, як усе ў Бога вераць? Ты што!

Я ўздыхаю.

— Вось каб паглядзець...

— На дзевак голых? Шчасце такое!

Сержык сплёвае. Канечне! Тры сястры дома, на вачах, хочаш не хочаш усяго нагледзішся...

Аднак хутка першы рэйс аўтобуса. Варушыцца трэба. А то засядзеліся тут, закурыліся — так і галоўнае, чаго добрага, прапусціш.

Хуценька ідзею да клуба. Мароз, сонца, ружовы снег, які скрып-скрып пад чаравікамі. Здрава! Проста нейкая дурная радасць у душы. А на прыпынку ўжо людзі. І два Міколы-імяніннікі сярод іх. Адзін — Піцёрскі, двухметровая тычка, у новым кажусе, у хромавых ботах, якія блішчаць на сонцы халаямамі; другі — гадоў пад шэсцьдзесят інвалід па мянушцы Пісталет. Абодва чакаючы гасцей. Піцёрскі — свата, якога завуць Сідар (нам напярод, ад аднаго гэтага імені, ужо радасна), Пісталет — сына з горада Варапаева.

— Здароў, дзяды! З празнічком!

Сержык сама ветліваецца. Нават галаву пачціва схіліў, нават да шапкі дакрануўся. Але добра нас усё ведаюць тут. Мікола Піцёрскі адварочваецца, не жадаючы не тое што гаварыць, а і пазіраць на нас.

— Сына з Варапаева ждзце? — мядовым голасам пытае Сержык у другога Міколы.

— Якое тваё сабачае дзела, — адказвае Пісталет, — каго я жду?

Значыць, у настроі, раз гэтак кажа. Звычайна замахваецца каменякаю² і кры-

²Кавенькаю; на Мазыршчыне яшчэ чапляю называюць камяні.

Пісталетава хата роўненька праз вуліцу насупраць крамы. Аднойчы Мікола-ляснік прамазаў. Куля прабіла кабану лыч і ўляпілася ў магазінныя дзверы. Спрацавала сігналацыя. Выхадны дзень, ранаца, магазіншчыца ў нас з горада, а як у той горад паведаміць? Як туды дазваніцца, калі адзіны тэлефон стаіць у гэтай самай краме? Словам, сірэна выла больш за суткі, пакуль не прыехала ў панядзелак і не спыніла гэты кашмар прадаўшчыца... А заманліва, праўда, гэтую лінію развіць? Як з таго часу сігналацыя пашкодзілася і пачала спрацоўваць самавольна, і да яе так прывыклі, што калі аднойчы ўночы да крамы ціха падруліла аўто з фургонам...

Б) — халаяўная выпіўка. Летні вечар, каля крамы змораныя за дзень мужчынікі п'юць "Праменнае" нуль восем. Паселі ў радок, як лаптаўкі на правадах, на жэрджых. Закусваюць "вахлямі". Пісталет, глытаючы слінкі, скача побач — не завуць яго! Тады прыдумваецца наступнае. Мікола падчыкільківае да дзядзькі Агуста, худзюшчага і з чорным ад жыцця і ад п'янкі тварам, і пачынае выціраць яму далоняю вусны. "То я ваклю еў", — вяла адмахваецца Агуст. — "Я не знаю, што ты еў! Мо ты мел³ еў! Стой смірна, паскуства ты, гадасць!" Ну, як пасля такога не аддзячыць чалавека? Не наліць "чарніла" паўшклянкі?

В) — як жывога бацьку пахаваў. Рэвізія ў краме (чамусьці з крамаю гісторыі ўсе звязаныя, цяпер толькі заўважаю; нейкія ўсе "кранныя", ці "кромольныя"?..). Рэвізія рэвізію, а піць жа трэба! Пісталет бярэ сваю Аксеню, якой яшчэ раней паленам адбіў мазгі і яна развучылася гаварыць, ідуць у магазін, так і так, бацька (на другім канцы вёскі жыве) памёр. Ну, раз так... Колькі будзеце браць? Скрынку "чарніла". Узліся з Аксеняю з двух бакоў, перанеслі праз вуліцу. Да канца рэвізіі хапіла. А стары бацька перажыў сына гадоў на дваццаць.

Г) — як бульбу капаў ("Аксеня, пасунь каша, паскуства ты, гадасць!" Д) — як тавар пасвіў, на лісапече, з будзільнікам у кішэні. Ж)... З)... Каму не смешна ці нейкава ўсё гэта, раю паслухаць у Сержыкавым выкананні... васьць толькі, праўда, не скоро такое стане магчымым. Сядзіць недзе ў "суворай" аршанскай турме Салавей наш, матчын сыноч наш, анельчык, якому ў задніцу дзвухалі, тэрмін "цягне", трэцяя ходка — і ўсё па дурасці, усё ад разбэшчанасці, інфантаўнасці, ад таго, культывуемага некалі намі стаўлення да жыцця як да нечага несапраўднага, несур'эзнага!.. Першы раз па п'яні ўталіў Сержык дзяржаўную машыну ў рэчцы — год з паловай. Другі — недзе ў Калінкавічах (Гарасеў па блаце зрабіў яму там кватэру) пабіўся з нейкім дзедам, пенсіянерам, на трыццаць тры савецкія рублі⁴, вызначыць суд, "знёс" яму ўстаўных зубоў —

³Крэйду.

⁴Паставіць звычайны жалезны зуб каштавала тады штосьці каля рубля.

два гады плюс кампенсацыя. І васьць цяпер трэці раз, за штосьці, здаецца, зноў з нейкім пенсіянерам звязанае — можа, і з тым самым.

Аднак Пісталета забылі. Е) — васьць хоць бы і гэты сын з Варапаева. Ніколі ніхто яго ў вочы не бачыў, як і ніхто не чуў, дзе гэты таямнічы Варапаеў?... У тыя далёкія, дарагія гады я і падумаць не мог, што сам некалі буду мець да гэтага горада дачыненне. У 80-ыя з літсуполкаю "Тутэйшыя" выправіліся цягніком у Дрысу, каб адтуль на лодках плыць у Дзвінск, працэставаць супраць будаўніцтва ГРЭС, ці што, не помню ("хто без чаўна, хто на чаўне мы шапціруем па Дзвіне"), і васьць уночы, калі рабілі перасадку на глухой, пустой і цёмнай станцыі, раптам кінулася ў вочы — Варапаева!..

Аднак да-а-алёка яшчэ да начной перасадкі і да шапціру па Дзвіне. Пакуль і без таго цікава. Вунь аўтобус ужо выплывае з-за павароту. Гармазнуў, праехаў юзам па слізкай шашы. Расчыніліся дзверы — і васьць нам першая ўзнагарода за чаканне. З пярэдніх дзвярэй вывальваецца, не выходзіць, не саскоквае, а акурат неж бокам вывальваецца Міколаў сват дзядзька Сідар. Упаў на калена, падхапіўся і выдаў на ўсю вуліцу наступнае:

— Э-эх, ты, у Госпада Бога душу Ісуса Хрыста красна маць перамаць тваю Прасвятую Багародзіцу... у Пятра і Паўла рогі маць!..

Ашаломленыя, мы з Сержыкам нават не смяёмся. Ну, калі такі зачын, сумна сёння не будзе!

— Сват, а мо не гнявіце ў Бога? — просіць Мікола, азіраючыся.

Яму сорамна за свайго госьця перад людзьмі. За гэтыя брыдкія яго словы, за тое, што прыехаў паддаць і з пустымі рукамі. Што боцікі ў яго нячышчаныя, дзіравыя, і ў адзін калашына ўбілася. Што зялёнае пальточка расхлістанае, без гузікаў, шліка няма, праз расшпіленую брудную кашулю свеціцца худая шыйка... Росту дзядзька Сідар нашага, падлеткавага. І калі сваты пайшлі па вуліцы — Мікола далікатна падтрымліваў Сідара за локаць, вялікі з малым, дык ззаду здавалася, што дзед вядзе дамоў наравістага ўнука.

Астатнія пасажыры прывезлі хоць нейкае адчуванне свята. З гасцінцамі, з тортамі ў руках цэлай працэсіей расцягнуліся па вуліцы. Апошнім сіратліва кльпае Пісталет. Зноў да яго так і не прыехаў сын з Варапаева. Нічога, будзе старымі гісторыямі жыцця! Хай сабе кльпае, балазе, яму недалёка, вунь насупраць крамы хата, — ды "квасіць" там са сваёй Аксеняю. А тое, што не пагаворыш з ёю, хай на сябе крыўдзе — не трэба людзей біць паленам па галаве, тым больш жонку.

Бліжэй да абеда пад'ехаў яшчэ аўтобус. Ажыўленне, рух на вуліцы і ў дварах! Напаўняецца вёска людзьмі. Нарэчы, пад вечар, яшчэ навіна, самая важная — музыкаў "пазік" прывёз! Да гэтага часу паспелі ўжо наліцца, наесціся, наспявацца, хто і пакімарыць, набіраючыся сілы перад другім таймам... Самы час пахмяліцца, асвятчыць халоднай вадою рыла — і ў клуб, на танцы!

Мы з Сержыкам пабылі ў мяне, потым у яго. І там, і там сядзелі за сталом і ўсё адно ўмудрыліся застацца амаль галоднымі сярод гэтага банкетавання, гэтага багацця розных смажанняў, тушэнняў, марынадаў, грыбоў-гуркоў-памідораў... Ну, не лезе дома! — асабліва калі яшчэ госьці, ды ў рот пазіраюць... Гэта за вуглом дзе-небудзь, у тых жа карчах на рэчцы, калі гаварыць трэба шпатам, азіраючыся, піць з рыльча, закусваць якім-небудзь белым ад тлушчу кавалкам гусцяніцы, што толькі што выслізнуў з рук пад ногі, а ты падбіраеш, абдзьмухваш — і ў рот, "зубамі яго, зубамі!"

Можна было б і ў карчы, але ж часу шкада. Ужо нават у нашым канцы чуно, як у клубе наладжваюць інструменты, як зумерыць бас-гітара, піліць, нібы скрыпка, сола-гітара, пераліваецца іоніка, бохае барабан-"талеркі"... Вось-вось пачнецца ударныя талеркі... Вось-вось пачнецца першы этап гульбы; тут свая традыцыйная іерархія. Гадзінаў да дзевяці-дзевяці вечара будучы тупаць-шоргаць свае "падыспані" з "карапетамі" старыя, потым перапынак — пакарміць-папаіць музыкаў — і другая, маладзёва-"культурная" частка, танцы да ўпаду, гэта значыць, да бойкі.

Аднак нам з Сержыкам і на першую, "нямодную" частку трэба паспець кроў з носу. Бжым ледзь не бягом. У меншай хаце Міколы Пісталета гарыць святло. Ну як тут не спакусіцца, як тут прайсці спакойна? Прабіраемся паўз сцяну да вакна, я з аднаго боку рамы, Сержык з другога прыліпаем насамі да халоднага, заіндага з сярэдзіны халоднай, няпаленай хаты шкла. Сее-тое можна разгледзець. Аксеня, сухая, сівая і страшная, яе смерць, сядзіць адна за сталом. Прыставіла да вуха будзільнік, той

(Заканчэнне на стар. 12)



Апладысменты — імёнам?

Моцарт, Равель, Пракоф'еў і адна з самых яркіх сучасных беларускіх кампазітараў — Галіна Гарэлава. Дырыжор, які здолеў зрабіць сабе імя міжнароднага кшталту, ажыццявіць шэраг творчых праектаў у Расіі, у краінах Прыбалтыкі, у Германіі, Польшчы, Швейцарыі, Італіі, Францыі, Іспаніі, Партугаліі, Галандыі, у Бразіліі, на Кіпры, у Турцыі, Тайландзе, Ганконгу, Кітаі, у Ірландыі ды ЗША, а ў Беларусі з гэтага сезона сумясціў пасаду галоўнага дырыжора Нацыянальнага тэатра оперы з мастацкім кіраўніцтвам Акадэмічнага сімфанічнага аркестра, — маэстра Аляксандр Анісімаў...

Публіка ішла "на імёны". На кожнае з іх рэагавала шчодрымі воплескамі. Дзіва што: адкрыццё сезона сталічнай філармоніі — падзея доўгачаканая і ўрачыстая. "Чакалі з нецярпівасцю... Дачакаліся. І музыка адкажа вам узаемнасцю... — запэўніў залу назменны вядучы сімфанічных канцэртаў Уладзімір Шаліхін, якога, дарэчы, таксама віталі гарацымі апладысментамі.

Праграма першага ў новым сезоне сімфанічнага вечара, што адбыўся 7 верасня, прайшла, можна сказаць (калі заплюшчыць вочы на ледзь заўважныя прагалы сярод шчыльна запоўненых радыё), з аншлагам. Напачатку — манументальнае стварэнне В. А. Моцарта, вядомае пад назвай "Юпіцер". Гучанне сімфоніі не столькі зараджала сонечнай энергіяй сваёй танальнасці (до мажор), колькі заслапайвала "алімпійскай" ураўнаважанасцю. Пасля антракта — "Класічная сімфонія" С. Пракоф'ева. Лёгка, дасціпная, лаканічная, прынятая з воклічамі "бравва!" — што дапамагло забыцца на адчуванне, нібыта ў вялікай, жывой і рознагалосай масе інструментаў далёка не кожны грае чыста...

Прэм'ера "Траецкіх фрэсак" Г. Гарэлавай (Канцэрт для дзвюх труб, струннага аркестра і ўдарных, прысвечаны прафесару М. Волкаву) стала сапраўднай кульмінацыяй вечара і пазначыла ў яго атмасферы своеадметны эмацыйны пералом. Палітаратурнаму вобразнаму праграмнаму аснову (незабытае ўражанне ад царкоўнай фрэскі "Анёл, які трубіць", перажытае Г. Гарэлавай у далёкім маленстве). Эфектыўны формы кампануючы ды развіцця тэматычнага матэрыялу ў кожнай з трох частак цыкла. Прыцягальнасць драматургіі самога інструментальнага ўвасаблення (у дуэце маладых трубачоў Дзмітрыя Макарэвіча ды Яўгена Лятэ нават прасочваліся наваткі тэатральнасці). Кідкая фінальная кропка — покліч, перапынены "на ўзлёце" ... І потым аваяцця, віншаванні, доўгае расстанне выканаўцаў і аўтара з узрушанай публікай.

"Дафніс і Хлоя" (другая сюіта з аднайменнага балета М. Равеля) — такі быў апафеоз канцэрта. І аркестрантаў і дырыжора нібыта паднялі: гралі не тое што з натхненнем — з азартам, нібы гуляючы на краі апраметнай, агаломшваючы публіку хвалямі дынамічных кантрастаў, віхурай кульмінацый, водарам сакаўных тэмбраў і гармоній. Раз-пораз над гарачым шквалам аркестра лунала сола флейты Валянціна Ціхевіча. Музыка адказала ўзаемнасцю...

С. БЕРАСЦЕНЬ

Р. С. Праграма гэтага канцэрта, да гонару філармоніі, была забяспечана разгорнутай анатацыяй. Дзве яе старонкі распаўдалі пра творчыя набыткі А. Анісімава, трэцяя — пра Г. Гарэлаву і яе новы опус (да слова, інструментальных канцэртаў у яе ўжо восем). На жаль, у звестках пра маэстра дапушчана істотная недакладнасць, з якой вынікае, нібыта А. Анісімаў назменна ўзначальвае аркестр ДАВТА Беларусі ўжо больш як два дзесяцігоддзі. Аднак быў перыяд, калі з-за асабістых прычын ён пакінуў тэатр і вярнуўся ў Расію, і толькі праз амаль 5 гадоў зноў стаў за пульт нашага опернага.

С. Б.



Першы беларускі Эскамільё

Споўнілася сто гадоў з дня нараджэння народнага артыста Беларусі Міхаіла Дзянісава. Паклоннікам яго таленту імпаваў прыгожы барытон з каларытным тэмбрам, яркі артыстызм спевака, арганічнасць, непаўторнасць кожнага яго опернага вобраза.

Дачка Дзянісава, Ірына, расказвае, што бацька нарадзіўся ў вёсцы Трасцянка Саратаўскай вобласці, але пра яго сям'ю яна мала ведала, бо ў свой час многае было небяспечна ўспамінаць. На захаваных старых здымках быў надпіс: "Фотаздымак Дзянісава". Няцяжка здагадацца, што фотасправа была ў іх сямейнай. Але ж ні бабуля, ні бацька нічога ёй пра гэта не казалі.

— У маёй бабулі па лініі бацькі, Зінаіды Андрэяўны, захаваўся кувэра з адзеннем яе часу: старадаўнія прыгожыя сукенкі, чаравікі, шалі, — успамінае Ірына Міхайлаўна. — Бабулька была непісьменная, ведала толькі друкаваныя літары, але добра лічыла. Дарэчы, яна мяне выхоўвала, бацькі ж амаль увесь час былі занятыя. Я яе вельмі любіла.

...Вакальныя здольнасці ў Міхаіла Дзянісава праявіліся рана. У юнацтве ён удзельнічаў у мастацкай самадзейнасці. Паступіў у Саратаўскую абласную кансерваторыю ў клас прафесара Баначыча, у свой час вядомага ў многіх краінах свету саліста маскоўскага Вялікага тэатра. Разам са сваім педагогам у 1928 годзе Міхаіл пераехаў у Беларусь, працягваў вучобу ў А. Баначыча ў Мінскім музычным тэхнікуме.

Яркі артыстычны талент, эмацыянальнасць паказаў Міхаіл Дзянісаў ужо ў першым спектаклі Беларускага тэатра оперы "Кармэн", прэм'ера якога адбылася ў 1933-м. Крытыка адзначала высакароднасць, шчырасць пачуццяў яго Эскамільё да Кармэн, свабоднае дыханне спевака, тонкасць фразіроўкі.

Кожны оперны вобраз М. Дзянісава быў па-свойму цікавы, арыгінальны. Фігара з "Севільскага цырульніка" Д. Расіні вылучаўся сакавітым гумарам, бліскучай дыкцыяй.

Каваціна гучала як яркі ўзор вакальнай тэхнікі. У рэцэнзіях Фігара М. Дзянісава адзначаўся як вялікая ўдача спевака.

Яго Рыгаледа з аднайменнай оперы Д. Вердзі вабіў глыбінёй, філасофскім пранікненнем у змест, прадуманасцю кожнага жэсту і мізансцэны. Мне давалося бачыць Міхаіла Іванавіча ў гэтай партыі. Запомніўся створаны ім вакальны і сцэнічны вобраз, незвычайны тэмперамент артыста. Розныя музычныя фарбы, пластычнасць, выразнасць заўсёды ярка, таленавіта выяўляліся ў партыях Яга ("Атэла" Д. Вердзі), Скарпія ("Тоска" Д. Пучыні), Аманасра ("Аіда" Д. Вердзі), Гразнога ("Царская нявеста" М. Рымскага-Корсакава), Жэрмона ("Травіята" Д. Вердзі), Яўгенія Анегіна ў аднайменнай оперы П. Чайкоўскага і шмат іншых.

Ірына Міхайлаўна ўспамінае бацьку як чалавека валявога і заўсёды з гумарам:

— Доча, доча, усё нармальна, — звычайна гаварыў ён мне. Чалавек вельмі таварыскі, ён меў намала сяброў. Сябраваў і з партнёрам па сцэне Ісідарам Балочніным. Разам яны любілі пасядзець у рэстаране "Еўропа", які знаходзіўся на плошчы Свабоды. Нярэдка артысты разыгрывалі адзін аднаго, жартавалі. Неяк зазірнулі ў маленькі прыватны магазін, і Ісідар Міхайлавіч гуллыва, але сур'ёзным тонам спытаў: "У вас ёсць смажанья фэацікі? Калі з'явіцца — патэлефануйце".

Перад вайной Ірына бабуля паехала да старэйшага сына, які жыў на Паўночным Каўказе, і бацькі мусілі браць дзяўчынку з сабой у тэатр.

— Я часам спала ў грыв-уборнай, — расказвае Ірына. — Калі-нікалі бывала на спектаклях... Так, амаль усю оперу Чайкоўскага "Пікавая дама" ведала на памяць. Памятаю імёны артыстаў — цёця Соня, цёця Доня, цёця Рыта, якія ўдзялялі мне шмат увагі, песцілі. Ніколі не забуду, з якім хваляваннем я чакала выхаду бацькі на сцэну ў партыі Эскамільё, а ён так тэмпераментна



выскокваў... Дарэчы, мая маці Валянціна Чыслова да вайны была вядомай опернай спявачка. Мела лірычнае сапрапа. Яна выконвала невялікія партыі: Фраскіты ў "Кармэн", графіні Чэпрапа ў "Рыгаледа", Аміны ў "Травіяце". А з 1943 года да глыбокай старасці на працягу сарака гадоў яна працавала ў тэатры памочнікам рэжысёра.

На першай Дзядзе беларускага мастацтва ў Маскве (1940 г.) паспяхова была паказана опера нашага кампазітара Анатоля Багатырова "У пушчах Палесся", дзе адну з галоўных партый — Кузьміча выканаў Міхаіл Дзянісаў. Артыст стварыў беларускі нацыянальны характар рабочага, бальшавіка, кіраўніка партызанскага руху на Палессі ў тыле белагвардзейскіх інтэрвентаў, чалавека, які валодае вялікай сілай пераканання. Папулярнай зрабілася ў яго выкананні арыя Кузьміча "Люблю я прыволле шырокіх палёў". Дарэчы, аўтар



Апошняя ноч на радзіме

Атмасфера ночы на сцэне з'яўляецца эфектнейшым сродкам тэатральнага відовішча. А дзеянне новага спектакля Нацыянальнага Рускага тэатра імя Горкага "Ноч у Вальпараіса..." Ф. Люшэра адбываецца якраз у цёмны час сутак.

Вядомы чылійскі паэт, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Пабла Няруда, чые вершы калісьці з захапленнем чыталі па абодва бакі "жалезнай заслоны", зноў сустракаецца з намі на новым вітку гісторыі. Яго творчасць паспяхова перажыла фільтрацыю часам. У 1998 годзе, калі ў Чылі пракацілася новая хваля рэпрэсій, швейцарскі драматург Філіп Люшэр звярнуўся да творчасці Няруды. На прыкладзе аднаго дня, дакладней, адной ночы з жыцця паэта ён малюе карціну паўднёва-амерыканскай сучаснасці сярэдзіны ХХ стагоддзя. Змрочнай чылійскай рэчаіснасцю 1949 года назваць цяжка. Ёй падыходзяць больш жорсткія азначэнні. Менавіта *фашысцкая дыктатура* прымушае сусветна вядомага паэта Пабла Няруду бегчы за мяжу. Апошнюю ноч у Чылі ён праводзіць у доме, дзе ніхто не жыве...

Вершы Няруды настолькі зачаравалі стваральнікаў спектакля, што дзеянне пачынаецца зусім не з атмасферы неспакою. Акцёры выходзяць на сцэну з арыстакратычнай годнасцю. Галоўнае, што яны будуць тут рабіць — чытаць вершы.

*Мы смертельно уставіше —
От уходов и возвращений —
Все же находим радость
На самой горькой планете...*

Сярод акцёраў — Аляксей Шадзько. Ён сядзе на крэсла ля мікрафона, каб на працягу ўсяго спектакля таленавіта пераўтвараць вершы П. Няруды ў песні. Ягоны Гітарыст — гэта альтэр-эга галоўнага героя спектакля, бо што лепш характарызуе душу паэта, чым яго вершы! Герой А. Шадзько адкрывае спектакль публіцыстычным уступным словам, нагадваючы глядачам аб правах чалавека (а ў праграмцы рэжысёр А. Міхальцова адзначае, што кім бы ні быў П. Няруда — паслом ці выгнаннікам — ён заўсёды заставаўся змагаром за права чалавека на годнасць, свабоду, каханне...) Гітарыст задае стылістычны тон дзеянню: песні будуць чаргавацца вершамі, вершы — відарысамі на экране.

Так, па стылёвай пабудове "Ноч у Вальпараіса..." нагадвае творчую вечарыну. У спектаклі выкарыстоўваецца перадусім "вершаваная" біяграфія паэта. А гучанне паэзіі ўзмацняе сцэнаграфія В. Маршака: на сцэне ўсталяваны вялікі белы экран, на якім на імгненне затрымоўваюцца фотаздымкі, кадры кінахронікі, паўднёва-амерыканскія пейзажы.

У доме, дзе ніхто не жыве (сімвал Чылі, дзе пануе палітычная нестабільнасць), Пабла і яго спадарожніца Маргарыта (Валерыя Ліхадзей) спыняюцца толькі на адну ноч. За гэты тэрмін Маргарыце неабходна арганізаваць нелегальныя ўцёкі паэта з Чылі на караблі (Вальпараіса — буйнейшы порт краіны). А Паблу (н.а. РБ Аляксандр Ткачонак) гэту ноч трэба проста... перажыць. Пранізліва, з надрывам гучыць песня пад акампаменентам гітары: развітвацца з радзімай,



ратуючыся ад пагоні, чалавеку з паэтычным складам душы вельмі няпроста. І хаця галоўны герой спектакля мужна хавае свае перажыванні ўнутры, вершаваныя радкі, што лунаюць у прасторы сцэны, крычаць, нібыта параненыя птушкі:

*Над душой, пролившейся в травы,
Над тобой смыкаются кроны;
Сиротливо синие искры
Речут в горьком голосе ливня...*

Паэту жывецца спакойна, калі ўладарыць жанчына

Гэты спектакль пастаўлены рэжысёрам, які глыбока адчувае паэзію. Паэзію слова. Паэзію каханья. Паэзію жыцця творчага чалавека. Рэжысёра Антаніну Міхальцову хочацца назваць таленавітай каруначніцай, а яе літаратурна-музычную-драматычную наведлу ў адной дзеі "Ноч у Вальпараіса..." — дзівоснымі карункамі. Як цудоўна спляля яна мізансцэны, маналогі, вершы, песні ў непаўторны сцэнічны выраз...

Генеральны сакратар Беларускага цэнтра міжнароднага інстытута тэатра (ЮНЕСКА) А. Міхальцова лічыць, што спектакль пра паэта П. Няруду, пастаўлены Рускім тэатрам, паспярыя ўсталяванню творчых сувязяў паміж беларускай сцэнай і замежнымі тэатрамі.

— Як узнікла ідэя спектакля, як ён ствараўся?
— Дырэктар Жэнеўскага тэатра Філіп

Люшэр, з якім мы сустрэліся летась на фестывалі монаспектакляў у Кіеве, таленавіты драматург. З некалькіх ягоных

п'ес, прапанаваных мне для чытання, я выбрала тую, у цэнтры якой — чылійскі паэт Пабла Няруда, яго паэзія. Мне заўсёды хацелася зрабіць паэтычны спектакль, бо паэзію я люблю і разумею. Праўда, у арыгінале п'еса не было вершаў. Але без іх гэты драматургічны тэкст я не ўяўляла.

На спектаклі ў нас сабралася вельмі моцная, творчая каманда. Мне было вельмі прыемна працаваць з актрысамі Эміліяй Пранскутэ, Валерыяй Ліхадзей, народным артыстам РБ Аляксандрам Ткачонакам, вельмі таленавітым чалавекам і галоўнае —

У гаваркіх нянек дзіця без... пуцёўкі?

славу тага твора "Дрыгва", пакладзенага ў аснову сюжэта оперы, народны паэт Якуб Колас заўважыў, што "вобраз Кузьміча ў спектаклі прадстаўлены найбольш ярка". А ў прэсе гэта партыя М. Дзянісава была названа проста, натуральнай, глыбокай.

Яшчэ ў адной беларускай оперы — "Міхась Падгорны" Я. Цікоцкага, паказанай тады ў Маскве, Міхаіл Дзянісаў стварыў цікавы вобраз Змітрака.

Апанас у оперы "Дзяўчына з Палесся" Я. Цікоцкага ў выкананні артыста нібы нагадваў Кузьміча ў час Вялікай Айчыннай. З вялікім уздымам выконваў Міхаіл Іванавіч галоўную арыю Апанаса "Беларусь мая, маці родная".

...3-га чэрвеня 1941 года Дзянісава ўсёй сям'ёй выправіліся адпачываць у Сочы. Калі пачалася вайна, яны даехалі да Масквы. Мінск ужо бамбілі. Менавіта ў той час Міхаіла Іванавіча запрасілі ў Ерванскі оперны тэатр, адкуль незадоўга да гэтага пайшоў запрошаны ў Маскву вядомы барытон Павел Лісіцын. Дарэчы, літаральна да 1942 года ўсе спектаклі ў Ерване ішлі на армянскай мове, і так давялося выконваць артысту адну з першых яго партый на ерванскай сцэне — Валянціна ў оперы Ш.Гуно "Фаўст".

У рэпертуары армянскага тэатра былі "Іван Сусанін", "Карман", "Атэла", "Севільскі цырульнік"... Але асаблівы поспех выпаў на створаны артыстам вобраз армянскага нацыянальнага героя князя Татулы ў оперы А. Спендзіярава "Алмас". Адрозна пазнаваць спевак Міхаіла Іванавіча прыйшлі старыя армянкі ў нацыянальным адзенні. Выказалі яму падзяку за прыгожую літаратурную армянскую мову. Пспех быў каласальны! Спевак Дзянісава ў той час у Ерване ведалі многія.

Званне заслужанага артыста Беларусі ён атрымаў яшчэ да вайны. А ўжо ў 1944-м стаў народным. У свой час вылучыўся як таленавіты педагог. З вучнямі дзяліўся сваім багатым творчым досведам. Добрыя вачальніцкія дадзеныя атрымаў "у спадчыну" яго сын ад першага шлюбу Леў, капітан другога ранга. У яго таксама барытон. Калісьці спяваў у капэле "Думка", ды і цяпер любіць спяваць. У Ірыны Міхайлаўны — лірыка-драматычнае сапрапа. Колькі сабе памятае — у школе, універсітэце, дзе вучылася, потым працавала, кандыдат



філалагічных навук І. М. Дзянісава, — яна заўсёды спявала, удзельнічала ў мастацкай самадзейнасці. А ўнучка знакамітага спевака Тацяна скончыла Мінскае музычнае вучылішча як піяністка, працавала ў Лідскім музычным вучылішчы, закончыла філалагічны факультэт БДУ. Потым была праца на Беларускім тэлебачанні. Цяпер жыве і працуе ў Маскве, рэжысёрам праграм ТБЦ...

Шкада, што ў нашым оперным цяпер не працуе музей тэатра. І моладзь не можа пазнаёміцца з жыццём і творчасцю славетных беларускіх оперных спевакоў мінулага, такіх, як Міхаіл Іванавіч Дзянісаў. Праз год распачнецца 70-ты оперны сезон. І цяперашнія артысты, і аматары гэтага жанру неабавязкова да ўчарашняга дня Нацыянальнага тэатра оперы Беларусі. Бо яго сённяшняе жыццё, поспех у гледачоў цяперашніх у многім залежыць ад павагі да лепшых традыцый гісторыі, на якіх варта вучыцца і ўдасканальвацца.

Вера КРОЗ

На здымках: народны артыст Беларусі М. Дзянісаў. 1959 г.; у оперы А. Туранкова "Кветка шчасця" (Андрэй).

Вобраз спадарожніцы Пабла, Маргарыты, — не дапаможны сродка раскрыцця характэра героя, а самастойны, яркі персанаж. Актрыса, якая стварае вобраз арыстакратычнай жанчыны, іграе "мінулае" Паблы, яго жыццё — да апошняй ночы на радзіме. В. Ліхадзей вельмі шчыра вымаўляе трагічны маналог Маргарыты, якая перанесла шмат пакут, калі яе схалілі ворагі. Гэта прыгожая жанчына калісьці кахала і цяпер кахае паэта. Шмат год таму яны былі блізкія, але час паставіў кропку ў іх адносінах.

Вядома, дзеянне спектакля не абмяжоўваецца толькі "мінулым" і "сённяшнім днём" героя. Аднолькава важную ролю ў п'есе мае і вобраз яго будучыні. Гэту сэнсавую нагрукку нясе персанаж Алены (Эмілія Франсуаза). Гэта простая жанчына атуляе паэта мацярынскай любоўю, супакойвае яго, дапамагае знайсці сілы, каб з надзеяй прадоўжыць вандраванне.

Сардэчнасць і шчырасць гэтай гераіні, якая закахалася ў Паблу, хаця "не чытала яго кніг", не могуць не спадабацца паэту. Вобраз надзеі, які стварае актрыса, — поўны неспрэчнасці, дзіцячай веры ў дабро. У руках Алены з'яўляецца і "матэрыялізаваны" сімвал надзеі — прыгожы белы касцюм, які Маргарыта загадала ёй пашыць за адну ноч (і Алена пашыла яго разам з дзеткамі!). Маргарыта мяркуе, што ў шыкоўным касцюме паэт будзе адчуваць сябе ў беспецы на параходзе: ніхто лішні раз не спытае ў яго дакументы. Але рэжысёр пераўтварае касцюм у адлюстраванне адносін Алены да Паблы. Раніцай Маргарыта паведамае, што план уцёкаў рэзка змяніўся. Неабходна зміграваць праз горы, дзе белы касцюм яму не толькі не спатрэбіцца, але будзе перашкодай. Вось тут і адбываецца самы галоўны ўчынак паэта: ён забірае белы касцюм з сабой.

не "закансерваваны" акцёрам. Ён вельмі творча паставіўся да гэтай ролі, шмат унёс у яе сваіх асаблівых перажыванняў, адчуванняў. Яму здавалася, што вось тут трэба нешта такое... і не мог сказаць што, але як рэжысёр, я спрабавала дадумаць. Тэкст Люшэра прыстасоўвалі так, каб прагучаў як трэба для акцёрскага перажывання ў ім.

Спектакль я бачыла з жывой музыкой. Я думала, што А. Шадзько адмовіцца пісаць музыку, але ён з задавальненнем адгукнуўся на маю прапанову, яму таксама было цікава. І я лічу, што А. Шадзько стварыў цудоўныя песні на вершы П. Няруды. Мастаку В. Маршаку ўдалося ўпісаць у дэкарацыю белы экран, які быў мне вельмі патрэбны. Ён прапанаваў сваё бачанне гэтага спектакля.

Графічна "мінулае" і "будучае" Паблы Няруды на сцэне сімвалізуюць белы і чорны ветразі. Яны нясуць карабель-мару паэта да невядомага берага. Жанчыны ж, згодна публіцыстычнаму эпілогу спектакля, пойдучы з гэтага жыцця адрозна пашы ўцёкаў Паблы. Выкарыстоўваючы стыль тэатра ценяў (дзве жаночыя постаці ўяўляюцца птушкамі), рэжысёр стварае моцны, незабыўны эпізод адыходу Маргарыты ды Алены (іх забіваюць фашысты). Адыходу Каханя, у якім чалавек і знаходзіць радасць на самай горкай планеце...

Незвычайны стыль пастаноўкі не можа не выклікаць у крытыкаў заўваг, у асноўным з прычыны таго, што сцэнічнае дзеянне ў спектаклі часам саступае месца ілюстрацыйнаму апавяданню — "чытанню" тэксту п'есы. Структура ж ролі Паблы вымушае акцёра А. Ткачонка маневраваць паміж рознымі стылямі. Неспрэчна драматычны (у тым ліку, камічны) эпізоды спектакля чаргуюцца з элементамі тэатра эстрады. Жывы дыялог змяняюцца чытаннем вершаў і доўгімі паўзамі, якія акцёр трэба запайняць пакуль гучаць песні. Толькі акцёр з багатым сцэнічным вопытам мог паспяхова ўвасобіць такую складаную ролю з улікам нетрадыцыйнага характэра рэжысуры. Але ў адрозненне ад шматлікіх сучасных спектакляў, "Ноч у Вальпараіса..." мае пэўныя перавагі: тут пануе рэдка ў сённяшнім тэатры ўзнёслая атмосфера. Спектакль А. Міхальцовай заклікае дзеячай тэатра ў чарговы раз задумацца над праблемай змястоўнасці спектакляў, развіцця культуры і добрага густу ў публіцы.

Андрэй АХМЕТШЫН

На здымку: П. Няруда — А. Ткачонак, Маргарыта — В. Ліхадзей.
Фота А. СМОЛЬСКАГА

А над відэарадам мы працавалі разам з кінарэжысёрам С. Шульгой.

Вельмі хочацца аддзячыць швейцарскі культурны фонд "PRO-HELVETIA", без дапамогі якога я б ніколі не паставіла гэты спектакль. Сёння матэрыяльных сродкаў у тэатры няма, на пастаноўкі практычна грошай не даюць: шукайце, зарабляйце іх самі. Знайшлі, заробілі — паставілі. Не знайшлі, не заробілі — не паставілі. Вось такая няпростая эканамічная сітуацыя, але тэатр, як вы ведаеце, без дадатковых капіталаўкладанняў існаваць не можа.

— Ваш спектакль перадусім пра каханне, узаемаадносінны мужчыны і жанчыны. Але ёсць у ім яшчэ адна лінія, якая праходзіць другім планам: вымушаныя ўцёкі з Радзімы талена-

Ёсць адна адметнасць у жыцці нашага грамадства: калі аб ім (грамадстве) голасна клапоцяцца, то чакай нечага адваротнага абяцання. Ці ж не гэтак?

Тое, што пуцёўка ў дзіцячы аздараўленчы лагер скокне ў цане з 70-90 тысяч рублёў у мінулым годзе да 160-240 тысяч сёлета, нашых загартаваных інфляцыяй людзей, напэўна, не здзівіла. А вось пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 6 красавіка 2001 года № 479 "Аб арганізацыі летняга аздараўлення дзяцей у 2001 годзе" пра дапамогу ў аплаце пуцёвак у дзіцячы аздараўленчы лагер за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў нека абнадзеіла. Пагадзіцеся, што 30-35 тысяч рублёў — грошы няхай сабе і невялікія, але для бацькоў усё ж — істотная дапамога ў аплаце сумы, якая застаецца пасля гарантаванай праплаты са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, — 70 тысяч рублёў.

Але гэта яшчэ, на жаль, не ўся арыфметыка. У нашай сталічнай і абласной арганізацыі прафсаюза работнікаў культуры (сюды ўваходзяць і працуючы ў Дзяржкамдруку, на тэлебачанні і радыё, у спорце і турызме) — як правіла, людзі з самым меншым ці сярэднім заробкам. Зарадкім выніткам можна сцвярджаць, што багатыя з прафсаюзамі не сярбуюць.

За ліпень гэтага года дзяржаўная статыстыка голасна канстатвала, што сярэдні заробок у названых вышэй сферах склаў ажно 130 і больш тысяч рублёў! Уявіце сабе вялікую радасць работнікаў галіны. Гэтая ж статыстыка, праўда, гаворыць і пра тое, што мінімальны спажывецкі бюджэт, які ўлічвае толькі прадукты харчавання і не зважае на іншыя ёмістыя складнікі нашага сямейнага фінансавага жыцця, таксама вагаецца менавіта ў гэтых межах. Толькі з вяснянай прыпскай: ён разлічаны на аднаго чалавек. Калі сям'я складаецца з чатырох чалавек, то, натуральна, кожны з двух працуючых бацькоў з улікам непаўналетніх дзетак павінен атрымліваць ужо па 260 тысяч рублёў, пры гэтым, не лічачым заробкам, а, як кажучы, "чыстымі".

Сацыяльна-прававы аддзел арганізацыі прафсаюза не прамінуў гэтую "радасць" Дзяржстата і прызнаемленні з яго метадыкай падліку вельмі хутка прыйшоў да высновы, што лічылі і дзялілі папалам грошы, якія атрымлівае міністр і бібліятэкар. Каб было яшчэ больш зразумелым, прывяду прыклады. На 1 ліпеня 2001 года бібліятэкарам было налічана ад 54 да 75, супрацоўнікам музеяў — ад 46 да 85, медсёстрам і трэнерам у спартыўных школах — ад 40 да 111, артыстам — ад 58 да 104, кінамеханікам — ад 27 да 58, карэспандэнтам газет — ад 68 да 110 тысяч рублёў. І таму 130 тысячам многія з тых, хто атрымлівае значна меншы заробкі, радаваліся б са слязьмі на вачах.

Міжволі прыпамінаецца анекдот пра міжнародныя спарорніцтвы: хто больш выцісне соку са стограмовага лімона. Уявіце сабе шматтысячны стадыён. Выходзіць гэтка кітайскі гарадавы, адной рукою пад воклічы публікі лёгка выціскае на талерачку 90 грамаў соку. Але не тут тое было. Спартсмен з біцэпсам аля Шварцнегера з такога ж лімона выціскае 98 грамаў. Здавалася б, усё. Ды не. З'яўляецца сціплы хударлявы чалавек "пры гальштук", бярэ лімон, лёгка, не напружваючыся, цісне яго, і праз некаторы час сок ужо пераліваецца праз край двухлітровага слоіка. Даведзены да істарыкі стадыён хоча ведаць героя. Сціплы чалавек уздымае руку і, прымусяўшы прыціхнуць публіку, годна прамаўляе: "Дзяржкамстат РБ" і кладзе на стол амаль некрануты, наліты сокам лімон...

З выкананнем урадавых патрабаванняў у нас усё ў поўным парадку. Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт ужо праз два тыдні выдае рашэнне, у якім выдзяляе 95200000 рублёў са сродкаў рэзервага фонду гарвыканкама і мэтва дзельціх іх паміж раёнамі сталіцы. Мінскі аблвыканкам праз тры тыдні "выпусціць у свет" сваё рашэнне, дзе без усялякіх ваганняў рэкамендаваў "руководителям арганізацый агропрамысловага комплекса, а такжэ ўчреждений и иных

арганізацый, содержащихся за счет средств областного бюджета произвести своим работникам частичную компенсацию расходов по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием в размере до 35 тысяч рублей на одну путёвку за счет средств, полученных ими от приносящей доходы деятельности. Рекомендовать районным и городским исполнительным комитетам произвести выплаты названных компенсаций работникам учреждений и иных организаций, содержащихся за счет средств местных бюджетов".

30 жніўня на пашыраным пасяджэнні Мінскай арганізацыі прафсаюза работнікаў культуры прысутныя выказаліся, што атрымаць кампенсацыю ў горадзе было амаль што немагчыма з-за таго, што невызваленым прафсаюзным работнікам патрэбна было аббегаць некалькі інстанцый, каб зусім негарантавана атрымаць (чытайце — «не атрымаць») вызначаную такім чынам датацыю. А ў Мінскай вобласці ў дачыненні да сферы культуры рашэнне аблвыканкама было прачытана адлаведна, бо фактаў выплаты датацый не ўстаноўлена.

Мінская арганізацыя прафсаюза, ведаючы пра гэта, звярнулася ў Міністэрства культуры, упраўленне культуры аблвыканкама з мэтай хоць крыху памяншаць становішча ў лепшы бок. Упраўленне прамаўчала, а міністэрства не забылася даць адказ: маўляў, калі хто-небудзь звернецца — абавязкова дапаможам... У выніку дапамогу аказвала толькі арганізацыя прафсаюза. Нягледзячы на ўсё меншае паступленне членскіх прафсаюзных адлічэнняў, мы знайшлі магчымасць аказання фінансавай дапамогі ў межах каля 3 мільёнаў рублёў. Гэта крыху дапамагло зняць вастрыню праблемы ў шэрагу раёнаў Мінскай вобласці: Лагойскім, Салігорскім, Капыльскім, Нясвіжскім, Любанскім, гарадскім і рэспубліканскіх арганізацый: ТЮГ, УП імя Я. Коласа, універсітэт культуры, Белдзяржфілармонія, Нацыянальная бібліятэка, Дзяржаўны народны хор імя Г. Цітовіча, Дзяржаўны акадэмічны хор, ДМШ № 9, выдавецтва «Юнацтва», газеты «Чырвоная змена», «Советская Белоруссия». Сапраўды выдатна папрацавалі над пытаннямі аздараўлення дзяцей і падлеткаў прафлідэры Мінскага, Лагойскага, Любанскага, Нясвіжскага, Капыльскага райкамаў, Барысаўскага, Маладзечанскага, Салігорскага і Жодзінскага гаркомаў прафсаюза, пярвічных прафсаюзных арганізацый Унітарнага прадпрыемства імя Я. Коласа, Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі, кінастудыі "Беларусьфільм", Фабрыкі каларывага друку, Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы, Беларускага Дома друку, Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры.

Хоць і звярнуліся мы па дапамогу ў Федэрацыю прафсаюзаў Беларусі і Рэспубліканскі камітэт прафсаюза работнікаў культуры, але Рэспубліканскі камітэт выдзеліў 100 тысяч рублёў, што, вядома, не паўплывала на агульную карціну аздараўлення дзетак сяброў прафсаюза, а Федэрацыя прафсаюзаў дала, прабачце, не адказ, а "адлуп", напісаўшы, што "на эти цели денежные средства не предусмотрены". А на якія мэты іх прадураждваць, калі аздараўленне дзяцей, сацыяльна-прававая абарона інтарэсаў сяброў прафсаюза — наша найпершая задача? Ці не напамінае гэта сітуацыю з гульнію "у адныя варты". Прафсаюзныя адлічэнні дзесцігоддзям асцяджаю на разліковыя рахунках. У іншых галінах гаспадаркі сітуацыя крыху лепшая (А прадпрыемствы ўсё ж маюць свае летнікі). А што рабчы ўрачам, мастаўнікам, артыстам і бібліятэкарам? Пуцёўкі для іх дзяцей не сталі танейшымі.

Дасць Бог год — дасць і лета. І вельмі не хацелася б, каб сёлетняя сітуацыя з летнім аздараўленнем дзяцей і падлеткаў паўтарылася.

Уладзімір МАМОНЬКА,

старшыня Мінскай арганізацыі прафсаюза работнікаў культуры

вітага паэта. Міжвольна ўзнікаюць паралелі з нашым часам, з нашай краінай...

— Канешне, гэта ёсць. Аднак П. Няруда цікавіў мяне ў першую чаргу не як камуніст ці грамадскі дзеяч, а як чалавек.

Паэт кахае Маргарыту, але не можа быць разам з ёй, таму што яна не пагаджаецца з тым, што ён — для ўсіх. Памятаеце, як у Ахматавай: "Я тебя отвоюю у всех земель, у всех морей, у той-одной/ Ты не будешь ничей женой, я не буду ничьей женой..." Так было ў П. Няруды, які мог належаць усяму народу, а толькі адной жанчыне — не.

Ён вымушаны быў уцякаць з Радзімы. Доўга пакутаваў ад гэтага, бо пакуль вярнуўся зноў у Чылі, прайшлі гады. П. Няруда вельмі

любіў народ, ён быў сапраўдным нацыянальным здабыткам. І нездарма ў Алене, проста жанчыне, паэт абуджае духоўны, творчы пачатак. Яна пачынае сама пісаць вершы...

— Гэта, па-мойму, Алена вымаўляе цудоўную фразу: "Калі б ва ўладзе былі жанчыны..."

— ...То вы б жылі заўсёды спакойна, заўсёды. І з гэтым цяжка не пагадзіцца. Мужчыні і жаночы пачаткі павінны існаваць у гармоніі. У іншых краінах гэта зразумелі: жанчыны становяцца і ваеннымі міністрамі, і прэзідэнтамі... У нас жа да жанчын пакуль асаблівае стаўленне, таму...

— І паэтам тут жывецца неспакойна.

Гутарыла В. БАРАБАНШЧЫКАВА



Адкрываецца нумар развагамі галоўнага рэдактара "Роднага слова", М. Шавыркіна "Генацыд... Які ён? змешчаным у раздзеле "Школа і нацыянальнае Адраджэнне". У гэтым жа раздзеле У. Содаль дзеліцца думкамі пра адукацыйнае тэлебачанне ("Лепей адзін раз убачыць"). Змешчаны працяг артыкула М. Тычыны "На павароце", у якім разглядаецца беларуская літаратура канца ХХ стагоддзя. Чытач пазнаёміцца з артыкуламі Л. Карпавай "Аккрыленыя Богам" (гэма любові, каханні ў творах К. Чорнага), А. Мельнікавай "Інтуітыўскія тэндэнцыі ў творчасці Кузьмы Чорнага", Г. Тычкі "Прымі нашу дзяку..." (штрыхі да партрэта Э. Ажэшкі), К. Хромчанкі "Жывая памяццю нашчадкаў (жыццё і творчасць Лесі Украінкі)", А. Бразгунова "Заходнеўрапейская белетрыстыка ў беларускай літаратуры Х—ХІ стст.", М. Прыгодзіча "Ён прылучаў да мовазнаўства нас..." (да 75-годдзя з дня нараджэння М. Паўленкі), М. Паўленкі "Асабовыя назойнікі жаночага роду на краі ў беларускай мове XIV—XVIII стст.", В. Старычонка "Знаёмая незнаёмка" (гіпербала як мастацкі прыём), Т. Шамякінай "Гісторыя хрысціянскай культуры", А. Багданавіч "...Жыве мая ліра нанова!" (вобраз Цёткі ў беларускай культуры 1950—1970 гг.), В. Наталевіч "Культ вады ў купальскай абраднасці", А. Бутвіча "Мовай маёй маці і іншымі матэрыяламі."

"Прадвесце адраджэнскага ўздыму" — штрыхі да творчага партрэта Я. Лучыны, напісаныя У. Мархелем. Змешчаны артыкулы А. Гурскай "Выток і свет мой..." (штрыхі да творчасці М. Ароўкі), А. Бельскага "Платон Крэнь: хто ён?", Л. Кісялёвай "Жанравыя асаблівасці беларускай камедыі XIX — пачатку ХХ ст.", З. Падліпскай "Вобраз часу праз прызму беларускай філасофскай лірыкі апошняй чвэрці ХХ стагоддзя", Э. Садаўнічага "Рамантызм у кантэксце гісторыі сусветнай літаратуры", М. Прохара "Сродкі вобразнасці і аналітычнасці ў рамане І. Пташнікава "Мсціжы", А. Аксамітава "Беларуская фразеалогія ў адносінах да польскай і рускай", С. Фацеевай "Словазлучэнні-сімвалы ў беларускай вясельнай паэзіі", В. Рагойшы "Янка Купала, Беларуская песні ўладар", Л. Тарасюк "Адметнасць (творчасць Я. Лучыны)", Г. Адамовіч "Беларуская іншанацыянальнасць кантэкст", Г. Канцавой "Гіпертэкст", Т. Фаменкі "Коласавыя серыя палатнаў Уладзіміра Сулкоўскага", Л. Храмынкавай "Сядзіба Сніткаў у Радзавічах", П. Міхайлава "Вялікі працаўнік і крышталёвай душы чалавек" (да 90-годдзя Я. Міцкевіч), А. Пісьмянкоў прамаўляе слова пра М. Лужаніна "Дух горкай і гордай зямлі", якое папярэдняе падборцы твораў М. Лужаніна "Вершы розных гадоў". У раздзеле "Літаратурны ветразь — вершы Л. Кебіч", Л. Захлеўны знаёміць з кампазітарам М. Алешкам. Публікуюцца ноты і словы песень, да якіх ён мае дачыненне.

У раздзеле "Школа і нацыянальнае Адраджэнне" з развагамі "Характэр асветліцтва ўвесць свет" выступае галоўны рэдактар "РС" М. Шавырка. Брагаты на матэрыялы раздзел "Філалогія". Асоба і творчасць А. Астрэйкі — такі падзагалавак мае артыкул А. Бельскага "Паэзія пачуццяў". Літаратурную спадчыну В. Каратынскага ("Мею вольную і чулую душу...") разглядае У. Мархель. Змешчаны артыкулы У. Конана "Міфалагічныя і біблейскія матывы ў творчасці Янка Лучыны", В. Рагойшы "Папярэдняе развіццё беларускай версіфікацыі..." (Я. Лучына — вершаскладальнік), В. Ліс "Паэты пачынаюцца з тых дзен..." (праблема фарміравання асобы ў аповесці Я. Брыля "Сірочы хлеб"), А. Гурскай "Эпас памяці (драматычныя пазымы М. Ароўкі)", І. Саверчанкі "Кірыла Тураўскі", В. Рагаўцова "Іронія ў беларускай драматургіі" і іншых. Т. Тарасова ("Беларуская моладзі сваю пазму прысвечваю. Аўтар." дзеліцца аспектамі вывучэння пазмы Я. Коласа "Сымон-музыка", М. Яфімава падрыхтавала літаратурна-музычную кампазіцыю да 150-годдзя з дня нараджэння Я. Лучыны, — "Прылаў сэрцам да зямлі сваёй..." з песеннай лірыкай Г. Бураўкіна знаёміць І. Бароўскага ("Па той зямлі, дзе ўсе табою дыша..."). Чытач пазнаёміцца і з артыкуламі "Свет раслін у творчасці Якуба Коласа" С. Міцкевіч і А. Міцкевіч, "Тэатральная музыка Віктара Капыцка: "Князь Вітаўт" Н. Прафіцэла, "Як цяжка князем быць — і верыць Богу..." (пра спектакль "Князь Вітаўт") І. Завадскай, "Трываласць гімназічнага выхавання (лёс выпускніка Нясвіжскай рускай гімназіі, беларускага паэта, кампазітара, мастака, крэатыва С. Новіка-Пянона) А. Карлюкевіча і В. Карлюкевіч, Л. Захлеўны прамаўляе слова пра саліста ансамбля "Бяседа" В. Кірленку. Прапаюцца песні з яго рэпертуару. Друкуюцца вершы А. Жамойціна, А. Астрэйкі і іншых аўтараў.

"Гішу пад дыктоўку сумлення..."

Прозвішча гэтай пісьменніцы калі і вядома, то вельмі вузкаму колу спецыялістаў-літаратараў. Тым больш, што сама Зоф'я Налкоўская належыць польскай літаратуры. Але з Беларуссцю звязана. Жыла ў Гродне з 1922 па 1927 год. Пасля прыезджала сюды ў 1929-ым, калі ў горадзе адкрывалі помнік слаўтай Элізе Ажэшцы.

Аднак жыццё "на крэсах" пакінула велізарны след у творчасці празаіка. Ужо ў сваім першым палітычным творы міжваеннага перыяду — "Раман Тэрэзы Генерт" — адлюстроўваецца гродзенская тэма. І заканчваецца яна ў адной з апошніх работ "Вузлы жыцця". У аснову пакладзены назіранні, дзённікавыя запісы, бурлівае дзейнасць самой аўтаркі.

Канечне, пасля сталічнай Варшавы прынцыпальна Гродна падаўся ёй маленькім і забытым Богам. Аднам словам, усходняе памежжа тагачаснай Польшчы, напалікалінальны ўклад жыцця, сумесь народнасцяў. На 27 тысяч насельніцтва налічвалася 12 касцёлаў і цэркваў, кірха, мячэць і 60 сінагог. Колішні ўлюбёны цэнтр польскіх каралёў і Вялікіх князёў Літоўскіх. Мясціна, дзе захаваліся сярэднявечныя замкі і перліна праваслаўнага дойдства 12-га стагоддзя — старажытная Каложка. Тут пісалі свае творы полька Эліза Ажэшка, яўрэй Лейба Найдус, правёў дзіцячыя гады Максім Багдановіч. Тут працавала Зоська Верас. Веў адраджэнскую барацьбу Браніслаў Тарашкевіч...

Доктар філалагічных навук, прафесар кафедры польскай філалогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта Святлана Мусіенка сабрала багаты матэрыял пра жыццё Налкоўскай, у тым ліку ў Гродне. Больш таго, стварыла адзіны ў свеце музей гэтай пісьменніцы. У вялікім, добра аформленым пакоі ўніверсітэцкага будынка пастаянна праходзяць студэн-

кія экскурсіі, асабліва, калі вывучаецца адпаведны перыяд польскай літаратуры. Не мінаюць гэтую мясціну шматлікія госці з Польшчы. Намаганні Святланы Піліпаўны на доме, дзе жыла Зоф'я Налкоўская, усталювана памятная шыльда работы скульптара У. Церабуна.

...Яна хутка перазнаёмілася з гродзенскім бамондам. Некаторыя тутэйшыя інтэлігенты мелі багатую біяграфію. Натарыус С. Земак удзельнічаў у лютаскай і кастрычніцкай рэвалюцыях у Расіі 1917 года. Адкават Т. Урублеўскі быў абаронцам на судзе лейтэнанта П. Шміта. Юрыст В. Фюрстэнберг з'яўляўся братам паллічкіна Леніна — Я. Фюрстэнберга-Ганецкага.

Грамадская актыўнасць жанкі турбавала яе мужа — падпалкоўніка Яна Гажэхоўскага, прызначанага на службу ў Гродна. Гэты чалавек быў у вельмі блізкіх зносінах з самім Юзэфам Пілсудскім, імкнуўся не дапусціць, каб Зоф'я не як дыскрэдытавала ягонае імя. Падпалкоўнік не ухваліў занятак жанкі літаратурай, не кажучы пра палітычны дзейнасць. Свае думкі пісьменніца выкладала на старонках дзённіка. Многа месца адводзіла тут звязям гродзенскай турмы, над якімі апекавалася пані Зоф'я. Асабліва яе хваліла лёс зняволеных жанчын. Артыкулы Налкоўскай друкаваліся ў перыёдыцы. Дакументальная серыя пасля была выдадзена асобным зборнікам "Сцены свету" (1931).

Раздзелы музея так ці інакш адлюстроўваюць пазіцыю Зоф'і Налкоўскай. Асабліва ўраджаюць фотаздымкі. Гэта гродзенцы 20—30-х. Знаёмыя і блізкія пісьменніцы людзі. Яна засталася ўдзячнай ім назаўсёды. Бо праз іх вывучыла гісторыю краю, характар яго насельніцтва. Пасля маленькі чалавек, непрыкметны гараджанін, набудзе ўласцівы толькі яму рысы, запуюніць старонкі аповесцяў і раману Налкоўскай. Шматнацыянальны Гродна падка-

заў ёй тэму рамана "Нядобрая любоў", які быў уганараваны літаратурнай прэміяй. Вобразы Гродна ўзгадваюцца ў рамане "Мяжа". Раман "Вузлы жыцця" наогул утрымлівае амаль без зменаў дзённікавыя запісы. Нават назва Гродна не зменена. Шматграннасць таленту Зоф'і Налкоўскай нельга ўявіць без публіцыстыкі: эцюд "Гродна", публікацыя "У шалашы", прысвечаная памяці Элізы Ажэшкі.

Прафесар Святлана Мусіенка дэталёва вывучыла аўтарскі метад пісьменніцы. Пераканана, што без гродзенскага перыяду яе жыцця наўрад ці з'явіліся б на свет лепшыя творы гэтага самабытнага аўтара. Менавіта жыццё "на крэсах" дало ёй патрэбны матэрыял. Тут яна намацала сваю тэматыку, да якой не датыкаліся іншыя польскія літаратары. Раман "Мяжа" быў прызнаны лепшым творам 1935 года. Незвычайнасць матэрыялу, адкрыццё "невядомага" свету на ўсходзе Польшчы, аўтарскае бачанне праблемы "маленькага чалавека" на стыку міжнацыянальных адносін — гэта было новым для шырокага чытача.

Яна перажыла акупацыю Варшавы. Фашысцкае нашэсце адлюстравала ва ўласных запісах, выдадзеных пад назвай "Медальёны" і перакладзеных на многія мовы. Далёка не ўсе адназначна ўспрымалі яе творчасць. Шмат крытыкавалі за тое, што прыняла народны лад Польшчы савецкага ўзору...

Зоф'я Налкоўская была бытапісальнікам свайго супярэчлівага часу. У польскай літаратуры яна займае адметнае месца. Мы ж падкрэслілі толькі беларускія карані яе творчасці, уплыў гродзенскага перыяду жыцця, глыбокага па змесце. Бо тут, па сутнасці, яна адбылася як пісьменніца.

Антон ЛАБОВІЧ

г. Гродна

ГУЛЬБА СВЯТЫХ

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 8 — 9) самы, з якім Пісталет Мікола кароў пасвіць... На твары — жудкавата ўхмылка шчасця. Цікае!

— Ксеня, паскуства ты, гадасць! — крычыць Сержык Пісталетавым голасам і барабаніць у шыбіну.

Бразгае аб стол будзільнік. Аксена падскоквае і бжыць за печ хавацца, а мы з лёгкасцю ў душах, з пачуццём выкананага абавязку, не забывышы зачыніць за сабою веснічкі, спяваецца ў клуб.

Яшчэ здалёк нас сустракаюць гукі "полькі". Усярэдзіне ў клубе пакуль чыста, не накурана, не напаявана, падлога вымытая. Музыкі размясціліся на сцэне, збітай з новых дошак; паўз сцэны — лавы. Парассядаўся народ, самае старычо і тыя, хто не танчыць ніколі, толькі назірае, запамінае, каб потым цэлы год абгаворваць, як хто Міколу гуляў.

Мы выбіраем месца, адкуль нам усё відаць, а самі мы і незаўважныя, ціхенькія, сарамлівыя, смірненныя.

Ідуць танцы! Мужчыны мокрыя ад поту, але ніводзін не расшпіліць верхні гузік цеснай кашулі — ён замест гальштука. Жанчыны ў хустках, у аднолькавых панчохах і ў аднолькавых дубаскурных "тухлях", якія, раз у год надзетыя, націраюць ногі да крыві, адсюль і пакута ў вачах замест радасці... Зрэшты, і мужчыны такія ж самыя. Сур'эзна, спаважна танчаць людзі, як павіннасць адбываючы, туп-туп-туп, раз-два-тры, паварот, і ўсё гэта моўчкі, без усмешак, без ахвоты, з выглядам, што трэба ж няк перавыць і гэты, раз на год патрэбны абавязак.

Пасіўны настрой іхні перадаецца і музыкам. Іграюць яны ліўна, неахвотна, знярок збіваюцца, фальшывяцца... На тварах — пагарда да "крастоў" з іхнімі "калхознымі" танцамі. Яшчэ ўпрощае музыка даводзіцца, каб сыгралі той жа "карапет" ці "рэчаньку". "Мы ж таксама грошы давалі!" — нават да такіх аргументаў даводзіцца апускацца. Толькі чыхаць музыкам на вашыя праблемы. Ім што, цікава, як вы гэтага дня чакалі, як рыхтаваліся да яго, як прыбіралі клуб, сцэну рабілі, падлогу вышароўвалі; як яшчэ месяцы за два да свята хадзілі старэйшыя хлопцы па хатах — грошы на музыку збіраць, і як адрывалі ад сэрца скупаватыя людцы траячкі і пяцёркі — у залежнасці ад таго, колькі танцоўраў у сям'і, і як дзівіліся: "Чаго так многа, заўсёды ж па рублю было!", на што ім цярпліва, з разуменнем цемнаты іхняй адказвалі: "Дык цяпер жа ансамбль будзе!" Што там ужо за ансамбль, хоць бы глянуць адным вокам, паслухаць адным вухам... Глянулі? Паслухалі? Гэта вам не баян з бубнам (апетыя некалі мексіканцам нашым, Клімовічам Вовам з-пад Ліды), тут культура — разуменьне трэба!

Аднак хоць так, хоць з горам палалам, а ідзе гульба. Падцягваецца памалу моладзь. Пайшлі ўжо ў танца змешаныя пары-тройкі: стары з маладою, ці наадварот. Каму сапраўды тут весела, дык гэта Міколу Пісталету. Прыстроіўся да сцэны,

бліжэй да музыкі, знайшоў занятак — танцы агучаць.

Выйду на рэчаньку, Гяну на сядло — о-о!

— спявае ён, свецячы жалезем у роце, трымаючы перад сабою, як мікрафон, каменьку. І не выцягае, заходзіцца ў кашлі. Нічога — з другога канца клуба Сержык ягоным голасам яму памагае:

Дзеўкі гуляюць — А мне не весяло!

Эфект! Нават музыка на нейкі міг разладжваецца, нават танцоры застываюць у нямы сцэне: што такое?! Хто спявае? Два Пісталеты ў клубе, па розных кутках, ці што?!

— Ідзі вон адсюль, паскуства ты, гадасць! — крычыць Пісталет, не бачачы Сержыка.

А той штурхае мяне ў бок. "Вунь, глядзі, дзеўкі-штунды Гермачышынныя!" Гляджу. Дзеўкі як дзеўкі. Беленькія, прыгожыя. У джынсіках. Ні на якіх штундаў-цемершалаў (так наў у школе вучаць) не падобныя. Адна нават пайшла "падыспань" танчыць, з высокім Міколам і нізенькім Сідарам. Тры крокі ўперад, тры назад, перакрутка... Дзядзька Сідар у захалпенні.

— Э-э-эх, ты ж дзеўка... я б табе яшчэ... у тваю Госпада Бога душу!

— Сват, не гнявіце ў Бога! — крычыць Сержык. Мы з ім заходзімся ад рогату.

Дзеўка толькі рдзее і патупляе вочы... Перапынак. Музыкі п'юць і закусваюць проста на сцэне. Народ вывальвае на двор — перакурчыць, таксама падзаправіцца... Нарэшце вольна, кулінацыя! Падняў бубнач над галавою палачкі, стукнуў тройчы — панеслася! Расступіся, старычо, хавайся пад лаўкі, да сцен туліся! Адэса-мама, гэта табе не дулі вераб'ям паказваць! Саступі, Пісталет, месца профі!

Спявае саліст. Не так спявае, як выкідае з сябе словы, крыўляецца, манернічае, ніжнюю губу аттатурае. На твары — адчуванне сваёй значнасці, ці нават так: месіянерскай важнасці носьбіта культуры ў масы.

...І если вам в Одессе выбьют глаз... "А может два!!!" — падхоплівае клуб.

...То этот глаз не вставит сам Филатов!..

Опа, опа, опа! Давай, давай! Вучыся, цемната на босу ногу, гэта табе не "карапет" з "падыспанем", тут "ансамбля", сам, бля! Гудзе клуб, стаіць тупат, звінчаць шыбы, пагрэзліва калываецца граба без коміну — цагляная бандурына, паралелепіпед метры два ў сячэнні і тры ў вышыню...

Клуб, калідор поўныя народы. Але на дварэ яшчэ больш. Кучкуюцца, выпіваюць хто стоячы, хто на якіх бярвеннях, на жэрдах, на выступе падмурка седзячы... Напаляецца патроху атмасфера. Ужо нават лакальныя, лёгкія сутычкі сям-там. Але ўсё гэта пакуль несур'эзна, так, размінка.

Мы з Сержыкам цягнемся ў самы далыні, глухі куток двара і натыемаем на

кампанію чалавек з дзясці. Сярод іх і наша бялявенкая "штунда", што так зачаравала дзядзьку Сідара. У адной руцэ ў яе цыгарэта, у другой чарка. На нас нічо не звяртае ўвагі. Толькі гэтая бялявая.

— Вазьмі да сябе начаваць, — просьці яна раптам Сержыка п'яным голасам. Што такое?! Сябар мой, ды ты разгубіўся?! Не пазнаю цябе! Можна, ты нават пачырванеў? Шкада, што не ўбачыць гэтага ў цемры...

— У мяне сваіх, такіх, як ты, поўная хата, — знаходзіцца Сержык нарэшце.

— Якія вы шчаслівыя, што нарадзіліся хлопцамі, — кажа яна з удыхам. — Як я вам зайздросчу...

Мы нічога не разумеем.

А час ідзе. Пакрысе пусцае клуб, разбрыдаюцца па хатах старыя. Усё даўжэйшымі робяцца паўзы паміж танцамі. І ўсё прыбывае агрэсіўнага, гарэлкаю і адэскімі скакамі заведзенага народу ў двары.

Хутка фінал! Ужо нецікава. Як ні ўвязваецца з хрысціянскім святам усё папярэдняе, але канцоўка ў яго ўжо проста пачварная. І дзеўкі! — нават малыя дзеўкі не разыходзяцца, а назіраюць — з прагнасцю, з шалам у вачах, аблізваючы вусны... Крыкі, трэск платоў, удары, падзенне целаў, мацюкі, жаласлівыя просьбы не біць больш і жывельнае мангола-татарскае гіканне пераможцаў... Гэта цяпер зразумела, чаму ўлады не толькі падобныя "святы" не забаранялі, а яшчэ і заахвочвалі ўсяляк; гэта цяпер думаецца, што калі б, дапусцім, была б імі прызначана якая прэмія за лепшую прафанацыю так нелюбимай імі "лерыгі", за здзек з яе — дык проста бяры, афармляй у сцэнар апісанне ўсяго, прыходзь у гаркам, абкам, ці дзе яны там тусаваліся, атрымлівай грошы ў зубы і на пяту (не забывышы адлічыць % дзяноста пяць у які-небудзь іхні "абшчак" — Фонд міру, Фонд дапамогі Афрыцы...).

— ...Э-эх ты... тваю Госпада Пятра-Паўла-Камчацкую... маць перамаць Святую Дзеву!..

Вылятае з клуба на ганак спіною да людзей дзядзька Сідар — і не ўстойвае на нагах. Пакаціўся па прыступках, як Чарлі Чаплін у кіне, стукаючыся задніцай. Пад ганкам лёд, цвёрды, бетон, а не лёд... Бух!

Тыя, хто бліжэй, выразна пачулі, як з трэскам сухой палкі хруснула костка.

— Сват, я вас жа прасіў — не гнявіце ў Бога!..

Мікола Піцерскі мітусіцца вакол шалапутнага сваяка, не ведаючы, што рабіць, чым памагчы.

Сідар падняўся сам. Пераламаная мёртвая рука вісіць, як пустое рукаво. Па няголеных шыкоках коцяцца слёзы. Ад болю ён цверазее на вачах. Для яго свята скончана.

Ды і нам пара ўжо, уласна кажучы, па хатах... Да новай зімы, да новага снегу, да новага Міколы!

Вядомы беларускі паэт Артур Вольскі з'яўляецца аўтарам многіх кніг. Першы зборнік яго вершаў "Водбліскі далёкіх маякоў" выйшаў у свет у 1958 годзе, потым былі і іншыя: "Далёкія і блізкія прычалы" (1962), "Дабрата" (1966), "Выратавальны круг" (1974), "Наваселле дрэў" (1990), "След завірухі" (2000). Ён напісаў больш за сорак кніг для дзяцей і выдаў падручнік беларускай мовы "Беларусачка". П'есы Артура Вольскага ставіліся ў розных тэатрах Беларусі і за яе межамі. Спектакль "Тры Іваны — тры браты" ішоў на сцэне беларускага купалаўскага тэатра, быў пастаўлены ён і на Украіне. Дзіцячы вясёлы спектакль "Граф Глінскі-Папалінскі" ўвайшоў у рэпертуар Дзяржаўнага тэатра лялек, ведаюць яго і глядачы польскіх тэатраў. Першая ў беларускім мастацтве музычная камедыя для дзяцей "Сцяпан — вялікі пан", музыку да якой напісаў народны артыст Беларусі Юры Семяняка, працягла час не сыходзіла са сцэны Беларускага тэатра музыкамеды. Артур Вольскі і цяпер шмат і натхнёна працуе, вялікую ўвагу надаючы духоўнай паэзіі.

Артур ВОЛЬСКІ:

“Жыццё — не знікне...”

Сапраўды, неспавядальны шляхі Гасподня: ніколі не ведаеш, дзе знойдзеш, дзе страціш, дзе сустрэнеш блізкага тваёй душы чалавека...

Пазнаёміліся мы не на літаратурным вечары, не ў бібліятэцы, не ў тэатры — у бальніцы... Абставіны, што спадарожнічалі нашай сустрэчы, былі даволі сумныя. Летам мінулага года я прыйшла наведваць хворага: свайго знаёмага, пажылога чалавека, былога ўрача. Артур Вітальевіч Вольскі знаходзіўся з ім у адной палаце. Ён ляжаў на ложку ў спартыўным касцюме, нязручна павярнуўшыся на бок. У ягонай позе адчуваўся нейкая "вымушанасць": заўважна было, што яму нязручна так ляжаць. Мяне прадставілі яму, я падала руку, і ён, перамагаючы боль (гэта было відаць па ягоным твары) з цяжкасцю падаў сваю для поціску.

— Вольскі, — коротка сказаў ён слабым голасам. — Даруйце мне... Трэба было б устаць... Ды не магу: моцны боль.

Здаровай рукой ён падняў падушку пад галавой, каб лепш бачыць, з кім размаўляе.

Я села на крэсла і пачала гутарку са сваім знаёмым Аляксандрам Фёдаравічам. Ён — чалавек бывалы, доктар ад Бога (Менюковіча памятаюць яшчэ пажылыя работнікі сталічнай "лечкамісіі"), да таго ж любіць расказаць розныя цікавыя выпадкі. Не абыходзілася без гісторыі і гэтым разам.

Артур Вітальевіч слухаў вельмі уважліва, зрэдку ўсміхаючыся (пры гэтым вочы яго зіхцелі дзівоснай дабротай), але праз імгненне пагляд ягоны зноў зрабіўся сумным і глыбокім.

Мне адразу спадабаўся яго твар. "Сапраўдны інтэлігент. "Мой" чалавек", — падумала я. І да канца гутаркі была ўжо амаль упэўнена: гэта наша сустрэча не апошняя.

І, сапраўды, зімой я сустрэлася з ім, каб запісаць інтэрв'ю. Але першая наша гутарка была вельмі кароткай: ён кепска сябе адчуваў, яшчэ моцна балела рука. Сустрэліся мы ў Тэатры юнага глядача, дзе ён працаваў тады загадчыкам літаратурнай часткі. Даверы яго кабінета былі адчынены. Проста ля ўвахода, у крэсле каля прыступак (і, як мне падалося, на скразняку) сядзеў сумны Артур Вітальевіч у пухкім шэрым світэры і прытрымліваў сваю хворую руку.

— Добры дзень. Як ваша здароўе? — спыталася я. Ён паглядзеў на мяне знізу ўверх (я стаяла на прыступках), і, прачытаўшы ў яго журботным паглядзе нейкую дзіцячую бездапаможнасць, раптам адчула няёмкасць. І адначасова зразумела, што на мяне нахлынула гарачая хваля сястрынскай (ці мацярынскай?) пяшчоты і дачыной ласкі да гэтага чалавека.

Прайшло паўгода, і на прэзентацыі кнігі Артура Вольскага "След завірухі" я ўбачыла зусім іншага чалавека: падцягнутага, стройнага, у цёмна-шэрым элегантным касцюме, з вясёлымі іскрынкамі ў вачах. Гаварыў ён бадзёрым голасам, быў энергічным і эмацыянальным. Ён надзіва "адчуваў" аўдыторыю і, што называецца, "не перавысіў рэгламенту" (каб не стаціць), пакінуўшы аб сабе вельмі прыемнае ўражанне ва ўсіх прысутных.

Сваю сустрэчу са слухачамі Артур Вітальевіч пачаў са слоў: "Маё асабістае жыццё пачалося з выпрабаванняў", паглядзеўшы пры гэтым на святара — іерманаха Арсенія, які знаходзіўся ў глядзельнай зале. Я ўжо загадзя ведала, што гэтыя людзі не пройдуць міма адзін аднаго...

У зале настала цішыня, калі паэт паведаў пра некалькі выпадкаў са свайго ранняга дзяцінства. Гэтыя гісторыі яму расказалі бацькі. Першы выпадак такі.

Праз некалькі дзён пасля нараджэння малага бацька забраў жонку з дзіцем з бальніцы мястэчка Койданава (цяпер гэта горад Дзяржынск), і пакольні пад рукамі

нічога іншага не знайшлося, загарнулі немаўля ў грубы бацькавы шынель. Дома яшчэ не паспелі падрытавацца да таго, дзе лепш уладкаваць дзіця. Ложак стаяў пусты, без матраца, і паклалі маленькага Артура проста на панцырную сетку. Бацька папрасіў свайго памочніка прынесці матрац, які сушыўся на вуліцы. Той прынёс яго ў дом і, не звярнуўшы ўвагу на шынель, што ляжаў (з дзіцем!), з усяго размаху ўзваліў яго на ложак...

На шчасце, голас у малага аказаўся пранізлівым, ды й бацькі своечасова спахаліліся, іначай... (як з усмешкай сказаў Артур Вітальевіч) "не было б мяне сёння на гэтай сустрэчы".

Быў і другі выпадак, неверагодны, ад якога нават дрыжыкі па целе прабеглі, калі пазі расказаў пра яго. Было гэта даўно, калі бацька яго служыў у пагранатрадзе. Прышоў ён неяк з дзяжурства, разабраў свой наган, пачысціў яго, сабраў і паклаў на сталае, а патроны — побач. Адцягнуўшы ўвагу на дзіцячы крык (Артур быў тады яшчэ вельмі маленькі), ён узяў дзіця на рукі і пачаў супакойваць. У пакой увайшла маці, убачыла на сталае патроны, падумала, што наган не небяспечны, жартам наваля яго на мужа і націснула на курок. І тут... прагучаў стрэл. Шалёная куля прайшла паміж галавой мужа і галоўкай сына...

— Цяпер я ведаю, што гэта былі першыя напаміны аб тленнасці нашага жыцця, — спакойна сказаў Артур Вітальевіч пад уздыхі і ўсплескі рукамі жанчыны, якія слухалі яго аповед.

Далей, я думаю, час пазнаёміць чытачоў з невялікай часткай майго інтэрв'ю з паэтам:

— Вы казалі, што ў вас вельмі цікавыя радавод...

— Гэтак мне здаецца. А як іншым — не ведаю. Я паходжу з творчай сям'і. Бацька мой, Віталь Вольскі, быў пісьменнікам, я васьм таксама стаў пісьменнікам (калі мяне можна гэтак назваць). Карані мае польска-нямецка-літоўскія...

Раскажу вам пра адзін цікавы гістарычны факт. У Вялікім Княстве Літоўскім доўгі час вялікімі князямі былі польскія каралі. Палякі выбіралі сабе князёў на сойме, і звычайна з Дрэздэна. Вось нека адзін дрэздэнскі кароль, які ўзначальваў Рэч Паспалітую і Вялікае Княства Літоўскае (гэта быў адзін з Жыгімонтаў), прыехаў на паляванне ў Белаежскую пушчу. І раптам адкуль ні вазьміся... ці то вярпрук, ці то мядзведзь — і кінуўся на караля. Але знайшоўся храбры егер, які рагачы запароў страшнага зверга. І кароль Жыгімонт (няхай ён даруе мне за тое, што забыўся яго імя), сабраўшы дома ўсю сваю прыслугу, паставіў егера на калені, выцягнуў шпагу, паклаў яму на плячо і сказаў па-нямецку: "Ду біст майн штэрн", што азначае: ты — мая зорка. Так кароль вырашаў пажалаваць егера дваранскі тытул, але (магчыма, па рассяянасці) забыў даць зямлю наваспечанаму двараніну. Прозвішча егера было Гвядзюўскі, а з таго часу ён пачаў называцца — штэрн фон Гвядзюўскі... Як ні дзіўна, ён быў адным з нашых даўніх продкаў. Раней я думаў, што гэта проста сямейнае паданне. Але аднойчы бацька прыйшоў з Акадэміі навук вясёлы і кажа: "Знайшоў нас у дзёніках Радзівілаў!"

— Артур Вітальевіч, як бы вы адказалі на славуце пытанне: пісьменнікам нараджаюцца або імі становяцца?

— Мне здаецца, што гэта адбываецца раптам, нечакана. Прыходзіць — і ўсё. Я ж не думаю, што буду пісьменнікам: марыў стаць мастаком. Вучыўся ў Віцебскай мастацкай вучэльні на аддзяленні жывапісу (дарэчы, там жа вучыўся і Васіль Быкаў, толькі на аддзяленні скульптуры). Так што ў нас знаёмства яшчэ даваеннае. Праўда, пасля вайны, калі мы з ім сустрэліся ў Гродне, доўга не маглі вызначыць, адкуль мы адзін

аднаго так памятаем. Аказалася, па вучэльні. Многія пісьменнікі захапляюцца жывапісам і графікай... Караткевіч мастаком не быў, але ён вельмі хараша маляваў. А нядаўна выйшла кніга "Лісты" з вершамі Рыгора Барадуліна, звернутая, умоўна кажучы, у эміграцыю Васілю Быкаву. Быкаў жа адказвае яму не прозай і не вершамі, а малюнкамі. Атрымалася вельмі сімпатычна. Накіды досыць простыя, але гэта можна назваць прымітывам высокага класа, зробленым прафесійнай рукой.

— Вы свае работы дзе-небудзь выстаўляеце?

— Апошні раз — на выставе ў 1962 годзе. Гэта былі замалеўкі тушшу пасля падарожжа

ў Кызылкум.

— А што было пасля віцебскай вучэльні? — Я не паспеў яе закончыць — пачалася вайна. У мяне вельмі складаны шлях. У 1942 годзе лёс закінуў мяне на Ціхі акіян. Хутка я атрымаў форму ваеннага маракі. Кім толькі не быў: мінірам, боцманам, а закончыў ваенным журналістам. Пасля вайны працягваў служыць на флоце. Дэмабілізаваўся ў 1952 годзе, прыехаў у Мінск і ў першы ж тыдзень прыйшоў праціцца на працу ў "Чырвоную змену". Мяне ўзялі, даверылі ўзначальваць літаратурны аддзел. Памятаю, як да мяне ў гурток прыйшоў пасля філфака БДУ малады хлопец Грыша Барадулін. Тады я пасля дзесяцігадовага расстання з Беларускай амаль не размаўляў па-беларуску, але пісаў на роднай мове. І хутка, звярнуўшы ўвагу на тое, як я працую над рукапісамі артыкулаў, тагачасны галоўны рэдактар Аляксандр Асіпенка прызначыў мяне стыльрэдактарам. Выявілася, што я ведаю мову лепш за іншых. Потым мяне запрасілі ў часопіс "Бярозка".

— І там вы працавалі працягла час?

— Не. Паспеў пабыць камсамольскім журналістам, потым апынуўся ў піянерскім часопісе "Вясёлка", то чамусьці адказным рэдактарам і сваім намеснікам Васіль Вітка (галоўны яго рэдактар) выбраў мяне. Потым Кастусь Кірзенка запрасіў мяне зноў у "Бярозку" на пасаду намесніка галоўнага рэдактара. Але к гэтаму часу я пасябраваў з тэатрам, і мне прапанавалі перайсці ў ТЮГ. Гэтак я стаў загадчыкам літаратурнай часткі Тэатра юнага глядача (у той час яго дырэктарам быў мой старэйшы таварыш Уладзімір Стэльмах). Там жа працую і мая жонка — заслужаная артыстка Беларусі — Ларыса Горцава.

Да тэатра ў мяне асабліва любіць. Тут ішлі мае п'есы. Першай была — сумесная з Петрусьм Макалём — "За лясамі дрымуць чымі". Гэта была спроба адраджэння беларускай легенды, беларускага паэтычнага падання. Акрамя таго, я шмат перакладаў, у асноўным з рускай мовы на беларускую.

— Здаецца, лёс не абышоў вас уражаннямі. Успомніце, калі ласка, які-небудзь унікальны выпадак з вашай творчай біяграфіяй.

— Вось, пэўна, цікавая гісторыя. Адбылося гэта праз два гады пасля вайны, калі мы толькі вярнуліся з-пад Харбіна, з тэрыторыі Маньчжуріі. У Хабараўску праводзілася канферэнцыя далёкаўсходніх літаратараў. І ад Чырванасцяжнай амурскай ваеннай флатыліі на Далёкі Усход быў запрошаны я, як ужо прызнаны паэт, аўтар слоў вальсы "Амурскія хвалі". Дарэчы сказаць, пісаў я тады на дзвюх мовах, але на беларускай не было дзе друкавацца, а на рускай выходзілі вершы ў маскоўскіх выданнях: газеце "Красный флот" і часопісе "Краснофлотец". Дык вось... Прыехаў я ў крайкам, дзе праходзіла канферэнцыя, здаў у гурдзёр шынель, зайшоў у вялікую залу і ўбачыў чорную мэблю, масіўны стол, пакрыты зялёным абрусам, а ў галаве стала, па-гаспадарску разваліўшыся, сядзеў Аляксандр Твардоўскі. Суседнічаў з ім менш прыкметны Міхаіл Луконін. Калі я ўвайшоў, усе ўжо занялі свае месцы (вось-вось павінна было пачацца пасяджэнне). Твардоўскі паглядзеў на мяне і гучна сказаў: "Вось з цябе, старшыня, і пачнём". Я крыху разгубіўся, але пачаў чытаць... па-беларуску (цяпер я разумею, што ў тых маіх вершах было не столькі паэзіі, колькі ваенна-марской тэрміналогіі: якары, мачты, пунансы і ўсё што заўгодна). Глядзю Твардоўскі слухае на паўвуха, а потым кажа (і кажа таксама па-беларуску (!)) Пры гэтым я ледзь не ўпаў ад нечаканасці: "А скажыце, старшыня, ці друкаваліся вы на Беларусі?" Я ачوماўся і адказаў: "Некаторыя вершы друкаваліся, а некаторыя — не", а ён, задаволеная

расмяяўшыся, з гонарам пераклаў на рускую мову нашу гутарку ўсім прысутным. Ад гэтага ўсе таксама чамусьці расмяяліся. Прачытаў я і рускія вершы... Потым, падчас перапынку, Твардоўскі падышоў да мяне і сказаў: "Ведаеш, старшыня, не вялікі дурня. Пішы па-беларуску".

Аказваецца, Твардоўскі валодаў беларускай мовай, ён быў родам з заходняй Смаленшчыны.

А ў 70-х гадах цяпер ужо мінулага стагоддзя я закончыў двухгадовыя Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве, якія мне вельмі памаглі як літаратуры-пачаткоўцу. У нас былі найцікавыя выкладчыкі: вядомы пушкініст, прафесар Бондзі, выдатны эканаміст Ішучін і іншыя.

— Жыццё ў вас багатае, насычанае. Вы, як мне здаецца, па характары чалавек вельмі энергічны, няўрымслівы...

— Цяпер гэтага не скажаш... З хваробай штосьці надламалася ўва мне. А заўсёды я быў менавіта такі, як вы казалі.

Я цяпер часта думаю пра тое, што такое подзвіг... І прыходжу да высновы, што гэта з цяжкасцю паддаецца вызначэнню. Зноў напрошваюцца ўспаміны з ваенных гадоў. Калі мы ўвосень 1945-га ішлі ў Кітай, у Маньчжурію, то пад горадам Цзямусамі вымушаны былі высадыць марскі дэсант, таму што армейцы не маглі прайсці, і быў такі агонь, што ад яго дрыжэла зямля. Першым узяўшы ў атаку мой сябар, матрос, старшыня першай стацыі Коля Галубкоў (я потым пісаў, што ён крыкнуў "За Родіну, за Сталіна", але прызнаюся цяпер, што пісаў няпраўду, нічога гэтага не было. Ён проста выгукнуў: "Матросы, за мной"). За ім ірванулі іншыя, і мы змаглі прайсці. За гэты бой я атрымаў медаль "За баявыя заслугі". А Коля — Героя Савецкага Саюза. Пасмяротна...

З таго часу я пачаў усур'ез задумвацца: навошта мы на гэтай зямлі, дзеля чаго нас выбіраюць... Тады я яшчэ не быў вернікам, але ўжо прыйшоў да думкі, што хтосьці мяне ахоўвае (ведаеце, у мяне ж за вайну ніводнага ранення не было, ніводнай драпіны). Пераканацца ў існаванні Вышэйшай сілы прымуслі мяне і іншыя выпадкі...

Хутка пасля таго, як я прыняў хрышчэнне, святар нашай царквы даў мне даручэнне: атрымаць у другім горадзе "Біблію" на беларускай мове і прывезці яе ў Мінск. У мяне была свая машына, і я паехаў. Адлегласць была не блізкая... І вось атрымаў я кнігі і вырашыў заехаць да хворай маці. Пакінуў на нейкі час у яе ўсе трыццаць шэсць стосяў і вырашыў, што забяру кнігі пазней. Толькі вярнуўшыся ад мамы да сябе дадому, як тэлефануе святар. Тэрмінова спатрэбілася кнігі: за імі прыехалі людзі з Асіповіч. Дамаўляюся сустрэцца са святаром каля пад'езда. Сустрэаемся. Ідзем у маміну кватэру. А там — дзверы наросхрыст (відаць, я, адыходзячы, не шчыльна іх зачыніў). Уяўляецца, на двары люты, мароз! З жахам уявіў, што магло б здарыцца з мамай, якая не магла хадзіць. Падумаць толькі: менавіта ў гэты вечар некаму тэрмінова спатрэбілася "Біблія"!

— Так, гэта была яўная падказка. І вось, вы прыйшлі да Бога?

— Не адразу. Прышоў, калі стаў чалавекам паважанага ўзросту. Я выбраў пратэстанцкую царкву (відаць, на гэта паўплывала тое, што бацька мой быў лютэранін). Але ў мяне шмат знаёмых сярод праваслаўных і грэка-католікаў. Ведаеце, калі я захварэў, уся царква малілася за мяне, а браты і сёстры памагалі мне і лекамі, і клопатам сваім. Я вельмі ўдзячны ім за ўсё.

— Як вы ацэньваеце сучасны літаратурны працэс? Некаторыя мяркуюць, што беларускай літаратуры цяпер няма, што настаў яе спад...

— Літаратура існуе. І тая, якая сябе прыкладкоўвае да яе, прыкідваецца літаратурай, і сапраўдна... Гэта той жа Васіль Быкаў (прачытаўце яго прытчы і новыя апавяданні). Яго героі не прыдуманыя, яны ўзяты з самога жыцця. Вельмі добрымі празаікамі лічу таксама Андрэя Федарэнку і Вячаслава Адамчыка.

— Але ж амаль зніклі вялікія раманы, пісьменнікі прапаноўваюць чытачам у асноўным апавяданні і публіцыстыку. Магчыма, цяпер час не для раманаў?

— Магчыма. Рэч яшчэ воль у чым. Большасць беларускіх пісьменнікаў прыйшлі з вёскі, яны захавалі свой дух — вясковы, сельскі, — што вельмі дарагое само па сабе, але цяпер гэтага ўжо недастаткова...

— Вашы "творчыя" гены, ведаю, перададліся сыну...

— Так, мой сын Лявон сачыняе музыку і вершы. Раней ён працаваў з ансамблем "Мроя", а цяпер з "NRM". Мне падабаецца, як ён піша, як чыста і хараша размаўляе па-беларуску (гэта ж вельмі прыгожая і меладыйная мова, калі ўмееш ёю грамадна карыстацца). Калі ён быў маленькім, я спрабаваў аддаць яго ў беларускамоўную школу і нідзе не мог знайсці такую, даваўся аддаць у рускамоўную. Цяпер у Лявона свая сям'я. І ўсе яны размаўляюць па-беларуску.

(Заканчэнне на стар. 15)

Новы сезон мінская галерэя "Nova" распачала з сур'езнага міжнароднага фатаграфічнага праекта "Відущае вока", у якім дзякуючы намаганням каардынатора праекта Уладзіміра Парфянка прынялі ўдзел фатаграфы Біл Крандал (ЗША) і Карэл Цудлін (Чэхія). Прычым атрыманы грант дазволіў запрасіць на адкрыццё выставы і саміх фотамастакоў. Сустрэча гэта, можна спадзявацца, была карысна не толькі мінскім глядачам, прафесійным фатаграфам і аматарам, але і самім удзельнікам акцыі, якія ўсур'ез цікавіліся жыццём на постсавецкай прасторы. У галерэі "Nova" прайшлі таксама слайд-лекцыя аб сучаснай дакументальнай фатаграфіі ў ЗША і Чэхіі, "круглы стол" па пытаннях дакументальнага фота, адбылася сустрэча замежных гасцей з вучнямі фотастудыі мінскага Палаца моладзі, сябрамі народнага фотаклуба "Мінск", студэнтамі аддзялення дызайна, выставак і рэкламы БелАМА. Біл Крандал апошнім часам многа падарожнічае па гарадах Еўропы. Акрамя Мінска, дзе ён ужо другі раз, Біл наведаў Вільнюс, Прагу, Бялград. Ён стала супрацоўнічае з "Washington Post", друкуецца ў шматлікіх газетах і часопісах, мае ўзнагароды Асацыяцыі фатаграфу нацыянальнай прэсы. Выстава ў Мінску для яго першая персанальная. Цікавая для беларусаў творчасць і Карэла Цудліна, які з'яўляецца адным з персанальных фатаграфу Вацлава Гавела, прэзідэнта Чэшскай Рэспублікі. Ён вядомы на радзіме серыямі дакументальных фатаграфій, прысвечаных вываду савецкіх войскаў з Чэхаславакіі, жыццю яўрэйскіх мястэчак на Украіне, культуры Чэхіі ў посткамуністычныя часы. Праект "Відущае вока" задумваўся не проста традыцыйнай азнаямляльнай выставаю. Хаця ў любым выпадку было цікава пазнаёміцца з "поглядам збоку", напрыклад, Біла Крандала на нас саміх. Ягоны Мінск зусім не ўспрымаецца рэпартажнай фіксацыяй. Тут няма новабудоваў, адзнак еўрапейскасці, але няма і ўяўных знакаў галечы ці бруду. Прыцягвае шчырасць адносінаў мастака да свайго аб'екта. Нездарма ж Біл прыехаў год таму здымаць Мінск проста так, па сваім жаданні і за свае грошы, аднойчы пачуўшы ў палітычных навінах пра існаванне такой дзяржавы, як Беларусь. Ён успрыняў яе не з боку палітычных амбіцый, а проста чалавечых пацуждзяў. "Людзі былі галоўнай мэтай маёй паездкі. Хацелася паказаць людзям, якія нічога не ведалі пра Беларусь, рэальную сутнасць гэтай краіны", — засведчыў Біл Крандал. Карэл прапанаваў глядачам — як асноўны — цыкл здымкаў Украіны, якую ён, дарэчы, пазнаваў таксама самастойна і па ўласным жаданні. Цяпер ён мае там сямброў, як і Біл у Беларусі. І не толькі засвойвае асяроддзе гэтай краіны, але і эксперыментуе з ім. Пытанне ролі сучаснай дакументальнай фатаграфіі для незалежнага назірання і захавання момантаў жыцця, яе выкарыстання ў кнігавыданні і прэсе надзвычай важнае зараз для беларускіх фатаграфу. Будучае беларускім фотамастакам бачыцца вельмі неакрэсленым. Сыгралі тут ролю і адсутнасць спецыялізаванага друкаванага выдання, музея фатаграфіі, ці хаця б сур'езнай калекцыі ў адным з рэспубліканскіх музеяў. Фотажурналістыка стала займаецца толькі сама галерэя "Nova", а адкрыццё аддзялення па падрыхтоўцы прафесійных фотамастакоў у Беларускай акадэміі мастацтваў з'яўляецца справай будучага. Пра фінансавую падтрымку беларускіх фотамастак сёння нават і не згадваюць. Праўда, тая ж Чэхія фотамайстрам не прапаноўвае дзяржаўнай падтрымкі, кожная выстава ці альбом ствараюцца на спонсарскія грошы, знайсці якія таксама складана... Але, думаецца, праблема тут больш глыбокая, чым матэрыяльная галечка. Адносіны да дакументальнай фатаграфіі фарміруюцца перыядычнай прэсай як да каментатара тэксту, звычайнага фіксатара падзей. Быць фотамастаком стала на Беларусі нятанна і непавулярна. Тым больш гэта патрабуе вялікіх духоўных высілкаў, каб знайсці сутнасць моманту, яго вольнае разуменне, прапусціць жыццё праз сябе, асабліва калі гаворка ідзе пра сённяшнюю Беларусь...

Н.ШАРАНГОВІЧ

"Яшчэ сустрэнемся..."

Радзеюць шэрагі тых, хто ведаў пісьменніка Аляксея Карпюка падчас Вялікай Айчыннай вайны, ці навучання ў Гродзенскім педагагічным інстытуце. На ішчасце, засталіся пісьмы. Аляксею Нічыпаравічу пісалі шмат. Шмат лістоў дасылаў і ён. Частку з ліставання прапаную ўвазе чытачоў "ЛіМа".

А. Карпюк — бацькам. 13.2.1945
"Зараз я знаходжуся ў Дзекочай Арміі ў Германіі... Наконт Валодзі (брат А. Карпюка. — А. Л.) Вы пакуль што не вельмі ўбываецеся. Няма чаго без часу яго хаваць. Я ўпэўнены, што ён прыйдзе. Прашу перадаць мамі былым партызанам мой адрас".

Бацькам. 19.2.1945
"Гонім немцаў. Разлічваемся за ўсё. Літасці да іх няма. Паўсодна трупы, трупы. Па дарогах, палях многа нямецкай тэхнікі, разбітай нашымі войскамі. Гэтае пабішча цяжка выкласці на паперы. Аднойчы быў у Варшаве пры вызваленні, дык там не бачыў аніводнага цэлага дома... Дашлі, бацька, мне фота, дзе ты з мамай..."

Бацькам. 19.3.1945
"15 лютага ў 13.00 быў паранены на шашы сярод лесу. Акружылі групу немцаў, якія хацелі вырвацца. Мы даламагалі адбіваць атакі. Мяне параніла асколкам снарада ці ручной гранаты, кінутай з блізкай адлегласці. Закранула толькі мяккую тканку пляча. Быў у медсанбаче... Мясцовасць, дзе застаўся Валодзя, яшчэ не занята нашымі. На днях гэта будзе зроблена. Тады і дачакаемся ад яго вестак.

Шкада, што Вы не можаце бачыць, як немкі і старыя немцы, і тыя, хто здэкаваўся над нашымі палоннымі рабочымі, называў іх "швайн", зараз самі апынуліся ў такім жа становішчы. Усмехаюцца, працуюць на нас. Кажуць, што ва ўсім вінаваты Гітлер. Але ўсё ж такі нам ніхто не верыць".

А. Карпюк — з вайсковага дзённіка. 15.4.1945

"Мы на Одэры. Вучымся фарсіраваць раку. Я ў абозе. Як так? Прашуся на перадавую. Камбат дазваляе. Прызначылі наводчыкам да Разбокава. Першы эшалон. Немцы пастрэльваюць. Вечарам асколкі ўдарылі ў сценку над галавой..."

Бацькам. 25.4.1945
"Знаходжуся на вуліцах сталіцы Германіі — Берліне. Не ў якасці пленнага раба, а як

дыктатар. Нас чакаюць апошнія баі".

Бацькам. 30.4.1945
"26 красавіка ў Берліне каля гадзіны дня паранены ў другі раз. Рана сур'езная. Асколак паміж 9 і 10 рэбрамі прабіў ніжнюю частку лёгкага і застраў. Прытомнасці я не губляў. Сам прыйшоў у санчастку. 27 зрабілі аперацыю, падшылі лёгкае, стала зручней дыхаць. Тэмпература была 38-38,1. Крыўдна, што паранілі ў апошнія дні вайны. Я ваяваў не для геройства, не для ўзнагарод, а проста гэта ў мяне ў натуре ляжыць, каб не хавацца ў кутках ці за чужой спіной. За прарыў абароны праціўніка на Одэры я ў ліку шасці чалавек з палка быў прадстаўлены да звання Героя Савецкага Саюза. Указ аб першых узнагароджаных прыходзіць, мяне чамусьці няма. Хаця, чаму здзіўляцца, я ж "заходнік". Людзям зверху падаюся нейкім контррэвалюцыянерам... Галоўнае, людзі, з якімі бліжэй жыеш, разумеюць цябе..."

Мяне зноў эвакуіруюць. Я прайшоў з баямі з плацдарма на поўдзень ад Варшавы праз Паўночную Памеранію да Берліна".

Бацькам. 24.5.1945
"Знаходжуся недалёка ад Берліна. Была тэмпература не ніжэй за 39 градусаў. Прайшоў рэнтген. 10 асколкаў у грудной клетцы засталася. Доктар сказаў, што так і застануцца,

Скарбы чырвонай брамы

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 5)

Я ведаў, што яна пралегла ад чырвонай брамы, што тую чырвану запаліў не толькі заход сонца, яшчэ за брамаю аж тры родныя хаты гарэла ў полымі злчынстваў, ляжалі ў зямлі вугаллем-прысакам войнаў і рэвалюцый, што далей ад брамы дарога ляжала праз Камарын, Дняпроў — у Кіеў, з Кіева — у Львоў, з адной вучальні на мастака ў другую, ад меншай у большую.

— За чырвоную браму я выйшаў у сорак пятым. Год быў цяжкі. Вучылі мяне ўсёй радней. Брат Мікалай працаваў аграномам і палову заробку пакідаў сабе, а палову аддаваў мне. Пасаблялі, як магі, і мама, і дзед Міхась, і баба Сынклета.

Баба Сынклета сядзела на парозе вясковай хаты і на прыполе ў місе трымала яйкі. Нібыта несла з-пад курэй і прысела перадыхнуць, на яйкі падзівіцца: чысцюткія, бялюткія, буйныя.

— Яйка было ў нас у вёсцы сімвалам жыцця. — Во як! — а філасофія Сынклеты ў чатырох словах: Бог даў — Бог узяў. Тут — і жыццё чалавека, і ўвесь свет. Бог даў жыццё — жыві, пра смерць не думай, пра яе Бог падумае, жыві так, каб Бог ад цябе не адварнуўся. Гэтак жыла Сынклета. Верыла ў Бога і сваю веру сеяла ў душах. А я, бывала, як да яе зайду, абавязкова перахрышчуся. Нідзе больш, а ў яе заўсёды.

Баба Сынклета, як я заўважыў, гонар мастака, як і Пампей, у святым німбе. А бацька, маці?

— Ад мамы я навучыўся працаваць. Кладзецца спаць, а яна яшчэ працуе, прачнецца — ужо яна працуе. Калі спала, мы, дзеці, не бачылі. І чым далей жыву, тым больш пераконваюся, што навука працаваць для мастака самая патрэбная. Які б талент ні быў, а без вялікай працы мастак не атрымаецца.

Партрэт маці — у цэнтры на сцяне. Вакол яе — сыны, вясковыя кабеты, хаты, крыжы, дарогі, ручнікі, партрэты жонкі мастака Мацільдзі Адамаўны. І нават — Жыццень?..

— Ад мамы, ад дзеда Міхаса, ад Сынклеты мы з братам ведалі шмат народных песень, паданняў... І пра Жыццёна мама казала. Дзядок невялікі, валасы тырчаць ва ўсе бакі, віхрасты, прыгнуты, ідзе нячутна, добры, але як разлуецца, то бяды наробіць. Увосень ходзіць па палях ды выглядае, хто як працаваў. Знойдзе бароды непрыбраанага калоса — завяжа ў сноп і сноп паставіць на чыста прыбраным полі. У наступным годзе там, дзе знайшоў бароды, будзе неўраджай, а дзе паставіў сноп — зародзіць жыта. Яшчэ дзед Міхась казаў, што злаваць Жыццёна не трэба, а то завяжа жыта ў вузел — абды не мінеш. І птушак любіць, даглядае, аберагае.

Як жа было не натхніцца пачутым ад дзеда і маці, якія гэтак пазычна казалі пра Жыццёна, быццам мелі ішчасце трымаць яго калі не за бараду, дык за руку, і самі бачылі, як той завязвае бароды ды чубы. Натхненне мастака аказалася на ўзроўні народнага, і пад пэндзлем атрымаўся дзядок у жыце: вусы ды бровы — спелае калоссе, падрэзаная барада — колкія голкі ржышча, вочы з-пад каласоў ды з каласоў высвечваюць сінюткія, як васількі па жытніх межах, кожнага свідруюць дапытлівасцю, а ў жмені пук жыта, каб вузел завязваў — каму на пакаранне ці навуку?, — але і птушкі тут, у жыце, сядзяць спакойна пад дзедавай ахвой, перапёлчкі, нібыта супакойваць запалоханых, што дзед не злосны, справядлівы, і яго кара — ад дабрыйні, любові да ахайнасці, ад рупнасці. Тут навука сэрцу добраму і сэрцу абьякаваму, тут таямніцы не пустыя асенняй ночы, ад якой можна чакаць бяды і радасць, трывогі і спакой, тут дыхаюць зямля і неба,

зямля — зямным, спелай збажыною, неба — высокім, дзе жыўць багі, нават такія, што на зямлю сыходзяць да людзей, як Жыццёна, усё пра нас ведаюць. Тут бачыш ды чужыя паляшчэе паданне ў рэі збіральніка тутэйшага фальклору Сержптуоўскага і разам з тым украінчына, якая не проста па суседстве за Прыпяццю, географічна блізкая, але духоўна свая з маленства для мастака, які ў прасторы ад Прыпяці да Кіева і ад Кіева да Львова меў ахвоту і час надыхацца высокае пазыіі яшчэ і ад Гогаля, ад бачанняў бурсацкага філосафа Хамы.

Тут, можа, сама школа жывалісу? Народнага і свайго, далёкага ды блізкага ў часе, пазычна-ўзнёслага ды будзённага. Найжываліснейшых узаемных пранікненняў, уплываў душ роднасных.

— Калі я выйшаў за браму, ішоў у далёкі свет, на Беларусь не было сваёй мастацкай школы.

— А Віцебск?

— Там былі таленавітыя настаўнікі і геніяльныя вучні, але не было нацыянальнай школы. Перад беларускім хлопцам у жывалісе ляжалі рэальна дзве дарогі: адна — саматужная, другая — праз школы суседніх народаў і мастацтваў, на поўначы — Расіі, перадзвіжніцаў, на поўдні — Кіева і Львова. Мясце, палешука, завабіла суседка Украіна. Адно ў нас Палессе, адна Прыпяць, адны гістарычныя карані, блізкія мовы, песні, але там больш нацыянальнай волі, як у нас, а воля — глеба, на якой вырастае і каласуе народ. Я туды ішоў па навуку жывалісу, а вярнуўся перакананым нацыянальным мастаком. Пасля Львова, мастацкага інстытута, працаваў у Малдавіі. Прайшоў і там навуку. На поўдні глыбей пераконваешся, што мастацтва караніцца ў нацыянальнай глебе. Там я адчуў, што ні ўкраінскім, ні малдаўскім, ні рускім мастаком я не буду, што я беларус, мастак беларускі. І я вярнуўся да сваёй чырвонай брамы.

На сцяне вісела карціна, якая мне падалася, як цяпер кажуць, знакавай. Матыў звычайны для Палесса: буслінае гняздо, у ім бусліняты, дзюбы ў якіх яшчэ не выплелі, чорныя, а над імі — матка бусліная шырока распрасцёрла крылы. У звычайным для Палесса сюжэце і вобразе працывалася незвычайнае для мастака, які без бацькі рос пад матчынымі крыламі. А потым убачыў фотаздымак: маці, Надзея Міхайлаўна, трымае на каленях, абхапіўшы рукамі, нібыта крыламі, абодвух хлопчыкаў — такі паўтор, як у гняздзе, матыву мацярынства. Але, калі размова зайшла пра нацыянальную ідэю, адчуў, што і гэтае бачанне карціны няпоўнае: у гняздзе бусліным, у крылах мацярынства, у выяве бусліхі-маці, як у чалавечай маці, жыла Айчына — не толькі матыў ды вобраз, а наш нацыянальны шлях — тэма не аднаго матыву і не адной карціны, а на ўсё жыццё. Пачатак тэмы, магчыма, быў тут — у матыве-буслінага гнязда? І не мае значэння, калі матыў напісаны, раней, як тэму рушыла паводка птушчых крылаў, альбо пазней, у рэчышчы паводкі, — прываблівае пачуццё, укладзенае ў вобраз, дастатковае, каб кожны раз, працуючы над тэмай, знаходзіць усё новыя ды новыя арыгінальныя выявы, даваць ім нечаканыя і смелыя мастацкія рашэнні. У кожнай рабоце, у кожным вобразе і птушкі, і крылажывога, апантанага змагаўся з вышынёю, нават неверагоднаю, касмічнаю, ёсць адчуванне ўзнёслай рамантычнай мары і маладой крыві. Калі не кожнаму па сілах тэма трымае мастака ўсё жыццё, то ці не азначае гэта, што мастака не пакідае маладосць?

Ён успамінае:

— Палессе ў вачах з маленства: і край, і рай птушыны. Вясна, бывала, пачнецца — аблогі стогнуць ад шлоху і свісту пёраў. Тут птушыны міжконтынальны порт. Усе птушкі, што праз Палессе лятуць з поўдню на поўнач і з поўначы на поўдзень, садзяцца тут, кормяцца, гняздуць, ладзяць вяселлі, кірмашы, а мы, дзеці, гадаваліся на іх падобныя. Не хадзілі — лёталі. Рукі і ногі вырасталі доўгія, нібы ў птушак крылы, ногі. Расцілі рукі і ляціш з гары на рэчку, а там — вада, зямля і неба птушкамі затканыя. Такое дзіва!..

Зусім не дзіва, што ўзгадваюць у царстве птушак, мастак злавіў аднойчы на пэндзаль адну з іх, а за ёю ўзняў у неба цэлы вырай. Сам не чакаў? Магчыма. Але свой вырай закружыў на доўгія гады.

"Крылы I".

"Крылы II".

"Крылы III".

"Крылы IV".

"Крылы V".

Чым пяднаў іх мастак? Малюнкам, колерам, імклівацю палёту? Дзе перавясла, што звязвае, яднае крылы ў вырай? Была задума памірыць зямлю і неба?

— Пісаў я радасцю...

А радасць — не перавясла? Гармонія крыла і крылаў — хіба не вечная крыніца прыгажосці ды радасці? Трэба яшчэ пяднаць радасць і прыгажосць з сэнсам, з мэтай? Вядома. Асабліва для нашага мастака, які і прыгажосць, і радасць на поўную волю не адпусціць. Ён іх не зняволіць, ні ў якім разе, але з разумным сэнсам павянчае, выштукое вянец — шлюбо вечны.

— Я крылы першыя задумаў белымі...

Вось яно: пісаў дзяцінай, лічы — стыхійнай, радасцю, і ў той жа час задумаў крылы белымі: светлымі, чыстымі, як святасць. Нагледзеўшыся ў птушым царстве на чаек, буслоў, гусей? Не толькі. Усё белое з маленства — святая: печ беленая да Вялікадня, пагафтананыя фіраначкі на вокнах, бабулінымі ці мамінымі рукамі вытканыя ручнікі, крылы дзедавага ветрака. Бель зямны колер — шлях беларуса, як млечны ў небе — шлях Бога. А крылы — ручнікі ў небе. Усё, што ёсць рэч, мае свой цень, нават крупінка рэчы. І белае крыло — таксама? Ну, вядома, але цень — не цемь. Хай хоць крывае белае крыло — яно яшчэ чысцейшым выглядае ў высокім небе.

— Крылы імкнуцца ў неба, а там — блакіт...

Блакітных пара крылаў — сталасць белаі мары, прарыў рамантыка ў найвышэйшую рэальнасць. А далей — што за блакітам? Зноў рай ці пекла? Агняны кратэр, вогнішча, жароўня? Там плата за палёт у блакіце як радасці, раскошы? Дык што рабіць? Ляцець у вопнішча ці павярнуць назад? Што мае большы сэнс — рызыка ці сцярога?

— Для светлай мары няма пытання. Праз полымя ляжыць шлях вартга і годнага жыцця...

Крылы ў агні смяляць, але ляцяць далей і вышэй. Што там, далей? Бой? Яны гатовыя на бой хоць з д'яблам: меч бліснуў пад крылом. О, там мужны рыцар? Але ён не анёл з нябесных войскаў Бога — дзіця зямное, забаленае небама, узнятае на крылах белаі мары. Пральцеца кроў? На белае крыло чырвоны пасаг ляжа? Гэта — наш сцяг, наш лёс. Ён — Богам бласлаўлены. Мы — з Богам!

— Залочыць крылы сонца...

За мужнасць і адданасць небу ёсць узнагарода — сонца. Яно прывеціла крылатага Ікара, сагрэла крылы і чало, у кожнае пёрца ўпліло сваё ласкавае праменне. Ікар, нібы святы, паруе вольна, узняўшы годна крылы і склаўшы рукі на грудзях. Бог даў яму німб святасці, а ён ляціць па небе і тужыць за зямлі, глядзіць

на здароўе не паўплываюць. 12 мая вызвалены канцлагер Штутгаф, дзе быў Валодзя”.

Бацькам. 15.6.1945

“Вячэваюся. Хаджу на перавязкі. Не хапае паветра пры доўгай хадзьбе, калі падымаюся на чацвёрты паверх. Раней не мог 3-4 минуты ўголосчытаць, задыхаўся. Цяпер лепш. Доктар дае тэрмін для выздараўлення месяцаў 6-8. Паслаў пісьмы многім знаёмым у Страшва. Але ці ёсць хто там?”

Калі я быў у канцлагеры Штутгаф, там было многа палякаў з Пазнані. Я паслаў пісьмы ў пазнанскую газету з пытаннем пра далейшы лёс лагера, знявольненых і папрасіў адрасы былых арыштантаў. Гэта мне паведамлілі ў Саюзе былых польскіх палітвочных знявольненых, куды мяне накіравалі з рэдакцыі газеты. Пра Валодзю паведамілі, калі нехта ведае пра яго. Добра было б самому пахадзіць па адрасах. Доктар мяне злавіў, калі я хадзіў па балёнцы, і пагнаў у ложка, забараніў хадзіць”.

С. Налівайка — А. Карпюку. 20.6.1946

“Вы з Валодзея — сумленныя, сціплыя, адкрытыя і адданыя Савецкай Радзіме хлопцы. Аляксей, ты паступіў высакародна, пакінуў работу і пайшоў на фронт. Мы вельмі рады, што табе ўдалося ўчыць з палону, стварыць партызанскі атрад, стаць камандзірам...”

Я. Паес — А. Карпюку. 18.7.1945

“Ты, Аляксей, сапраўды герой. Намеснік па палітчастцы цябе ўспамінаў перад палком. Палку далі Чырвоны Сцяг. Цябе ўзнагародзілі ордэнам Айчыннай вайны. Так шкада, што цябе не было пры штурме рэйхстага. Гэта была страшная, але вялікая карціна.

Твае фотаздымкі прапалі разам з фотаапаратам — разбіла асколкам. Толькі адна ёсць: тая, якую зрабілі раніцай таго дня, калі цябе параніла...”

А. Карпюк — з вайсковага дзённіка. 21.7.1945

“Даўно не пісаў. Сёння зноў узяўся. Валодзя знайшоўся. Камбат паведаміў маім бацькам аб прадстаўленні мяне да звання Героя Савецкага Саюза. Акадэмія замежных моваў у Маскве, пра якую пішуць дзяўчаты, вельмі мяне зацікавіла. Дабайна вучу англійскую мову. Вучыцца там — гэта тое, што мне трэба. Вырашыў напісаць у “Красную звезду”. Думаю далей пісаць маленькія апавяданні з партызанскага жыцця-быцця... Які ён зараз, Валодзя Калеснік? Чатыры гады назад быў выдатны хлопец. Яму цяпер толькі 19. Шкада, што не магу наладзіць з ім пераліску. Яшчэ сустрэнемся...”

Гэтыя пісьмы ахопліваюць перыяд з лютага па ліпень 1945 года. Час трагічны для Аляксея Карпюка. Ён двойчы быў паранены. Яго брат Уладзімір знаходзіўся ў фашысцкім канцлагеры Штутгаф. Новае для чытача тое, што будучы пісьменнік ўзадавае пра сваё жаданне пісаць “маленькія апавяданні”. У красавіку 1945 года ён пачынае вёсці фронтавы дзённік. Да з’яўлення першай уласнай апавесці было яшчэ доўгіх восем гадоў...

Антон ЛАБОВІЧ

адтуль уніз ды моліцца хачінам. Ён, дзіця зямлі, працяў сваім палётам неба, зрабіў усё, што мог, і прагнуў, скарыў магутным крылём усё вышыні, злучыў зямлю і неба, даў небу веру ў сілы і чысціню зямлі, вярнуў зямлі надзею ўратавацца высокім небам. Далей куды ляцець?

— Апошнія крылы чорныя. Гэта — канец...

Смерць?

Навошта?

Хіба святлом нельга закончыць падарожжа крылаў у глыбінях неба, як яшчэ зусім нядаўна зрабіў бы налётаў кожны мастак сацрэалізму?

— Я рэаліст...

Ён і філосаф. З тых, хто свае крылы, як рэалісты, складалі на Салаўках, на Вішары, на Магадане. Іх тая доля ў мінулым? Хай даць нам гэта Бог — жыццё без Салаўкоў, без Вішары, без Магадана. Ён рэаліст — успомнім — ад Сынклеты: Бог даў — Бог узяў. А гэта значыць, што смерць крылаў — не канец свету. Крыло, якое дастала сонца, дастала вечнасць. Смерць ікара дае зерне жыцця ў крылі новым, маладым, якое таксама паляціць да сонца і па сонца. Няма жыццядайнага зярняці ў хлусні светлага канца. Але чаму паміж абвугленага крыла ў прастору ночы гарыць, як святлафор, чырвоная вока? Кропля чырвані свідруе ўсіх насельнікаў зямлі — распальвае ў сэрцах прагу вышыні і сонца?..

Здекуецца з хіжых?..

— Вы бачылі Гаспадара Палесся?

Мастак гэтак спытаў, што я адчуў у слове — Гаспадар!

— Вашу карціну? — перапытаў я. — прызнаюся, не бачыў.

— Як-небудзь паглядзіце.

— Там бусел, ведаю.

— Вялізны, белы.

Ажно ніякавата адчуў сябе перад яго светлымі, з блакітам неба, дзе пралятаў ікар, вачыма: мастак ім, Гаспадаром Палесся, ганарыўся, а я не бачыў — ай-яй! Затое адчуў, здаецца, большае, як само пытанне: ці не Гаспадар у высокі космас блаславіў самога мастака і ўсю яго сімфонію бялюткіх крылаў? Ды й не адных птушыных. Туды, у неба, імкнуліся ляцець мужчыны і жанчыны, прырослыя як быццам да зямлі, коні, дрэвы, кветкі, камяні, крыжы, нават квадрат Малевіча адтуль вярнуўся на зямлю і, нібы з люка карабля, выкідаў сейбіта і Еву, спакушаліцу з чырвоным яблычкам у руцэ, самога мастака з палітрай. Хто ім усім даў крылы? Стаялі тры кабеты, у кожнай у думках і ў сэрцы жыла надзея, кожная сваю надзею імкнула ў неба: адна — да Бога, другая — да каханка, трэцяя — да дзетак. Там усё тры бачылі надзею, хоць глядзелі на зямлю, дзе быў Гаспадар. Па неба над вёскаю ляцела на ружовых крылах ранняя вясны Лада, багіня і дзяўчына, ляцела з кветкамі, якія ўніз працягвала жанчыне, што выганяла з хлева карову на маладуу пашу, і маладым, якія яшчэ напэўна спалі за прыцемненым дрэвам акном. І мудрай радасцю ззяла дзяўчынка, адчуўшы, што яе рукі — крылы: цягнулася імі да сонейка.

Туды, дзе неба, у тую чысціню, усё імкнуліся. Адны туды ляцелі на белых крылах, а другія караскаліся па чорных лясвіцах, зрываліся з іх, бразгаліся вобзём, ачуньвалі, зноў паўзлі да сваіх лясвіц, зноў дзерліся па іх на неба. Нехта з бяскрылых ляцеў на парасоне — таксама хацеў да сонца? З камення будавалі ў неба гмахі ўсё вышэй, вышэй, а пад імі, гмахамі, ляжалі руіны раней пабудаваных гмахаў, і нават стаяла вежа Вавілонская, дакладней — ад вежы камель, як помнік дурням. Нават самыя ўбогія той вышыні шукалі — гарбамі беспрасветных халуёў шлях клалі да ката, хлуса ў белае сарочцы, пад гальшукам прыстойнасці, кесара саманазванага, які свой партрэт узяў у раму святасці і даў народу: маліся, чылядз, бацьку — трапіш у рай. І халуі маліліся не Богу — дурню.

Тэатр абсурду абліваўся потам — ад веку ў век.

Мастак усё і ўсіх бачыў. Аднымі захапляўся, з другіх смяяўся, усім хацеў пасобіць, нават халюям і кесару, даючы адным — крылы, другім — розум. А сам працаваў дзень пры дні. Былі і ночы — адпачынак. Спаў, як Харытон, бацька, да раскулачвання, кулак падклаўшы пад галаву, напрацаваўшыся і сіл не маючы дайсці да ложка. Анёлы над ім не спалі, сон мастака ахоўвалі ад злыдняў, а ён у сне бачыў працягі свайго жыцця — сюжэты, вобразы, колеры. Чуў пошум крылаў. Лёталі анёлы ці птушкі? Ці сам ляцеў далёка і высока? І сам, вядома. Бо ведаў, што мастак без крылаў — Сізіф, які ніколі не ўскоціць на гару свой аграмадны камень...

То ляцець, то плыць...

Куды ж ён плыць?..

Шлях па Дняпры ў Кіев

Параход быў — ну проста дзіва: сам бялюткі, труба над ім чорная, яе працяў у неба — чорны дым, па борце справа — вялізнае кола, як у Пампеевым млыне на Брагінцы, з лапамі-клацямі грэбці ваду — па рацэ: пялёх, пялёх, пялёх. Ад Камарына па Дняпры ў Кіев ён, небарака, пялёхкаў ноч і дзень — цэлыя суткі. Вёз у старажытну сталіцу палешуюку з мяхамі, хатулямі, скрынямі.

Была ноч першага лета той жудаснай вайны, быў толькі трэці ад вайны ціхуткі месяц — жнівень. Людзей на параходзе — бітком. Гаўрыла знёс свой драўляны чамадан па вузкай лясвіцы ў тлум, пралез паміж людзей да трубы, што гнала дым у неба. Труба была цёплая. Пад ёю паставіў чамадан, сеў на яго, спіною прыхінуўся да трубы і заснуў.

Сніў тое, што было надоечы, нібы хто ў галаве пракручваў кінаплёнку. Як выйшаў з маці за парог, як развітаўся, як пайшоў, азірнуўся, здзівіўся, якая чырвоная брама, нібы ў польмі стаяла, пайшоў хутчэй, каб не гадаць, ісці альбо вярнуцца, спужаўшыся той чырвані. Тым часам сутонела, і ён спяшаўся, каб не спазніцца на параход. У цемні, як падыходзіў да Камарына, з дарога збіўся, шукаючы кароткую, блукаў, пераскокваў праз нейкую рачулку і пакаўзнуўся, у касцюме з чамаданам шаснуў у ваду па пояс. Бяда і радасць. Бяда, што выкулаўся ў вопратцы, а радасць — чамадан уратаваў, паспеўшы выкінуць на бераг, не замачыў у ім сухары, якія мама сушыла, збіраючы ў дарогу сыну. Мокры прыбег у Камарын на прыстань, а парахода няма — цяпер ужо ён папіўся.

Сон і не сон — усё як было.

Прачнуўся ад рогату людскога. Усхапіўся: хлопец з дзяўчынаю над ім стаялі, рагаталі. Чым ён быў смешны? А тым, што пара ад яго ўгару валіла, як дым з трубы.

Да раніцы ў цяпле абсох. З трума на палубу падняўся — сонца стаяла ў неба над Дняпром і чайкі над вадою кружылі, ныралі, лавілі рыбу, узляталі, зноў сыпаліся на ваду. Піск, енк.

На палубе дзень прастаяў, любуючыся вялікае ракою.

У град Кіев, славянскую сталіцу, параход прыплыў таксама ноччу. Але гэта была не тая ноч. Агнямі залатымі былі ўсыпаныя абодва берагі і неба, і ўсе агні, што па берагах ды ў неба, адбіваліся ў рацэ. Усё наваколле здавалася адным неверагодным пажарам — палалі вада, зямля і неба.

Над параходам, паміж імі і небам, насустрач плылі адзін за адным масты — даўжэзныя, ад берага да берага, залочаныя ручнікі.

Яны віталі параход?

Было ўсё новае, чужое і фантастычнае, як казка, свята,

А за кармою парахода, над ім і побач з ім ляцелі, нібыта ворта, чайкі — як тыя самыя, што з Камарына праводзілі, усю дарогу вялі, нібыта лоцманы, каўчэг палешуюку.

Крычалі — раніцы і сонцу радаваліся.

І супакойвалі. Як сапраўды свае — крылатыя палешуюкі.

Іван СІНЯЎСКІ



15 верасня на 83-м годзе жыцця памёр вядомы беларускі пісьменнік, ветэран Вялікай Айчыннай вайны Іван Сіняўскі.

Нарадзіўся Іван Іванавіч Сіняўскі 22 чэрвеня 1919 года ў вёсцы Жажэлка Смалявіцкага раёна Мінскай вобласці ў сялянскай сям’і. Скончыў літаратурны факультэт Мінскага педагогічнага інстытута імя М. Горкага ў 1941 годзе. У гады Вялікай Айчыннай вайны быў сувязным Смалявіцкага падпольнага райкома партыі, партызанам атрада імя В. Чкалава ў брыгадзе “Смерць фашызму”. Пасля вызвалення Беларусі некаторы час працаваў інспектарам Смалявіцкага райана, а затым быў прызваны ў Савецкую Армію. Удзельнічаў у вызваленні Варшавы, у баях за Берлін. З 1946 года — настаўнічаў, працаваў ды-

рэктарам Жажэлкаўскай сямігодкі, выкладчыкам беларускай мовы літаратуры. Жыў у Жодзіне.

Першыя вершы Іван Сіняўскі надрукаваў у раённай газеце “Шлях калектывізацыі” яшчэ калі вучыўся ў школе. Шмат твораў прысвяціў дзецям. Менавіта для юнага чытача напісаў і выдаў зборнікі апавяданняў “У навалніцу”, “Новая школа”, “Піянерскі гальштук”, “Дабрадзейка”, “Ой, рэчанька, рэчанька”,

“Марка”, аповесць “На правым флангу” і іншыя. Вядомыя яго кнігі прозы “Вернасць”, “А вяселла не было”, раман “Дарога на Замлынне” і іншыя, напісаныя ў 1960—1980 гадах і ў апошні час.

Іван Сіняўскі быў чалавекам сціплым, добрым, спагадлівым і прынцыповым у сваіх учынках і паводзінах, рупным працаўніком. Ён здзейсніў самы галоўны жыццёвы подзвіг — са зброяй у руках абараніў Радзіму ў грозны ваенны час, старанна вучыў і выхоўваў моладзь.

Пісьменнік быў узнагароджаны ордэнамі і медалямі, карыстаўся вялікай павагай сярод людзей, у пісьменніцкай арганізацыі.

Светлы вобраз пісьменніка і грамадзяніна Івана Сіняўскага назаўсёды застанецца ў нашых сэрцах.

Саюз беларускіх пісьменнікаў

Свой след

Нядоўгім быў жыццёвы шлях Пятра Дудо. Нарадзіўся 4 верасня 1911 года ў вёсцы Забалаце цяпершняга Лепельскага раёна. З 1935-га служыў у Чырвонай Арміі. У 1940 годзе скончыў Камуністычны інстытут журналістыкі ў Мінску. Працаваў намеснікам галоўнага рэдактара газеты “Вольная праца”, што выходзіла ў Беластоку. У гады Вялікай Айчыннай вайны быў палітработнікам,

супрацоўнікам армейскага друку, а затым карэспандэнтам газеты Беларускай ваеннай акругі “Во славу Родины”. Памёр 23 лютага 1958 года. Ды і напісаць паспеў не шмат. З нарысамі і апавяданнямі пачаў выступаць у перыядычным друку з 1934 года. Аўтар апавесці “Першы салдат”, сатырычнай камедыі “Чортаў тузін”. На жаль, творы П. Дудо не перавыдаваліся.

“Беларуская думка”, № 8

Апавяданне І. Шамякіна “Трагедыя партызана” і вершы В. Грышкаўца складаюць раздзел “Літаратура і жыццё”. У раздзеле “Асоба” прадстаўлены нарыс А. Марціновіча “Важна рэй вадзіў Буйніцкі”, у якім расказваецца пра І. Буйніцкага, з дня нараджэння якога споўнілася 140 гадоў. “Як Беларусь Сен-Сімона нарадзіла” — слова А. Вішнеўскага пра нашага выдатнага земляка Сцяпана Міхаіла Аскерку, ураджэнца Наваградчыны, аўтара працы “Неабавязковы

план дзеля найхутчэйшага асваення пусткавых земляў у Брандэнбургскай марцы”, які з’яўляўся саветнікам юстыцыі Фрыдрыха II. С. Князеў выступае з артыкулам “Нацыянальная бяспека: надзеі і рэальнасць”. У. Вялічка і В. Шырко запрашаюць наведальца на Ашмяншчыну (“Край старажытны, непаўторны...”) А адкрываецца нумар матэрыяламі “круглага стала”, праведзенага Г. Булькай (“Ці такія мы багатыя, каб будаваць таннае жыллё?”).

“Жыццё — не знікне...”

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 13)

— Але ў вас ёсць яшчэ адзін сын... Раскажыце крыху пра сваю сям’ю.

— Другога сына завуць Сяргей. Ён у мяне ад другой жонкі — Ларысы. Маці Лявона — вядомая руская паэтэса Святлана Яўсеева, жыве ў Мінску. Сыны мае — аднагодкі, паміж імі ўсяго два тыдні розніцы (Лявон старэйшы). Цікава, што ўсе мы — вераснёўскія: Ларыса, я, Лявон і Сяргей (дзень нараджэння Артура Віталевіча 23 верасня. — В. П.). З дзяцінства Лявон кожнае лета ездзіў з намі ў Крым, і яго з Сяргеём лічылі блізнятамі. Помню, аднойчы мы былі ў Алушце, загаралі на пляжы, а побч апынулася ўкраінская сям’я, і яны ўсе размаўлялі па-ўкраінску. Тады мы сказалі сабе: “А што мы, горшыя? І мы будзем па-свойму!”. І з гэтага моманту размаўляем па-беларуску...

— Якой вы ўяўляеце будучыню?

— Будучыня — рэч непрадказальная. Але што б ні было — ёсць я, мая жонка, Сяргей, Лявон, яго сям’я... Ёсць мая ўнучка, мая радзіма — Беларусь... І таму жыццё — не знікне!

Я трымаю ў руках кнігу Артура Вольскага “След завірухі”. Гэтулькі тут болю, бачных у радках слёз паэта... Ён адчувае, як “слабее зрок. Цішэюць

рухі...”; чуе, як плача, мьяльчючы. Прыпяць, як стогнуць ад чарнобыльскага гора пакінутыя вёскі і сёлы; ведае цану Вялікай Перамогі і ўпэўнены, што “волі не бывае ўволю”. Ён надзелены адданасцю сваёй зямлі, надзеяй на Любоў і ўпэўненасцю, што лепшае з зямных прадвызначэнняў — ісці “пад Хрыстовым Сцягам”. А адно з яго лірычных адкрыццяў я проста не магу не працытаваць:

*Перад Богам стаўшы на калені,
тлум зямны адкінуўшы сярша,
я шукаю словы для малення —
словы, што высельвае душа.
Адчуваю сам сябе аблудным
грэшнікам, што топіцца ў дрыгве.
Але вось — павольна, як падслудна,
золак запаліўся і плыве
ў вочы мне...*

*Падманны ды спакусны
свет зямны хаваецца ў імжы.
І паціху прамаўляюць вусны
словы, недаступныя імжы.
І мяне выводзяць без прынукі
з цемрадзі, з духоўнае слаты
ў ласцы Боскай знойдзеныя гукі,
што паклаў на сэрца Дух Святы.*

Валянціна ПАЛІКАНІНА

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае спачуванне пісьменніцы Ірыне ЖАРНАСЕК у сувязі са смерцю сястры.

Рамельскі трыціх

Чалавек, звер, птушка... З давён-даўна ў адно цэлае зніталі іх прырода-матухна. І калі не без падстаў жывёл называюць братамі нашымі меншымі, то птушкі — сёстры нашыя меншыя. Колькі цікавых казак, легенд і паданняў складзена пра іх нашымі продкамі! Адны з іх, як і людзі, бываюць добрымі і лагоднымі, разумнымі ці не вельмі. Другія ж... Ды мяркуюць самі...

Майскай ранічкай з нош-кай першых крамяных агуркоў кіруюся на ровары да Альшан. Спяшаюся. Ды і як не спяшацца — канкурэнцыя да прыёмшчыка Ахмеда з боку альшанцаў — о-о-го якая! Спознішся — і будзеш паўдня стаяць у бурклівай чарзе, з якой цябе, як "пасяленца", таго і глядзі, выплхнуць мясцовыя абарыгены. Так, мушу паспешацца.

Ды раптам ля рамельска-альшанскага межавыга знака "спатыкнуўся": пачулася музыка. Ды якая! То ў прыдарожным кустоў вербалозу прызыўна заліваўся салавей. Ён то патрабавальна свістаў, то соладка цэхкаў, то млява-пакутліва ўздыхаў, быццам жаліўся, як ён, бядотнік, сумуе і прагне сустрычы са сваёй ганарлівай каханай. Тая ж, відаць, была асобай упартай і абьякавай да яго кавалерскіх руладаў. Неўтаймоўнаму ж музыку яшчэ больш хмеліў і хмеліў галаву вясновы шмелі. Яму было "да ляпачкі", што нейкая двухногая істота бязмэтна поблізу корпаецца ў спраўным ровары. Яго не палохала нават бразганне вазоў па бруку, бібіканне

матацыклаў і машын. Ён быў валадаром прыроды, якая знімала перад гімнам вясне, каханню, жыццю. Шэранькі малеча спяваў. Ён так зазвіў на вабіў-плакаў, падпуская такія пекныя лёстачкі сваёй выбранніцы і браў тады сяды настолькі высокія ноты, што, здавалася, васьмь сарвецца — не вытрывае яго маленькае сэрцайка...

...Я стаяў у хвасце даўжэзнай чаргі і блазаваташчасліва пасміхаўся. З сябе і таго ўтрапанага кавалера-спевака. Падумалася: як бы ён здзівіўся, што і мы, двухногія стварэнні, сярод безліччя нягод і праблем, як і ён, можам радавацца і ягоньм песням, быць закаханымі... Ды не дадзена яму, хай сабе і цудоўнаму спеваку, зразумець: менавіта таму і захачэлася тым двухногім істотам "людзьмі звацца". Яны ж, няўдзячныя, яшчэ і пакрыўдзілі салоўку, аднёсшы яго (бы ў насмешку!) да атрада... вераб'іных...

Пры ўездзе ў Рамель на выгане колькі дзён бачыў летась двух дзіўных буслян. Першы — бадзёра шпацыруе сабе туды-сюды

на цыбатых нагах, часам узмахвае крылле, паскоквае ўверх. Другі — маркотна стаіць, не зварахнецца, на адным месцы, сумна звесіўшы дзюбу, з апушчаным ледзь не да зямлі крыллем. Ну, акурат хворае дзіця! Здаецца, яго нішто і нішто не цікавіць. Пяцігадовы ўнучак Саша і жабку яму прапаноўваў, і цукерчынай частаваў — не ўзяў, пагрэбаваў, ганарлівец, чалавечай увагай. Суродзічы жбуслянт высока ў небе пад спеў-клёкат плаўна кружылі над вёскай, папярэдне пахадзіўшы па пожны за камбайнамі і падборшчыкамі саломы ў пошуках тлустых рыжых палёвак — назапашвалі сілы для няблізкага падарожжа ў цёплыя краі. А двое буслян пакі не маглі сцягнуць у тую жаданую вышыню...

Пазней не стала відаць на выгане таго знаёмага сілуэта буслян. Мы цешылі сябе аптымістычнай надзеяй: мо падужэў пад жыццядайным сонейкам і наш знаёмец, набраўшы моцы дзесьці ў іншай "лячэбніцы"...

Лёгкага крыла табе, былое нехлямяжае бусляня! Вяртайся ўжо ў новым стагоддзі на сваю рамельскую буслянку да гасцінай бабулі — Ганны Шпігановіч, — на хляве якой твае клапатлівыя бацькі леташняй вясною змайстравалі для вас утульнае жылло!

Не адзін дзесятка год

жыву ў вёсцы, ды такое надарылася ўпершыню. Напрыканцы ліпенскага дня задыханая гаспадыня ўскочыла ў хату і ад парога залямантавала:

— Сядзіш са сваімі газетамі, а там нечы сабака куру душыць!

Як уджалены, усхапіўся з каналы, сунуў на ногі галёшы і стрымгалоў кінуўся да дрывоў. Там куры на чале з леўнем учынілі такі вэрхал — хоць вушы затыкай, з пералёку ажно заходзіліся на розных танах. А ўпустым закуту чулася шалёная валтузня, ахвяра здушана-надрыўна стагнала, просячы паратунку.

— Там не сабака, а нейкая чужая шэрая птушка, — удакладніла гаспадыня.

Схіліўшыся нізка, абяруч абхаліў нечую тоўстую мяккую шыю і рэзка гэтак крутануў яе набок, аж штось хруснула. Не марудзячы, вывалак незнаёмца, нагамі прыціснуў да зямлі. Міма белай маланкай з дурным галашэннем скокнула да сваіх выратаваная чубатка.

Паядынак доўжыўся імгненні. Толькі цяпер агледзеўся па баках, зірнуў на сваю "здабывчу" і аслупянеў — перада мной з растапыранымі крыламі і хвастом ляжаў вялізны (да метра размах крылаў!) прыгажун-ястраб. Яго кручаватая дзюба некалькі імгненняў яшчэ лавіла паветра, гладкія даўжэзныя вострыя кіпцюры канвульсіўна драпалі зямлю — і агонія абарвалася. Толькі тады сцяміў, у якую

небяспеку трапіла не толькі курка, але і яе выратавальнік.

Вохкалі-божжалі над пераможаным нахабнікам суседкі — Надзея Андрэйкавец і Марыя Ляшкевіч, прыпаміналі сваіх згінутых курак і куранят. А сусед — галоўны бухгалтар калгаса Антон Вандзін сур'езна зазначыў:

— Ты, пісак, няйнакш, у кашулі нарадзіўся. Калі б сцявратнік паспеў пусціць у ход дзюбу і кіпці, твае рукі не здолелі б узяць нават чарку. Маеш шчасце, што спрацаваў інстытут: не толькі нясушка ўратаваў, ды і сябе не даў у крыўду...

Галоўбух, як былы паляўнічы, ведаў, пра што гаварыў.

...Арнітолагі сцяврджаюць, нібыта драпежныя птахі — "санітары" прыроды, маўляў, яны чыняць натуральны адбор, знішчаючы хворых птушак. Па іроніі лёсу, мой двор мяжуе з фельчарскім пунктам, з пасадак якога і спікіраваў на сваю пацыентку той дзіюбаты "санітар". Так, моцным, нават прыгожым быў той шэры рабаўнік, далібог, яго шкада (дарэчы, не скацеў чамусьці паспытаць яшчэ цёплае дзічыны суседскі сабака Джэк). Ды яшчэ больш шкада тае бяскрыўднай чубаткі, што спраўна несла яйкі, нікому не замінала ў двары і якую нахабна скацеў "палячыць" санітар.

Леанід РАМАНЕНКА,
в. Рамель, Столінскі р-н

ЛІТАРАТУРА
І МАСТАЦТВА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"

ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар
Алесь
ПІСЬМЯНКОЎ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,

Павел ВЕРАБ'ЁЎ,

Алесь ГАЎРОН —

адказны сакратар,

Мікола ПЛЬ,

Алесь МАРЦІНОВІЧ,

Яўген РАПН,

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,

Віктар ШНІП —

першы намеснік

галоўнага рэдактара

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:

220005, Мінск,
вул. Захарова, 19



ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі — 284-8461
намеснікі галоўнага
рэдактара — 284-8525,
284-7985

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-8204
пісьмаў і грамадскай
думкі — 284-7985
літаратурнага
жыцця — 284-8462
крытыкі
і бібліяграфіі — 284-7985
паэзіі і прозы — 284-8204
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153
выўленчага
мастацтва — 284-8462
фота-
карэспандэнт — 284-8462
бухгалтэрыя — 284-8462
Тэл./факс — 284-7965

Пры перадруку просьба
спасыліцца на "ЛіМ".
Рукпісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцэнзуе.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
камп'ютэрнага
цэнтра
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства
"Выдавецтва
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79)

Індэкс 63856 Наклад 2556
Нумар падпісаны ў друку
20.9.2001 г. у 17.30

Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 715
Заказ 5459

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Суфлёр

ПАДКАЗКІ—АНОНСЫ—ПАРАДЫ АД "ЛіМ"

Літаратурны музей Максіма Багдановіча

ЗАПРАШАЕ

прыняць удзел у Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
"Максім Багдановіч і іншанацыянальныя літаратуры",
прысвечанай 110-годдзю з дня нараджэння паэта.
Канферэнцыя будзе праходзіць 27 лістапада 2001 года ў Мінску, у Літаратурным
музеі Максіма Багдановіча.

Асноўныя накірункі канферэнцыі:
— Асоба М. Багдановіча ў нацыянальнай гісторыі і культуры;
— Творчасць М. Багдановіча ў сусветным кантэксце;
— Майстэрства Багдановіча-перакладчыка;
— Багдановічаўскія традыцыі ў беларускай літаратуры;
— Пераклады літаратурнай спадчыны Максіма Багдановіча на замежныя мовы.
Формы ўдзелу ў рабоце канферэнцыі:
— даклад — да 10 хвілін (для публікацыі — да 7 старонак);
— паведамленне — да 5 хвілін.
Робочыя мовы канферэнцыі — беларуская, руская.
Просім паведаміць аб сваім удзеле і тэме даклада (паведамлення) да 27 кастрычніка 2001 г.
Форма заяўкі:
— Прозвішча, імя, імя па бацьку (поўнацю);

— месца работы, пасада, вучоная ступень;
— назва даклада;
— адрас, кантактны тэлефон.
Па заканчэнні канферэнцыі плануецца выданне зборніка дакладаў. Для гэтага неабходна прадставіць тэкст даклада, набраны на камп'ютэры ў сістэме Microsoft Word для Windows і ягоную раздрукоўку ў адным экзэмпляры.
Рэдакцыйны савет пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для выдання.
Заяўкі дасылаюць на адрас: 220029, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. М. Багдановіча, 7а, на імя дырэктара Літаратурнага музея М. Багдановіча.
Кантактны тэлефон: (017) 234-13-57; 234-07-61, 234-42-69.

10-годдзе Інстытута краіны

27 верасня ў сталічным Доме дружбы адбудзецца святкаванне 10-годдзя Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Францішка Скарыны.

Ён быў створаны пастановай Савета Міністраў у 1991 годзе пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У 1993 годзе перайшоў у падпарадкаванне Міністэрства адукацыі. Збіраючы і вывучаючы самую розную інфармацыю пра Беларусь, назіпазваючы і папулярныя веды пра яе, Скарынаўскі цэнтр, са слоў ягонага дырэктаркі Любоўі Уладзікоўскай-Канапланік, па сутнасці выконвае функцыі Інстытута краіны. Сімвалічна і тое, што размешчаны ён на Рэвалюцыйнай, 15 у колішнім будынку Інстытута беларускай культуры — Інбелкульту. Сярод супрацоўнікаў Скарынаўскага цэнтра такія вядомыя вучоныя, як Адам Мальдзіс і Уладзімір Конан.

Конкурс імя Ежы Гедройца

Польскі інстытут у Мінску абвясціў другі конкурс імя Ежы Гедройца, прымеркаваны да гадавіны ягонага смерці. Ежы Гедройц, які нарадзіўся ў Мінску, памёр летась 14 верасня ў Мезан-Ладфіце, што пад Парыжам, ва ўзросце 94 гадоў. Е. Гедройц вядомы як заснавальнік у Парыжы ў 1947 годзе і рэдактар да самых апошніх дзён калектывага часопіса "Культура", ён багата зрабіў у часы камуністычнай дыктатуры для развіцця польскай, украінскай, літоўскай і беларускай культур. Дарэчы, частка ягонага спадчыны гэтай вясной аказалася ў Мінску, у Нацыянальнай бібліятэцы. У якасці падарунка сюды былі перададзены каля 2 тысяч тамоў з кнігазбору Ежы Гедройца парыжскага Інстытута літаратуры, сярод якіх камплекты часопіса "Культура" і "Гістарычныя шчыткі"...

У конкурсе імя Ежы Гедройца могуць браць удзел артыкулы, тэле- і радыёперадачы, што пачацьці свет на працягу 2001 года на тэму беларуска-польскіх узаемадзячынненяў у галіне культуры, навукі і літаратуры. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу адбудзецца напрыканцы студзеня 2002 года.

К. П.

"Зьніч" запрашае

У канцэртнай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі да Міжнароднага дня музыкі (27—28 верасня) Беларускі пэтычны тэатр аднаго акцёра "Зьніч" прапануе прэм'еру рамантычнай монаоперы ў 2-х дзеях аб жыцці і смерці Адама Міцкевіча (паводле твораў А. Міцкевіча, Я. Чацота, Р. Барадуліна) "Адзінокі птах". Кампазітар Алес Залётнеў. Аўтар лібрэта і рэжысёр-пастаноўшчык — Галіна Дзягілева. Выканаўца — заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, лаўрэат міжнародных конкурсаў Міхаіл Жылюк. Пачатак а 19-ай. Білеты прадаюцца. Даведкі па тэл.: 231-75-53, 284-77-66.

Уладзімір ЕРМАЛАЕЎ

Каханне вынівохі

Ён тады шануе Гэлку,
Як на стол
падасць бутэльку.
А калі няма бутэлькі,
Начаваць не будзе ў Гэлкі.

Трагматычная

жонка
Мне жонка
ўсякі раз бубніць:
— Кідай
у рыфмы гульбы.

Паэтам можаш
ты не быць —
На гэта сёння
не пражыць.
Глядзі на дачы бульбу.

Стары баднік

Не той імшт,
не тая страць,
Налева чэрці
ўжо не носяць.
Быў час — баяўся,
што не даць,
Цяпер баіцца,
што папросіць.

Ці справядліва?

Не справядліва —
хоць крычы,
Такі адвеку быт.
Багатым Бог дае харчы,
А бедным —
толькі апетыт.

Павел САКОВІЧ

Юбілейны марафон

Юбілейны марафон
Такое вось яно, быццё:
За юбілеем юбілей
Яўген КАРШУКОЎ
Да юбілеў лепш было:
Без клопату і без гарэлкі...
А потым як з гары
пайшло —
Нібы шпарчэй
пабеглі стрэлкі...

Паўста было во толькі што.
Праз пяць гадоў —
ізноў застоле...
Мне вэрхал гэты
ўвесь — нашто?
Ён апрацівеў мне да болю.

А тут глядзіш —
ужо і шэць

Дзесяткаў
раптам падступіла.
Сябры мне "аказалі хэць",
А я цярэў з апошніх сілаў.

Затым яшчэ мінула пяць.
Зноў п'янка,
мітусня, гаворка.
Выселе й то
лягчэй спраўляць.

Ці не таму шану я:
"Горка..."?
Такое вось маё быццё —
Да ста не будзе ўжо спакою.
Не нараджаўся б,
каб знаціць.

Эх, юбілейнае жыццё...
Ва ўсіх славетасцяў такое!